

На ніжнім Майні ляжыць гандлёвы *Франкфурт* (433000 нас.), у якім кръжуюца важныя дарогі з Вены ў Кельн і Голяндыю, з Страсбургу ў Гамбург і Берлін.

На вышнім Нэкары (ў Швабії) пануе *Штутгарт* (309000 нас.) з значнай прымесловасцю і кніжным гандлем.

На заходзе краіны німа такіх буйных гарадоў, але там шмат другарадных гарадоў, з якіх некаторыя (*Бадэн-Бадэн* у Шварцвальдзе) вядомы, як здароўніцы, другія (*Гейдэльберг*), як культурныя універсітэтскія гарады. Галоўны з іх *Мангейм* (230000 нас.) на Рэне—апошні пункт, да якога даходзяць буйныя рэнсікія паразады, важны гандлёвы асяродак.

Вышэй яго па Рэне ходзяць толькі маленкія плоскадонныя судны, і Рэн з сваімі балотнымі берагамі зьяўляеца там перашкодай для зносін паўзубрэжнай люднасці. Правы і левы берагі Рэну вышэй Мангейму належаць да розных дзяржаў і розных географічных старонак.

## Чэскі масыў.

(Азнач яго географічнае палажэнне. З якімі краінамі ён мяжуеца на поўдні; на заходзе і на поўначы?).

На ўсход ад Паўднёвой Нямеччыны распасьціраеца Чэскі спрадвечны масыў. Калісь, яшчэ ў першыя часы жыцьця зямлі, тут існавала магутнае ўзвышша, Мільёны гадоў дажджы і рэкі руйнавалі і размывалі гэтую старонку, змывалі тыя пласты земных парод, з якіх складалася яе паверхня, але праз уесь гэты час старонка была сухазем'ем, толькі пакрысе рабілася ўсё ніжэй і ніжэй. Некалькі разоў мора залівала суседнія краіны, і Чэскі масыў рабіўся востравам, але хіба толькі маленкія часткі яго пераварочваліся ў затокі суседніх мораў. Большая частка краю ніколі не пакрывалася вадой. Не зъмянілася Чэская старана і тагды, як навокала яе ў Сярэдній і Паўднёвой Нямеччыне началі ўтварацца горсты і грабэны. Горсты (Судэты, Саксонскія Рудныя горы, Чэскі Лес) утварыліся толькі на ўскрайках масыву, і ён зрабіўся катлінай, з усіх бакоў абкружанай горнымі съценамі. Сучасны выгляд паверхні гэтай катліны залежыць ад уласцівасцяў земных парод, якія выступалі ў ёй на паверхню даўней. Там, дзе на паверхню выступалі цвёрдые граніты і іншыя скалы, якія дрэнна размываліся вадой, там утварыліся ўзгор'і. Наадварот, там, дзе павярхонія пласты былі мяккімі, вада змыла іх, а на іх месцы стварыліся нізіны.

Значны ўзгор'і праходзяць па сярэдзіне краю на вадападзеле Лабы і Дунаю. Гэта так званыя Чэха-Мараўскія ўзгор'і, на паўночны заход ад якіх у вадазборы Вышніяй Лабы ляжыць Богемія або ўласна-Чэхія, а на паўднёвы ўсход—нізіна ракі Маравы, аднай з прыток Дунаю. З паўдня

Чэскі масыў аддзяляеца ад Венскай нізіны так званымі Аўстрыйскімі ўзгоркамі. Досьць значныя ўзгор'і праходзяць і па самай сярэдзіне ўласной Чэхіі.

З гэтых сярэдня-чэскіх ўзгор'яў найболей вядомы Бруды Лес, у якім каля мястэчка Пшыбрам знаходзяць многа рознага падземнага багацця і ў тым ліку нават срэбную руду.

Дзякуючы горам, якія атачаюць Чэскі масыў і засланяюць яго ад заходніх і паўночных вятроў, клімат краю параўнаўча сухі з досьць цэптым летам. Ападкаў тут выпадае ня лішне многа (500—600 мілм.), але яны разъміркованы роўна па порах году, і сухменяй тут ня бывае. Занадта гарачая дні (з сярэдняй тэмпературай начадзення ў +20° і болей) тут зъяўляюцца рэдкасцю, але цяплыні хапае для ўзрастання ў большай частцы краіны вінаградніку і іншых далікатных расылін. Узімку маразы чаргуюцца з адлігамі.

Сярэдняя тэмпература году ў Празе ў Богеміі +8,8°, сяр. тэмп. студзеня —1,2°, ліпеня +19,3°.

Расылннасць Чэскага краю складаеца з ліставых лясоў, у якіх пераважаюць бук і дуб. Зразумела, што й тут, як паўсюды ў Заходній Эўропе, большая частка гэтых лясоў перавернена чалавекам на нівы і сенажаці, але па горах лясоў захавалася яшчэ даволі.

Галоўную масу наслеўнікаў краю складаюць чэхі, але па ўскрайках масыву жыве многа немцаў.

Чэхі параўнаўча з іншымі славянскімі народамі адзначаюцца высокай культурнасцю, працаздольнасцю, сумленнасцю. Гэтым яны трохі нагадваюць немцаў. Гэта ўпарты, спакойны і энэргічны народ, нацыянальна-свядомы і здольны. Вельмі вялікую здольнасць выявілі чэхі ў мастацтве, асабліва ў музыцы. Высока стаіць сярод чэхаў спорт. Тут між еншым утварыўся і адгэтуль распаўсюдзіўся па ўсіх славянскіх краёх слынны спартыўны хайурс „Сокал“, які меў на мэце фізычнае развязвіццё славянскай моладзі. На долю чэскага народу выпала шматвяковая змаганьне з немцамі, якія жывуць на поўнач, на заход і на ўсход ад чэхаў. Перажыткам гэтага гістарычнага змагання зъяўляеца нацыянальная воражасць, якая й да гэтага часу засталася паміж немцамі і чэхамі Чэскага масыву.

Першапачатковымі наслеўнікамі краю лічачца кельты—племя бояў. Прыблізна ў першыя часы хрысціянскай эры з поўначы сюды надышло гэрманскэ племя маркоманаў, але ў часы вялікіх перасяленняў іх адгэтуль выціснулі славянскія народы—чэхі і маравы, якія тут асталаўшися і залажылі свае дзяржавы: спачатку Мараўскае княства, потым Чэскаскае каралеўства. Будова паверхні спрыяла захаванню чэхамі сваіх нацыянальных асаблівасцяў. Пад заслонай ускрайных гор Чэскаскае каралеўства доўга бараніла сваю незалежнасць ад націску су-

седніх нямецкіх дзяржаў. Зьяўляючыся важнай абарончай лініяй, ускрайныя горы Чэхіі (Судэты, Саксонскія Рудныя, Чэскі Лес) маюць шмат даступных праходаў і не перашкаджалі гандлёвым і культурным зносінам паміж немцамі і чехамі. Чэскія каралі наўмысьля запрашалі немцаў у сваю дзяржаву, каб яны наўчалі чэхаў палепшаным спосабам ральніцтва, рамёслам і гандлю. Патроху немцы засялілі паўночныя і заходнія ўскрайкі Чэхіі, а пад упływy нямецкай культуры падпала ўся Чэха-Маравія. З цагам часу Чэскае каралеўства ўвайшло ў склад Гэрманскай саюзнай імпэрыі, а потым стаціяла сваю самастойнасць і зрабілася часткай Аўстрыйскай дзяржавы. Нямецкая культура ўжо рашуча панавала ў Чэхіі, і нямецкая мова была ўжо мовай чэскай інтэлігэнцыі. Аднак народ чэскі захаваў сваю мову, свае звычай і парадкі аж да таго часу, пакуль не началася чэскае нацыянальнае адраджэнне. Патроху пачалі зьяўляцца чэскае пісьменства, чэская навука, чэскае нацыянальнае мастацтва. Чэхія пачалі дамагацца самаўраду, спачатку культурнага, потым і політычнага. Супроты чэхаў выступілі перш за ўсё немцы Чэхіі. Часамі чэха-нямецкая барацьба пераходзіла ў адкрытыя бойкі на вуліцах гарадоў.

Пасля вайны 1914—18 г. з уладаньнём былай Аўстра-Вугоршчыны была вылучана між іншым Чэскае рэспубліка (140500 кв. км., 13600000 нас.). У склад яе ўвайшоў увесе Чэскі масыў, а таксама Заходнія Карпаты, залюднёныя кроўнымі чехамі славакамі. З гэтай прычыны Чэскае дзяржава набыла назоў Чэха-Славаччыны. Апрача славацкіх зямель да Чэскай рэспублікі адышла яшчэ так званая Закарпацкая Русь, якая ляжыць у Сярэдніх Карпатах і залюднена ўкраінцамі. Гэтая краіна мусіць атрымаць самаўрад. У межах Чэха-Славаччыны апынулася некалькі нацыянальнасцей, паміж якімі барацьба ня спынілася і да сучаснага моманту.

Нацыянальнае змаганье адбілася нават у работніцкіх організацыях Чэхіі. Яшчэ ў той час, як Чэхія належала да Аўстрыі, у чэскіх профэсіянальных саюзах існавалі 2 кірункі: немцы вымагалі, каб чэскія профсаюзы былі злучаны з іншымі ў аднай дзяржаўнай аўстрыйскай організацыі; чехі дамагаліся ўтварэння асобных нацыянальных аўяднаніньня профсаюзаў. Пасля ўтварэння Чэха-Славацкай рэспублікі погляды зъмяніліся. Чэхія пачалі вымагаць аўяднанія профсаюзаў у маладой дзяржаве, але немцы адасобіліся ў Нямецкую Профэсіянальную Комісію. У работніцкіх партыях таксама адчувалася розніца ў поглядах нямецкіх і чэскіх работнікаў. Першыя ў час вайны падтрымалі аўстрыйскі ўрад і жадалі перамогі Нямецчыны і Аўстро-Вугоршчыны над Антантай. Другія спадзяваліся на перамогу Антанты і на распад Аўстра-Вугоршчыны. У сучаснай Чэха-Славацкай рэспубліцы адна працоў другой стаяць чэская соцыял-дэмократычная партыя і нямецкая соцыял-дэмократычная партыя Чэха-Славаччыны. Першая прымае ўдзел у кірауніцтве дзяржавай, другая змагаецца з урадам і спадзяеца на распад Чэха-Славацкай рэспублікі. У 1920 годзе абедзівэ гэтыя партыі падзяліліся, прычым з іх выдзялілася частка работнікаў—інтэрнацыяналістых. Яны залажылі адзінью

комуністычную партыю Чэха-Славаччыны, у якую ўваходзяць як чэхі, гэтак і немцы. Сярод чэхаў аднак комуністычная партыя мае значна большы ўплыў, чымсъ сярод немцаў, якія баяцца перавагі чэхаў у компартыі.

Нацыянальная барацьба перашкаджала і экономічнаму разьвіццю Чэхіі. Да вайны многа чэхаў шукала нацыянальнай свабоды за межамі бацькаўшчыны ў Амэрыцы і нават у адсталай Pacii, дзе чэхі займалі пасады настаўнікаў і капэльмайстрав або займаліся піварствам і гандлем. Пасьля вайны з Чэхіі пачалі выяжджаць немцы. Адпłyў працаздольных і энэргічных эмігрантаў мусіў адбіцца на гаспадарцы. Аднак дзякуючы высокай культуры насельнікаў і добрым прыродным варункам, гаспадарка ўсё-ж стаіць вельмі добра. Збожжа дае добрыя ўраджай дзякуючы старэннаму вырабу зямлі і палепшаным спосабам ральніцтва. Побач з збожжам, як і заўсёды пры культурнай гаспадарцы, вялікія прасторы засяваюцца кармавымі расылінамі, якімі жывіцца добрая мясцовая жывёла. Аднак спажыўных продуктаў не хапае для густога насельніцтва краю, так-што іх прыходзіцца ўвозіць з суседніх краін, галоўным чынам з Вугорскай нізіны. Значную вагу маюць толькі тэхнічныя расыліны, асабліва хмель, на вырабе якога грунтуеца слыннае чэскае піварство. Для вывазу асабліва важны засевы цукровых буракоў. Маленькая Чэхія паводле вырабу цукру перавышае ўсе іншыя єўрапейскія дзяржавы апрача Нямецчыны.

Чэскі масыў мае ў дастатку розных карысных выкапняў. Вельмі многа ў Чэхіі каменнага вугалю (багатыя паклады яго залігаюць каля прытокі Лабы, Эгеру і ў іншых месцах); ёсьць тут многа жалеза, волава і інш. Карыстаюцца славай запасы графіту, з якога вырабляюць лепшыя гатункі алоўкай; вельмі многа капаюць белагління (каолін), якое ідзе на выраб найлепшага чэскага парцаляні.

Дзякуючы багатым запасам каменнага вугалю, хутка пашыраецца ў Чэхіі фабрычнае прамысловасць. Выраб шкла і парцаляну карыстаеца тут вялікай славай яшчэ ад часу сярэдніх вякоў. У апошнія часы побач з гэтymі старымі галінамі прамысловасці асталаўвалася буйная сучасная прамысловасць: выраб машын і розных жалезных тавараў, ільяніны, баваўнянкі, апрацоўка воўны і г. д. Сырыну для гэтых відаў прамысловасці прывозяць галоўным чынам з Нямецчыны і часткай з Аўстрыі.

У народнай гаспадарцы значную ролю граюць розныя мінэральныя кропніцы, каля якіх пабудаваліся харошыя шыкоўныя мястэчкі—курорты, у якіх мінэральны водой лечачца хворыя з усіх куткоў Эўропы. Хворыя і проста свабодныя багатыя людзі, шукаючы адпачынку, наяджджаюць здалёку ў гэтыя курорты, пакідаюць тут шмат грошей і, як у Швайцарыі, даюць значныя заработка мясцовым насельнікам. Галоўныя курорты (Цепліц, Карлавы Вары або Карльсбад, Марыяньске Лазнэ або Марыенбад) ляжаць на поўначы ўласнай Чэхіі.

У асяродку ўласнай Чэхіі на р. Малдаве, прытоцы Лабы, ляжыць сталіца Чэха-Славацкай рэспублікі Прага (676000 нас.). Дзякуючы бліз-

касьці значных пакладаў вугалю, тут красуе выраб машын, апрацоўка скуры і баваўны і наагул буйная прамысловасць. Побач з сучаснымі будынкамі музэяў, універсytетаў (іх тут два), вышэйшых тэхнічных школ, магазынau і палацаў тут захавалася шмат старасьвецкіх цэркваў і вежаў, і стары замак Вышаград падняты над горадам на высокай прыгожай скале.

У Мараўскай нізіне ляжыць другі важны гандлёва-промысловы і культурны асяродак *Брно* (Брюн, 221000 нас.).

## Польшча \*).

(Азнач яе географічнае падажэнне. Якое мора абцякае гэты край з поўначы? З якімі краінамі гэты край мяжуецца на заходзе?).

Польшча ляжыць на ўсход ад Германіі і зьяўляецца нібы працягам Паўночнай і Сярэдняй Нямеччыны.

На поўдні гэты край упіраецца ў Карпацкія горныя ланцугі, на поўначы дасягае Балтыцкага мора, але на заходзе і на ўсходзе ня мае выразных меж. Такім чынам гэты край як-бы злучае Нямеччыну і іншыя краіны Заходняй Эўропы з Літвой, Беларусью і іншымі краінамі Ўсходняй Эўропы. Зусім няпрыметна польская раўніны пераходзяць на заходзе ў нізіны Паўночна-Ўсходняй Нямеччыны, а на ўсходзе—у раўніны Беларусі.

Блізка-што ўесь Польскі край у ледавіковую эпоху хаваўся пад грубым пластом лёду. Паўночна-эўропейскі ледавік, спаўзаючы з Фінска-Скандынаўскіх гор, пакрыў усё Балтыцкае мора, якое тады было яшчэ сухазем'ем, насынуся далей на сучасную Польшчу і дапоўз аж да прыгор'я Карпат. Як і ў Паўночную Нямеччыну, ледавік прыцягнуў сюды з сабой многа адломкаў фінска-скандынаўскіх скал—каменяня, жарсты, пяску і гліны.

Такім чынам амаль-што ўесь Польскі край апынуўся пад тоўстым пластом ледавіковых адкладаў. Паўднёвая і сярэдняя часткі краю ляжаць на нядоўга пад вялікім ледавіком; лёд там хутка растапіўся, а ледавіковыя адклады ляглі тонкім пластом, з-пад якога часта выглядаюць на паверхню даўнейшыя земныя пароды. Больш за ўсё ледавіковага навалу адкладаўся на поўначы старонкі, дзе ледавік затрымаўся і ў працягу многіх вякоў адкладаў усё новыя адломкі паўночных скал. Там з ледавіковага навалу стварылася многа ўзгоркаў і морэнавых грудоў, сярод якіх засталася шмат залітых вадою катлін—вазёр. Ад гэтых вазёр паўночная паласа краю набыла назоў Надбалтыцкіх вазёрных узгор'яў.

На поўдзень ад гэтых узгор'яў цягнецца пас нізін, якія зьяўляюцца працягам адпаведнай паласы нізін Паўночна-Ўсходняй Нямеччыны.

\*) Пад словам Польшча мы разумеем тут Польскую географічную краіну, у склад якой уваходзяць далёка на ўсё ўдалыні Польскай Рэспублікі. Усходняя Галіччына, Заходняя Валынь, Холмшчына і Заходняя Беларусь будуть разглядацца асобна пры аглядзе Ўсходняй Эўропы.

З усходу на заход па гэтай паласе цякуць: нізавіна Бугу, сярэдняя частка Віслы, большая частка Варты і яе прытока Нотэца. Апошняя злучана з дапамогай штучнага суднаходнага каналу з прытокай Віслы Брдой і тады чынам злучае Віслу з Одэрам.

Пас нізін адпавядает паднёвай мяжы апошняга зъледзя-нення. У тыя часы, як гэтая мяжа праходзіла па сучаснай паласе нізін, ракі, што сцякалі сюды з поўдня, мусілі абцякаць ледавік і прымылі на яго мяжы вялізныя шырокія даліны. Гэтым і тлумачыцца існаваныне ў пасе нізін шырокіх пра-доўжных далін, па дне якіх месцы бягут сучасныя невялікія ракі. Калі ледавік растапіўся, ракі, што абцякалі яго з поўдня, праціліся ў некалькіх месцах праз адкладзеныя лёдам морэны і дасягнулі Балтыцкага мора.

Далей на поўдзень ад пасе нізін распасыціраеца паласа ўзвышшаў Паўднёвай Польшчы. Гэтая краіна можа лічыцца працягам гор Сярэдняй Нямеччыны і складаеца з горстаў і плоскаўзвышшаў, прарэзаных рабчымі далінамі.

Рознастайныя паводле выгляду і падажэння часткі Польскага краю звязаны ў адну суцэльнасць ракамі, галоўным чынам Віслай.

Вісла пачынаеца ў Заходніх Карпатах і ў сваёй вышнявіне цячэ на ўсход па глыбокай даліне, агібаючы з поўдня Паўднёва-Польскія ўзвышшы. Далей Вісла прымае з правага боку прытоку Сан, якая таксама пачынаеца ў Карпатах і цячэ па мяжы, што аддзяляе землі, залюдненыя палікамі, ад прастораў з украінскай люднасцю. Злучыўшыся з Санам, Вісла прабіваеца ў вузкай цясніне праз пас узвышшаў на поўнач і трапляе ў паласу нізін, дзе зварочвае на паўночны заход і прымае свае галоўныя прытокі: зьлева Піліцу, справа Вепр і Буга-Нарву. Далей у сваёй нізіні Вісла зноў цячэ на поўнач, прарываеца праз Вазёрныя ўзгор'я і шырока разыліваеца каля мора ў вялізную дэльту.

Галоўныя ракі Польшчы: Вісла, Одэр і Варта—пачынаюцца блізка адна каля другой, і затым расцягваюцца ў розныя бакі, ствараючы адзінную сетку добрых прыродных дарог.

Як і ўсе заходняй эўропейскія ракі, Вісла і Одэр заўсёды маюць вады ў дастатку. Улетку, калі ў горах, у вышнявіне польскіх рак, выліваюцца дажджы, гэтыя ракі разыліваюцца. Узімку яны замярзаюць толькі каля берагоў, а па стрыжанях заўсёды застаюцца процечы. Дзякуючы агульнаму кірунку рак з поўдня на поўнач, крыгі ўвясну пачынаюць ісці ў вышнявінах рак раней, як у нізініх, забіваюцца пад лёд і ствараюць лёдавыя заторы, якія зьяўляюцца прычынай вялікіх і небяспечных разводзязяў.

Паводле свайго клімату, Польскі край таксама зьяўляеца пераходным паміж Заходняй і Ўсходняй Эўропай. Зіма тут кароткая, мяккая, але многа халаднейшая, чымся ў Нямеччыне. Часта сярод зімы сьнег рас-

тае, але часамі бываюць і значныя маразы. Вясна пачынаецца рана і бывае цяплейшай, як у нас; ужо ў сакавіку руне збожжа, у красавіку пачынаюць красаваць рожы.

Сярэдня тэмпература году ў сярэдзіне краю ў Варшаве +7,3°, сярэдня студзеня—3,4°, сярэдня ліпеня+18,8°. Ападкі там выпадаюць пераважна ўлетку.

Тут яшчэ могуць расці тыповыя заходня-эўропейскія дрэвы, якія ужо не сустракаюцца на Беларусі і наагул ува Ўсходній Эўропе: бук, нягній-дрэўка або ціс, эўропейская ельніца і мадрына, але часцей спатыкаюцца звычайнія ўсходня-эўропейскія дрэвы: бяроза, дуб, хвоя, елка.

Лясоў захавалася яшчэ многа, і толькі ў час апошнія сусветнай вайны, ад якой Польшча моцна пацярпела, значныя прасторы лясоў павысяканы. Асабліва многа лясоў па ледавіковых грунтох на поўначы краю. На поўдні лясы трапляюцца рэдка, а месцам па лёсавых грунтох, якія на паверхні пераходзяць у чорназемную глебу, расцілінасьць мае характар лесастэпу.

Як у Нямеччыне, гэтак і ў Польшчы гушчыня залюдненія досыць вялікая, і як там, гэтак і тут на поўдні ў паласе ўзвышшаў вышэйшая, чымся на поўначы.

Большасць мясцовай люднасці займаеца сельскай гаспадаркай. Гэтым краем нагадвае Ўсходнюю Эўропу. Аднак вартасць сельска-гаспадарчых продуктаў тут меншая за вартасць вырабаў нетракапальнай і фабрычнай прамысловасці. Значыць і паводле асаблівасцій гаспадаркі старонка мае пераходныя характеристары, займае сярэдняе месца між Заходнім і Ўсходнім Эўропай.

Ува ўсіх частках краю культура стаіць досыць высока. Амаль-што паўсюды пераважваюць палепшаныя спосабы вырабу зямлі, ужываюцца мінэральныя і зялёныя гнай, сучасныя сельска-гаспадарчыя прылады. Аднак асьвета, асабліва сярод бяднейшых станаў польскай люднасці, стаіць яшчэ многа ніжэй, чымся ў Нямеччыне або ў Чэхіі.

Паводле мовы насељнікі краю падзяляюцца на палякоў, немцаў і жыдоў. Немцы жывуць пераважна на поўначы на ўзьбярэжжы Балтыцкага мора. Жыды, як і ў нас на Беларусі, гандлююць па гарадах і мястэчках. Месцам яны захавалі свае даўнія звычайі жывуць па старасвецку, ходзяць у даўгіх вопратках з фалдамі, носяць ярмолкі і пэйсы. Палякі пераважваюць у сярэдній і ў паўднёвой палосах краю.

Падажэннне краю на мяжы Ўсходній і Заходній Эўропы адбілася і на гістарычным лёсе яго. З даўных часоў тут утварылася самастойная Польская дзяржава, але часамі гэтая дзяржава пашырала свае ўладаны на захад і далучалася да заходня-эўропейскай сям'і дзяржаў, і наадварот—часамі цягнулася на ўсход, злучалася ў адно з ўсходня-эўропейскімі краінамі. У XI і XII вякох Польшча расцягнулася на захад аж да Лабы. У XIV-XVI вякох немцы адціснулі яе за Одэр. Польскі ўрад

з'явірнуў тады ўвагу на ўсходніх суседзяў; Польшча далучыла да сябе Беларусь, Літву і частку Украіны, разыліася на ўсходзе ад Балтыцкага да Чорнага мора. Але на ўсходзе Польшча спатыкнулася з Маскоўшчынай, і пачалася ўпартая барацьба за панаваныне ўва Ўсходній Эўропе. У канцы XVIII в. Маскоўшчына, Нямеччына і Аўстра-Вугоршчына аканчальні перамаглі Польшчу і падзялілі яе ўладаны. Але ўжо ў пачатку XIX веку Наполеон аднавіў Польскую дзяржаву пад імем Варшаўскага гэрцогства. Пасля наўдалага паходу Наполеона на Маскву Варшаўская гэрцогства ўвайшло ў склад Расіі, і Польшча зноў аказалася падзеленай на 3 часткі штучнымі межамі. Паўстаныні палякоў супроць расійскага панавання заўсёды душыліся маскоўскім войскам, і толькі пасля сусветнай вайны 1914—18 гадоў штучныя межы, якія падзялялі жывое цела Польшчы, былі скаваны, і Польшча, нарэшце, злучылася ў адзіную незалежную рэспубліку.

Большая частка Польскага краю уваходзіць у склад Польскай рэспублікі, якая належыць да найвялікшых дзяржаў Эўропы, перавышаючы паводле ліку насељнікаў усе іншыя дзяржавы Эўропы апрача 5 вялікіх. Апрача чиста польскіх зямель Польшча ўладае значнымі часткамі Ўсходній Эўропы, дзе большасць насељнікаў складаецца з украінцаў і беларусаў, а ўласна: Холмшчынай, Усходнім Галіччынай і Заходнім Валынню, у якіх пераважваюць украінцы, Горадзеншчынай, Віленшчынай і Заходнім Меншчынай, дзе жывуць беларусы. (Разам з гэтымі краімі Польская дзяржава абымае прастору ў 387000 кв. км. з 29 мільёнамі насељн.).

У землях, залюдненых беларусамі і украінцамі, польскі ўрад зачыняе беларускія і украінскія школы, прымушае народ карыстацца польскай мовай у дзяржаўных установах і вучыць дзяцей у польскіх школах. Часта беларускія і украінскія сяляне, нездаволеныя далучэннем да Польшчы, падымаюць паўстаныні супроць польскіх жандараў. Каб трymаць народ у паслушмянстве, польскі ўрад павінен трymаць на сваіх ўсходніх „красах“ вялікую армію і поліцыю. Такім чынам беларускія і украінскія землі вымagaюць ад Польшчы вялікіх выдаткаў і зьяўляюцца слабым месцам Польскай Рэспублікі. (Даўгадна разглядаць гэтых часткі Польскай Дзяржавы мы будзем далей, калі будзем знаёміца з Усходнім Эўропай).

На чале Польскай рэспублікі стаяць сойм і сенат, да якіх належыць законадаўчая ўлада, і прэзыдэнт і габінет міністраў, якім надежды ўлада выкананыя. Выбары ў сойм і сенат адбываюцца на падставе агульнага, роўнага, простага і таемнага выбарнага права.

Да вайны 1914—18 г. кожная з трох частак падзеленай Польшчы жыла сваім асобным політычным жыццём. Профэсіянальныя і політычныя організацыі работнікаў нямецкай, аўстрыйскай і расійскай Польшчы ня мелі паміж сабой анікай сувязі. Аднак ува ўсіх частках Польшчы работнікі пад упрыгожваны нацыянальнага ўціску марылі толькі аб нацыянальным вызваленіні і цікавіліся нацыянальной барацьбой больш, як зма-

ганьнем клясавым. Пасъля ўтварэнья незалежнай Польскай дзяржавы профсаюзы Польшчы злучыліся ў адзінную „Цэнтральную Комісію“, якая пачала аднастайна па ўсёй тэрыторыі Рэспублікі кіраваць работніцкім професіянальным рухам. У апошнія часы ўзмацненца ўплыў на работнікаў Польскай Комуністычнай Партыі, якая імкненца згуртаваць працоўны люд для барацьбы з капиталам. Аднак пакуль-што наймаднейшай работніцкай партыйай у Польшчы зьяўляеца Партия Польскіх Соцыялістых.

Апрача тых зямель, што належаць да Польскай дзяржавы, у межах Польска-Прускага краю ляжыць на паўночным усходзе вольны горад Гданьск, ваколіцы якога залюднены немцамі.

Паводле асаблівасціяй прыроды і люднасці Польска-Прускую станку можна падзяліць на трох краіны: 1) Паўднёвую Польшчу або пас узвышшау, 2) Пас нізін і 3) Кашубскую краіну або Заходнюю Прусію.

**Пас узвышшау** займае паўднёвую частку Польска-Прускага краю. Вышнявіны галоўных польскіх рэк разразаюць пас узвышшау на шэраг плоскаўзвышшау і горных град, якія могуць лічыцца працягам гор Сярэдній Нямеччыны. Таксама як сярэдня-французская і сярэдня-нямецкая горсты, гэтак і горы Паўднёвай Польшчы зьяўляюцца рэшткамі вялізнага ўкладу зморшчавых гор, утвораных яшчэ ў першыя часы жыцця на зямлі. Мільёны гадоў гэтая дайныя горы руйнаваліся, зынжаліся, распадаліся, але ў апошнія пэрыоды земнага жыцця патрэскаліся, прычым кавалкі іх зноў павыпіраліся, зрабіліся зноў значымі гарамі. Месцам яшчэ можна выявіць, што сучасныя горы складаюцца з пагнутых, зморшчаных пластоў земнай кары; у іншых месцах земнная пароды на паверхні ляжаць паземна, а горы маюць выгляд правільных горстаў; нарэшце сярод гор і ўзвышшау у Паўднёвай Польшчы трапляюцца шырокія прасторы раўнін.

Выгляд нявысокай раўніны мае, напрыклад, самая паўднёвая частка краіны, што ляжыць на правым беразе Віслянскай вышнявіны і на поўдні дасягае да Карпат. Гэта так званая *Заходняя Галіччына* або Падкарпацьце, паверхня якога павольна пахіляеца на поўнач,—ад Карпацкіх гор у бок Віслы. Лежачы паміж Карпат і Паўднёва-Польскіх узвышшау, Заходняя Галіччына мае выгляд лагчыны (вышина над роўнem мора 150-250 мэтраў), дно якой пакрыта адкладамі даўнага мора. Паверх морскіх адкладаў на паверхні Падкарпацьця ляжаць адклады, нанесеныя даўнім ледавіком.

Рака Сан аддзяляе Заходнюю Галічыну ад *Люблінскага плоскаўзвышша*, што ляжыць паміж рэкамі Віслай, Санам і Вепрам. Гэтае плоскаўзвышша (334 мэтры над роўнem мора) складаецца з паземных пластоў лёсусу, адзначаеца вельмі ўраджайнай глебай і вялікай колькасцю раўчакоў, праразаючых гэтую раўніну. Гэты куток Польшчы нагадвае Паўднёва-Усходнюю Эўропу, напрыклад, суседня з ім прасторы Заходнай Украіны, таксама пакрытыя грубымі пластамі лёсусу.

Тыповыя паўднёва-польскія ўзвышши ляжаць на паўночны захад ад вышнявіны Віслы. Гэта так званае *Малапольскае ўзвышша*, складзенае з вапнавых скал, лупнякоў і зылепнякоў. Па сярэдзіне гэтага ўзвышша ў вадаэбры ракі Ніды знаходзіцца плоскае ўзвышша, у якім вапнавыя скалы хаваюцца глыбока пад пластамі пазнейшых пластоў. На ўсход ад гэтага плоскаўзвышша цвёрдая вапнякі выходзяць на паверхню ў выглядзе так званых Келецка-Сандамірскіх гор, якія з паўночнага заходу цягнуцца на паўднёвы ўсход к Вісле і канчаюцца насупроці вусця Сану. Найвышэйшы пункт гэтых гор—Лысіца—дасягае 618 мэтраў вышыні над роўнem мора.

Заходні край Малапольскага ўзвышша таксама мае выгляд горнага груда, які таксама складаецца пераважна з вапнякоў, а завецца Польской Юрай або Кракаўска-Чэнстахоўскай горнай градой. Размытая рэкамі вапнавыя скалы гэтай грады маюць выгляд дзіўных востраверхіх гор з зрывістымі схіламі, месцамі вельмі прыгожых.

Асабліва прыгожым куточкам лічыцца даліна рэчкі Пронднік, якую за яе хараство завуць Польскай Швайцарыяй. Гэтая рэчка цячэ ў глыбокай цясніне, над якой высяцца скалы, з якіх адны падобны да вялізной далоні з растапыранымі пальцамі, другія маюць выгляд чалавека на каленях і г. д.

Малапольскае ўзвышша строма абрываецца ў бок Віслы на поўдзень і павольна зынжаеца на поўнач. На захад ад яго ляжыць *Шленская ўзвышша*, складзенае з пластоў, вельмі багатых каменным вугалем. Асабліва многа вугалю ў тым кутку, дзе да вайны 1914 году схадзіліся межы трох дзяржаў: Расіі, Нямеччыны і Аўстра-Вугоршчыны. Больш за ўсё вугалю здабываюць у той частцы краіны, якая перад вайной належала да Пруссіі пад імем Горнага Шленску. Што-год тут здабываюць больш за 25 мільёнаў тон найлепшага каменнага вугалю. Ня дзіва, што з-за гэтага кавалка доўга спрачаліся Польская і Нямецкая распублікі. Вельмі многа вугалю і ў тэй частцы краіны, што была пад расійскім заборам. У даўнай Расійскай імперыі ваколіцы места Дамбровы блізка Нямецкай граніцы лічыліся аднай з важнейшых каменна-вугальніх акруг.

Дзякуючы вялікім запасам падземнага апалу, Шленск зрабіўся адным з самых важных прымесловых куткоў Эўропы. На тутэйшых гісэрнях апрацоўваюць не толькі мясцовую польскую руду, якой многа знаходзяцца на Малапольскіх ўзвышши, але таксама руду, прывезеную з других краёў. Перад вайной у ваколіцах Дамбровы перараблялі жалезнную руду, прывезеную нават з Паўднёвой Украіны. У Шленску, які знаходзіўся пад нямецкім заборам, фабрыкі машын і дроту раскіданы паўсюды і чаргуюцца з шклянімі гутамі, жалезнімі і цынкавымі гісэрнямі.

Выраб крамніны і жалезніх тавараў так пашырыўся ў межах краіны, што гэтая тавары задавальняюць усю Польшчу і вывозяцца на Беларусь і Украіну, а даўней вывозіліся ў Маскоўшчыну і нават у Сібір. Дзякуючы моцнаму разьвіццю прымесловасці, Горны Шленск адзначаецца

вельмі густой залюдненасцю. (Месцам тут жыве каля 1000 чалавек на 1 кв. кілём.). Такім чынам гэты куток нагадвае ваколіцы р. Рур у Нямеччыне, прамысловыя акругі Бэльгіі і Паўночна-Заходний Ангельшчыны.

Карысныя мінералы трапляюца ня толькі ў Горным Шлёнску, але таксама і ў іншых частках пасу ўзвышша.

На Малапольскім узвышши капаюць руды жалеза, цынку і волава; у Заходний Галіччыне (каля местаў Бонхі і Вялічкі пад Кракавам) тоўстымі пластамі залягае каменная соль.

Соль каля Вялічкі здабываецца ўжо болей за 800 гадоў, так штода цяперашняга часу з верхніх пластоў соль ужо выбралі. Цяпер соль там капаюць на глыбіні 150 сажня.

У апошнія часы ў Заходний Галіччыне вынайшлі і нафту. Аднак у Заходний Галіччыне і асабліва на Люблінскім плоскаўзвышши галоўным заняткам люднасці зьяўляецца сельская гаспадарка. Там сеюць многа пшаніцы, цукровых буракоў, табакі, лён. Наагул у гаспадарчым жыцці Польшчы пас узвышшаў грае вельмі важную ролю. Гэта—найбагацейшая і найгусцей залюдненая краіна Польскага краю (на 1 кв. кім. у сярэднім тут жыве 132 ч.).


Насельнікі Паўднёвой Польшчы, так званыя малапалякі, адразъняюцца ад паўночных палякаў цымнейшым колерам скуры, вачэй і валасоў, большай рухавасцю, вясёласцю, жывасцю. Барвістая вонратка іх, белая, чырвоная або пярэстая, слыне за найпякнейшую ў Польскай старонцы.

Паўднёвая Польшча завецца іншай Малой Польшчай, бо ў політычнам жыцці Польскай дзяржавы пазней пачала прымаць удзел, чымся Польшча „Вялікая“. Слова „Малая“ ў адносінах да гэтай часткі Польшчы мае значэнне слова „Малодшая“. Аднак пачынаючы з XIV веку, Малая Польшча заняла першое, кірунічае месца ў політычным жыцці Польскай дзяржавы. Галоўны горад краіны—Кракаў—зрабіўся польскай сталіцай і асяродкам польскай культуры. Толькі пасля далучэння да Польшчы Літвы і Беларусі асяродак Польскай дзяржавы мусіў перасунуцца з Кракава на паўночны ўсход у Варшаву, і Малая Польшча стаціла сваю політычную вагу. Пасля падзелаў Польшчы і іншых політычных падзеяў двух мінульых стагодзьдзяў Малая Польшча апынулася ў руках трох вялікіх дзяржаў. Заходняя Галіччына і так званы Цешынскі Шлёнск належалі да Аўстрыйскіх, Горны Шлёнск—да Пруссіі, значыць да Нямеччыны, рэшта была пад заборам Расіі. Некаторай вольнасцю і самаўрадам карысталася толькі Заходняя Галіччына, якая з гэтай прычыны зрабілася асяродкам польскага нацыянальнага руху. У Горным Шлёнску паляком жылося кепска, там палякаў прымушалі вучыцца па нямецку, немцам там належалі лепшыя землі, капальні, рудні гуты і фабрыкі, у той час, як палякі заставаліся толькі работнікамі на нямецкіх фабрыках. Таксама пераважна да немцаў належалі фабрыкі і капальні ў расійскай частцы краіны; становішча палякаў і там было цяжкім. Пасля вайны 1914-18 г.

польскія легіёны, набраныя ў Заходнюю Галіччыну, з'явіліся асновай польскага войска і прынялі дзеяны ўдзел у працы над аўяднаннем Польшчы.

Горны Шлёнск за час нямецкага панавання моцна анямчыўся, процант палякаў там значна зменшыўся. Калі пасля вайны там быў зроблены плебісцит, большасць насельнікаў выказалася за далучэнне да Нямеччыны. Тады Горна-Шлёнскую акругу падзялілі паміж Нямечкай і Польскай рэспублікамі Лепшая, самая багатая вугалем частка Горнага Шлёнску пры гэтым увайшла ў склад Польскай дзяржавы.

Як і заўсёды ў прамысловых краінах, у Паўднёвой Польшчы многа багатых прамысловых гарадоў. Найвялікшы з іх Кракаў (176000 насельн.) ляжыць у тым месцы вышнявіны Віслы, дзе гэтая рака робіцца прыгоднай для руху параходаў. Праз гэты горад праходзіць найкарацейшая дарога з Украіны ў абход Карпат у Заходнюю Эўропу. У XIV—XVI вякох Кра-



Мал. 70.—Кракаў. Кракаўскі замак.

каў быў сталіцай Польскай дзяржавы, пасля заставаўся месцам каранаўнія польскіх каралёў, потым у XIX веку да 1846 г. быў асобнай рэспублікай, нарэшце увайшоў у склад Аўстрыйскай монархіі, і праз уесь час аўстрыйскага забору заставаўся асяродкам польскага нацыянальнага руху і польскай культуры. Кракаўскі ўніверсітэт і цяпер лічыцца лепшай у Польшчы і аднэй з лепшых у Эўропе навуковай установай. Каля яго гуртуюцца лепшыя навуковыя сілы польскага народу.

Асяродкам Люблінскага плоскаўзышша зьяўляеца места *Люблін* (100 тыс. насельн.) з новым університетам.

Болей за ўсё гарадоў пабудована ў прамысловых акругах Горнага Шлёнску і на заходзе Малапольскага ўзвышша.

Месцам гарады, фабрычныя мястечкі і капальні зрастаюцца там у адзінае вялікае згуртаванье комінаў і будынкаў, як у Бэльгіі або калія Бірмінгему. Як і там, у паветры тут заўсёды вісіць дым і смаль; як і там, съвіст гудкоў вечна зыліваеца з клумам і лясканьнем машын.

Адным з галоўных асяродкаў гэтага прамысловага кутка зьяўляеца места *Сасновіцы* (86 тыс. насельн.). Гэтае места ляжыць на зямлі, якая належала раней да Расіі, але блізка яе былых меж з Аўстрыяй і Нямеччай. У ваколіцах Сасновіц капаюць слынны дамбровскі вугаль, здабываюць цынк і срэбна-валавянную руду, а ў самым горадзе пашируюць выраб крамніны і жалезных рэчаў. На поўнач ад Сасновіц ляжыць *Чэнстахоў* (82000 насельн.), вядомы вырабам крамніны і сернікаў.

У Чэнстахове знаходзіцца вядомы кляштар, які карыстаецца вялікай популярнасцю сярод польскіх каталікоў.

На заход ад Сасновіцкага акругі па той бок былай расійска-нямецкай мяжы дзесяткі гарадоў ляжаць адзін калія другога і супарнічаюць у вырабе жалезных прылад. Галоўны з іх *Крулеўска-Гута* некалькі дзесяткаў гадоў назад быў маленькай вёскай, а цяпер налічвае 75 тысяч насельнікаў, мае многа харошых крам, і вялікіх фабрык.

На поўдзень адгэтуль на мяжы з Чэхіяй у так званым Цешынскім Шлёнску ляжыць падвойны прамысловы горад *Астрава* (54 тыс. нас.). Заходняя частка гэтага места завецца *Мараўскай Астравай* і залюднена чэхамі; усходняя частка, залюдненая палякамі, завецца Польскай Астравай. У ваколіцах Астравы многа капальні ў каменнага вугалю, якім карыстаюцца буйныя фабрыкі гораду.

Пас нізін або Сярэдняя Польшча ляжыць на поўнач ад Малапольскіх узвышшаў у вадазборы сярэдніх частак Віслы і Варты. Тутэйшыя рэкі прафлягаюць галоўным чынам з усходу на заход па шырокіх далінах, прамытых яшчэ ў ледавиковую эпоху тымі рэкамі, што абцякалі тут паўднёвую мяжу ледавіка, калі гэтая мяжа затрымалася ў паўночных частках краіны.

Большая частка пасу нізін зьяўляеца вельмі роўнай краінай, так што рэкі тут маюць зусім малы нахіл дна і цякуюць ляніва, павольна. Толькі берагі старых далін, калі на іх глядзеце зньізу, маюць выгляд узгор'я, але нават і яны ляжаць нівысока над роўнем мора. (Варшава ляжыць на вышыні 110 метраў над р. м., а Познань у даліне Варты—паднята над роўнем мора толькі на 52 метры).

Калісці ўсю краіну пакрывалі лясы і балоты. Лясоў, асабліва на ўсходзе, засталося многа і да гэтага часу. Па лясох здаўна заведзена праўльная лясная гаспадарка; дрэвы высякаюцца толькі тады, калі дасягнуць

пэунага росту. Месцам па лясох пад аховай уласнікаў захавалася многа дзікіх звяроў: дзікаў, дзікіх коз, зайцоў і розных птушак. Па гэтых звярынцах часам дзеля забавы палююць буйныя земляўласнікі—уладары гэтых лясоў. На заходзе краіны ў так званых Кувах і ў Вялікай Польшчы лясоў засталося мала, так што там насельнікі паліяць печы саломай, торфам або вугалем.

Большая частка балот краіны асушана, а там, дзе ня было магчымасьці асушыць балоты, павыкапваны саджалкі, у якіх гадуюць рыбу. На заходзе ёсьць і прыродныя вадаёмы—вазёры.

Гаспадарка ў краіне наагул стаіць добра. Зямлю ўгнойваюць штучнымі і зялёнамі гняямі, пры вырабе зямлі карыстаюцца палепашымі сельска-гаспадарчымі прыладамі і тримаюцца найвыгаднейшых спосабаў ралініцтва. Збожжа асабліва добра родзіць у Кувах на глястай багатай глебе, адкладзенай на дне вазёра, якія там калісці былі значна большымі, як цяпер. Добра стаіць гаспадарка і ў Вялікай Польшчы, дзе ад немцаў народ навучуць лепш вырабляць зямлю.

Жытам, пшаніцай, аўсом, ячменем і бульбай краіна задавальняе ўсю Польшчу. Як і ўсюды пры шматлалёуцы, значныя прасторы ворнай зямлі засяваюцца кармавымі расылінамі: канюшынай, вікай, кармавымі буракамі і г. д. З тэхнічных расылін паўсюды, асабліва на заходзе, сеюць цукровыя буракі, табаку, хмель, цыкорыю. Калі сядзібаў па вёсках, дварох і мястечках многа садоў. Дзякуючы вялікім запасам кармавых расылін, добра пастаўлена і гадоўля жывёлы, асабліва ў Вялікай Польшчы, дзе тримаюць найлепшых коняў і быдла. Наагул заходняя частка краіны можа лічыцца за адну з багацейшых сельска-гаспадарчых акруг Эўропы. Наадварот, на ўсходзе, у так званай Мазуршчыне, дзе глеба горшая і дзе яе ня так старэнна вырабляюць, сельская гаспадарка стаіць далёка ня гэтак высока.

Падземных багацьцяў у пасе нізін ня вельмі многа. Нетракапальная прамысловасць, як і сельская гаспадарка, вышэй стаіць на заходзе ў Кувах. Там калі мястечка Іновроцлаў здабываюць досьць многа кухенай солі і бурага вугалю. Мясцовага апалу для фабрык краіны не хапае, а вугаль для іх прывозіцца з Шлёнску. Фабрык наагул многа; асабліва пашираны такія фабрыкі, на якіх перапрацоўваюцца сельска-гаспадарчыя продукты: цукраварні, бравары, гарбарні, а таксама фабрыкі, на якіх вырабляюцца сельска-гаспадарчыя машыны. Апрача таго ёсьць фабрыкі, на якіх вырабляюць крамніну, абуцё і г. д.

Фабрычная прамысловасць пачала хутка паширацца ў краіне з сярэдзіны мінулага веку. Зыншчэнне мытнічнай мяжы між Расіяй і Польшчай адчыніла для польскіх фабрычных вырабаў доступ на бязшмерную вялікую прастору сельска-гаспадарчых краёў Усходняй Эўропы. У звязку з гэтым на тэрыторыі Расійскай Польшчы пачалі будаваць свае фабрыкі нават німецкія капиталісты, якім было выгадней вывозіць фабрычныя вырабы адгэтуль бяз мыты на ўсход, чымся перавозіць такія вырабы

цераз Расійска-Нямечкую мытнічную мяжу. Гандлем з усходам зацікавіліся і польскія капіталісты. У Польшчы адчыніўся польскі банк, які спэцыяльна дапамагаў польскім капіталістам купляць рудні і капальні, будаваць фабрыкі і гуты. На варшаўскіх і лодзінскіх фабрыках пачалі перапрацоўваць ня толькі ўсходня-эўропейскую, але і нават азійскую сырьну: туркестанскаю ба-ваўну і сібірскую воўну. Варшаўскае абуццё і лодзінская крамніна вывозіліся ўва ўсе куты даўнай Расійскай імперыі, на Каўказ, Туркестан і ў Сібір.

Аднак фабрычная прамысловасць развілася галоўным чынам у тэй частцы краіны, якая належала да Расіі. Тая-ж частка пасу нізін, што ляжала ў межах даваенай Нямеччыны,— заходняя частка Вялікай Польшчы, або так званая Познань, заставалася сельска-гаспадарчай аруграй. Калі там і ёсьць фабрыкі, дык толькі такія, якія вырабляюць сельска-гаспадарчыя машыны або апрацоўваюць мясцовыя сельска-гаспадарчыя пры-дукты.

Нізінная частка Польшчы займае вельмі выгоднае палажэнне. Па гэ-той краіне пралягаюць галоўныя шляхі з Маскоўшчыны і Беларусі ў За-ходнюю Эўропу. Цераз вадазбор Віслы злучаны рэчныя ўклады Дняпра і Одру; галоўная гандлёвая чыгунка з Усходняй Эўропы ў Нямеччыну, Чэхію, Аўстрыю і Францыю таксама праходзяць праз Сярэднюю Польшчу. З даўных часоў краіна была пасярэдніцай у гандлі прамысловых культурных краёў Заходняй Эўропы з адсталымі краінамі Усходняй Эўропы, дзе вырабляеца пераважна сырьна.

Насельнікі Сярэдняй Польшчы належалі галоўным чынам да двух пляменьняў польскага народа: на заходзе, па Варце, жывучы вялікапаліакі, на ўсходзе, у вадазборы Віслы, пераважаюць мазуры. Як першыя, гэтак і другія адразу народы ад малапаліакаў вышэйшым ростам, съятлейшым колерам скуры і валасоў, спакайнейшым, болей вытрыманым харатарам, большай працэздольнасцю. Вопратку яны маюць цямнейшую, звычайна шэрага або сіняга колеру. Вялікапаліакі трохі падобны да немцаў. Яны болей шануюць дысцыпліну, адзначаюць меншай прыветлівасцю, большай жорсткасцю, чымся вясёлыя жывавыя мазуры.

Заходняя частка краіны—Вялікая Польшча і Куявы—можа лічыцца калыскай Польскай дзяржаўнасці. Тамака стварылася Польскае каралеўства, і адтуль улада польскіх каралёў пашыралася на ўсход па ўсіх землях, залудненых палякамі, і на заход аж да Лабы. Пасля таго, як Польшча страціла свае ўладанні на заходзе, страціла сваю вагу і Вялікую Польшчу. На першое месца вышла спачатку Малая Польшча, а пасля таго, як Польшча злучылася з Літоўска-Беларускім княствам, на чале Польской Рэчы Паспалітай апынулася Мазуршчына, усходнія палова пасу нізін.

Мазуры коленізавалі Падлясіе і Віленшчыну і кіравалі польскімі паўстаньнямі супроты расійскага ўраду.

Пасля падзелаў Польшчы большая частка Вялікай Польшчы і часцінка Куявы, пад імем провінцыі Познані, увайшли ў склад Нямеччыны (Прусіі), рэшта краіны адышла да Расіі. Па-

ляком жылося кепска і пад расійскім і пад нямецкім панаваньнем, але з прычыны вышэйшай культуры немцаў іх уцік быў больш небяспечным для польскага народу. У Познані немцы скуплялі польскія землі, а паляксу прымушалі вучыцца панямецку, так што там палякі патроху забываліся на родную мо-ву і пачыналі анямечавацца.

Большасць насельнікаў краіны жыве па вёсках і фольварках, але гарадоў там усё-ж-ткі многа болей, як у нас на Беларусі. Гарады маюць звычайна заходня-эўропейскі выгляд. Готычныя касцёлы, прыгожы га-радзкія сады, добрыя, чистыя брукаваныя вуліцы, зgrabныя цагляныя будынкі дадаюць польскім местам падобнасць да нямецкіх гарадоў.

Сталіца Польскай Рэспублікі *Варшава* (931 тыс. насельн.) ляжыць у сярэдзіне краіны на Вісле паміж вусьцяў Буга-Нарвы і Піліцы. Тут кры-жуцца вельмі важныя чыгункі, што злучаюць Ленінград—Вільню з Венай і Італіяй, а таксама Маскву—Менск з Бэрлінам і Парыжам. Дзякуючы та-куму палажэнню, Варшава зьяўляеца галоўным гандлёвым асяродкам Польшчы.



Мал. 71.—Старое Места ў Варшаве.

Як прамыловы асяродак, Варшава мае многа розных фабрык, на якіх перапрацоўваюць воўна, скура, шоўк, вырабляюць машыны, цукер, адзеньне. Варшаўскае абуццё карыстаецца сусветнай славай.

У Варшаве, як у польскай сталіцы, жыве прэзыдэнт Польскай рэспублікі, знаходзяцца габінэт міністраў, сенат і сойм.

Як у культурным асяродку краіны, тут ёсьць універсітэт, політэх-ніка і многа іншых вышэйших школ. Сюды з'яжджаеца вучыцца моладзь з усіх кантоў Польшчы.

Сучасныя вялікія будынкі чаргуюца ў Варшаве з старасьцікімі касцёламі і палацамі. Паркі і гарадзкія сады, прыгожыя помнікі розным польскім дзеячом дадаюць гораду многа хараства. Да вайны 1914 г., калі Варшава належала да Расіі, расійцы звалі яе „прыгожай брамай у Эўропу“.

На паўднёвы заход ад Варшавы, на мяжы Мазуршчыны з Вялікай і Малой Польшчай ляжыць *Лодзь* (452 тыс. насленкі). Сто гадоў назад тут была маленькая вёска, а цяпер гэта вялікі горад, асяродак багатай прымескай акургі. Лодзь—важнейшы фабрычны горад Польшчы. На тутэйшых фабриках перапрацоўваюць пераважна воўну і баваўну.

Навокала Лодзі пабудавана многа прымескіх мест, у якіх таксама вырабляюць танную крамніну. Пасля вайны, калі Польшча зрабілася самастойнай рэспублікай, і мытнічная граніца аддзяліла яе ад Усходняй Эўропы, працякцыя тутэйшых фабрык значна зменышлася.

Асяродкам Вялікай Польшчы з'яўляецца горад *Познань* (157 тыс. насленкі), які ляжыць на Варце і мае многа цукраварань, гарбарань, фабрык машын і табакі. У часы панаваньня немцаў у Заходняй Польшчы Познань была асяродкам польскага руху ў Нямеччыне. Дзякуючы сваім бібліотэкам, навуковым таварыствам і нядайна адчыненаму універсітэту гэта важны культурна-асьеветны асяродак Заходняй Польшчы.

**Кашубская краіна** абымае вадазбор Вісьлянскай нілавіны і частку ўзьбярэжжа Гданьской затокі на заход ад вусця Віслы.


Вісла прабывае тут праз вазёрны ўзгор'і, наваленыя даўним ледавіком, і перад тым, як уліца ў мора, падзяляеца на некалькі адточ, з якіх складаеца ўраджайнай Вісьлянскай дэльты. Адны адточі ўліваюцца беспасрэдна ў Гданьскую затоку, другія трапляюць у так званы Фрыштагф. Гэты гаф аддзяляеца ад мора вузкім пескавым гакам, складзеным з накіданых мораў пескавых выдмай.

Большасць насельнікаў краіны складаеца з польскага племя кашубаў, але ў самай дэльце і па гарадох апрача іх жыве многа немцаў. Вузкай паласой землі, залюдненай кашубамі, даходзяць аж да самага мора на заход ад Віслы, уразаючысѧ ў землі, залюдненай немцамі. Кашубы лічачца добрымі мораходамі і да вайны 1914-18 г., калі краіна належала да Нямеччыны, складалі значны процэнт сярод матросаў нямецкага флоту. Яны сеюць жыта, авёс і бульбу, гадуюць быдла, сывіней, авечак, займаюцца рыбацтвам і ляснымі прымескімі, бо лясоў тут захавалася досыць многа.

Пасля сусьветнай вайны большая частка краіны ўвайшла ў склад Польскай рэспублікі, але галоўная прыстань пры вусці Віслы—горад *Гданьск* (або Данцыг, 195 тыс. насленкі) застаўся незалежным вольным местам. Гданьск злучан з морам суднаходным каналам, па якім могуць плаваць вялізныя морскія караблі, і з'яўляеца прыродным выйсцем Польшчы да мора. Праз Гданьск вывозіцца большая частка польскіх тавараў, галоўным чынам сельска-гаспадарчых. Большаясьць насельнікаў гораду—немцы; з гэтай прычыны яго не далучылі да Польшчы.

Харошая старасьцікія будынкі съведчаць аб даўным ба-  
гацьці Гданьску, аб тых часох, калі ён належаў да нямецкага гандлёвага хайрусу гарадоў Ганзы. Цяпер тут будуюць караблі і, як у асяродку ўраджайнай сельска-гаспадарчай краіны, пе-  
рапрацоўваюць продукты ральніцтва. Ёсьць тут многа паравых  
млыноў і цукраварань.

У беспасрэдным вададаныні Польшчы ёсьць толькі маленькая пры-  
стань *Пуцк*, і наагул у Кашубскай краіне апрача Гданьску мала гандлёвых  
гарадоў.



Мал. 72.—Гданьск.

Кашубскую краіну завуць іначай Заходнія або Карабеўскай Прусіяй. У адзнаку ад Усходняй Прусіі, Княскай, яна да па-  
дзеяла Польшчы належала да Польскага каралеўства, у той час,  
як Усходняя Прусія і тады ўжо была часткай Прускай дзяржавы.

## Фінска-Скандынаўскі масыў.

(Азнач яго географічнае палажэнне. З якіх паўвостравоў ён скла-  
даеца? Якія моры яго атачаюць? Якія моры і пратокі аддзяляюць яго  
ад Германскай стараны?).

У склад Фінска-Скандынаўскага масыву ўваходзяць Скандынаўскі ды  
Кольскі паўвостравы і Фінскі пярэсмык, які злучае іх з рэштай Эўропы.  
Старана гэта існуе ў стане сухазем'я з першых часоў жыцця зямлі.  
Некалькі разоў, калі мора залівала бязмаль усе іншыя краі Эўропы, Фін-

ска-Скандинавскі масыў заставаўся сухазем'ем, востравам, скалы якога ўздымаліся над хвалямі бязъмежнага акіяну. Аднак і тут берагавая лінія некалькі разоў перасоўвалася або ў бок сухазем'я, або ў бок мора. Калясі гэтая старана ляжала значна вышэй, як цяпер, але мора затапіла паўзьбярэжныя часткі яе; вузкія горныя даліны запоўніліся морскай вадой і зрабіліся вузкімі затокамі мора, так званымі фіордамі, якіх асабліва многа на заходнім беразе масыву; часткі паўзьбярэжных скал аддзяліліся ад сухазем'я і зрабіліся многалічнымі маленькімі астравочкамі—шхерамі, якія нібы насеняны па берагах Батніцкае затокі. З другога боку быў і такі час, што мора пакрывала значныя часткі стараны, цяпер сухазем'я. Па берагах на скалах можна прымесіць выгрызеныя паўзьбярэжным хвальяннем прыступкі-тэррасы, якія цяпер ляжаць многа вышэй роўні мора. Нават і цяпер паволі берагавая лінія перасоўваецца ў бок мора, і паўзьбярэжныя скалы што-год падымаюцца прыблізна на 1 сантиметр.

Масыўная спрадвечная скалы—граніты, гнейсы і крышталічныя лупнікі—па ўсёй старане складаюць павярхоўны пласт земнай кары і толькі месцам пакрываюцца тонкім слоем глебы. Калясі з гэтых скал складаўся тут вялізныя ланцугі эмортавых гор, але многа мільёнаў гадоў тут адбывалася выпятрэнне гэтых гор, і ўрэшце старана зрабілася плоскай раўнінай, заходняя частка якой з часам зноў паднялася і зрабілася магутным узвышшам, якое завецца Скандинавскімі гарамі, крута абрываецца на захад і павольна, прыступкамі зьніжаецца на ўсход.

Сучасны свой выгляд паверхня краю атрымала ў ледавіковую эпоху, калі тут утварыўся вялікі ледавік, у некалькі вёрст таўшчынёю, і пачаў адгатуль спаўзаць на поўдзень і паўднёвы ўсход. Увесь той ледавіковы навал, пад якім апнулася Паўночная Німеччына, Польшча, Беларусь, Паўночная Расія, усе гэтыя морэнавыя гліны, пяскі, жвір і ледавіковае каменьне, былі вышчарблены лёдам з скал Фінска-Скандинавскага масыву. Тут ледавік павыкопваў глыбокія яміны, павыдамаваў з скал вялікія і дробныя кавалкі, якія ўмерзлі ў тоўщчу лёду і разам з ім спаўзлі на поўдзень. Найвялікшыя адломкі скал, якіх ледавік ня здолеў перасунуць на поўдзень, засталіся на месцы, але, перапаўзаючы цераз іх, ледавік іх аблазіў умерзлым у лёд каменьнем. Гэтыя згладжаныя скалы ды яшчэ вазёры, пераважна вузкія і даўгія, выцягнутыя з паўночнага заходу на паўднёвы ўсход, якім зрабіліся выкананыя ледавіком яміны,—зьяўляюцца галоўнымі асаблівасцямі Фінска-Скандинавскага краявіду.

Рэкі стараны адзначаюцца шпаркім цячэннем, маюць шмат парогаў і вадаспадаў. Найвялікшыя з іх цякуць у Балтыцкае мора і маюць выгляд пратокаў паміж ледавіковымі вазёрамі. На захад з Скандинавскіх гор сцякаюць толькі караценкія рабчкі. Спачатку яны павольна бягуть па узвышшы, потым раптам у сваіх нізівінах абуруваюцца ўніз у фіорды, ствараючы вялікія вадаспады.

Заходні зрывісты схіл Скандинавскага ўзвышша, павернуты ў бок адкрытага Атлантычнага акіяну (або лепей кажучы ў бок Норвэскага мора, як завецца прылеглая да Скандинавіі частка яго), заходзіцца пад беспасрэднім уплывам Гольфштруму. Клімат гэтага схілу вільгатны, морскі, хмарны, фіорды не замярзаюць нават у самыя сыцодзённыя зімы. Наадварот, на ўсход ад ўзвышша клімат сухі, лета цёплае, зіма халодная, так што Белае і Балтыцкае моры замярзаюць на дубі час. Самае ўзвышша мае халодны і жорсткі клімат. Вышэй 1200—1600 м. н. р. м. там ляжыць вечны снег і адтуль у фіорды спаўзаюць значныя сучасныя горныя ледавікі. На ўзвышшах ніжэй мяжы вечнага снегу і на крайній поўначы расце толькі мох ды лішай. У сярэдніне і на поўдні стараны па нівысокіх раўнінах растуць хваёвыя бары з прымешкай бярозы і елкі. На поўдні да іх далучаецца дуб і іншыя лістставыя дрэвы, а на самым паўднёвым выступе сустракаецца нават бук. Там, дзе растуць лясы, там магчыма і ральніцтва. Сеюць тут пераважна авёс, ячмень, жыта і бульбу. На поўдні, там, дзе пачынаюцца мяшаныя лясы з дубамі і ліпамі, можа расце нават пшаніца. Аднак зямлі, гожай на ральлю, усюды мала. Голыя скалы і зрывістыя схілы гор, адсутнічаюць ураджайных грунтоў перашкаджаюць ральніцтву. З гэтай прычыны насељнікі займаюцца болей гадоўляй жывёлы, ляснымі промысламі ды рыбацтвам.

Даўнейшымі насељнікамі стараны лічачца лапары, народ фінскага племя, які цяпер захаваўся толькі на ўбогіх тундрах поўначы ды там пакрысе вымірае. З лепшых зямель сярэдній і паўднёвай паласы краю лапароў даўно выціснулі болей здольныя норвэжцы, швэды, фіны-тавасты і карэлы. Норвэжцы і швэды—доўгагаловыя, сьветлакуря, бялявые і блакітнавокія прадстаўнікі германскага племя. Яны жывуць на Скандинавскім паўвостраве, запазычылі ад немцаў лютэрансскую веру і адзначаюцца высокай ступенню асьветы і культуры. Фіны-тавасты і кроўныя ім карэлы жывуць на Фінскім пярэсмыку, паводле сваёй мовы належаць да фінскай галіны жоўтай расы, але па абліччы мала адразъняюцца ад сваіх заходніх суседзяў. Тавасты запазычылі ад швэдаў веру і культуру; карэлы знаходзяцца пад уплывам маскоўцаў і запазычылі ад іх праваслаўную веру.

Згодна з гэтымі асаблівасцямі насељнікаў, а таксама прымаючы пад увагу асаблівасці прыроды, Фінска-Скандинавскі масыў можна падзяліць на 6 паасобных краін: 1) Норвэгію, 2) Паўднёвую Швэдзію, 3) Паўночную Швэдзію, 4) Лапаршчыну, 5) Фінляндью і 6) Карэлію.

**Норвэгія**—гэта краіна фіельдаў і фіордаў. Вузкай істужкай цягнецца яна па паўночна-захаднім узвыбрэжжы Скандинавскага паўвострава ад Скагераку да самага паўночнага канца Эўропы. У склад яе ўваходзіць магутны хрыбет Скандинавскіх гор і кароткі зрывісты заходні схіл іх. Назоў гор мала падыходзіць да Скандинавскіх узвышшаў. Хутчэй гэта хвалістая раўніна, вельмі высока паднятая над роўнем мора. Глыбока

ўрэзаны ў сухазем'е морскія затокі-фіорды падзяляюць гэтую раўніну на асобныя масывы з зрыўистымі схіламі і плоскімі вярхамі. Гэтыя масывы завуцца фіельдамі. Выгляд гор яны маюць толькі тады, калі на іх глядзець з фіордаў, зънізу. Найвышэйшыя з фіельдаў хаваюцца пад вечным снегам, які там пакрысе ператвараецца ў зерналёд і зъяўляецца крыніцай вялізных ледавікоў, спаўзаючых месцам проста ў фіорды. Сыценкі фіордаў паўсюды абшарпаны і абдрапаны сучаснымі і даўнімі ледавікамі. Фіорды гэтыя, вузкая й глыбокая, далёка ўразаюцца ў сухазем'е паміж фіельдаў, мноства разьвільваюцца і прыдаюць краіне змрочнае хартаство.

(Самы даўгі з Норвэскіх фіордаў — Сонье-фіорд, самая высокая фіельда — Етунфіельды, найвышэйшы пункт якіх Гальгепіг дасягае 2600 м. н. р. м. Найвялікшыя з паўзъяўрэжных астравоў — Ляфоцкія).

Дзякуючы пераваце заходніх вястроў, якія прыносяць у Норвэгію цяплюны і вільгачь Гольфштруму, клімат гэтай краіны морскі, роўны. Лета тутака прахалоднае, значна халаднейшае, як у нас; зіма адліжная, безмарозная. Мора тут ніколі не замярзае, нават на далёкай поўначы (на шырыні  $71^{\circ}$  пн.), бо ўсюды яно агрываецца ўспітым Гольфштромам. Ападкаў тут па схілах гор выпадае вельмі многа (у Бэргене 1860 міл.). Вярхі фіельдаў і ўзъяўрэжжа адкрылага мора адзначаюцца хмарнасцю, вечным туманам. Рэдка калі сонечная касулька прарэзка імгулу ды асьвеціць хмуря норвэскія скалы. У фіордах і замкнутых гарамі далінах неба часцей бывае ясным, і сонца часцей выглядае з-за хмар.

Сярэдняя тэмпература году ў Бэргене на заходнім узъяўрэжжы  $+7,0^{\circ}$ , сярэдняя студзеня  $-0,9^{\circ}$ , сярэдняя ліпеня  $+14,4^{\circ}$ .

Клімат ня спрыяе земляробству, дый ґрунтоў, гожых на ральлю, вельмі мала. Скалаватыя, змрочныя фіельды, зрывістыя ўзъяўрэжжы фіордаў перашкаджаюць ральніцтву яшчэ болей, як клімат. Няўжыткі займаюць 71% паверхні, і толькі 2% пакрываюць нівы. Аднак насельнікі краіны ўважаюць ральніцтва, старэнна вырабляюць кожны кавалак гожай на ральлю зямлі, сеюць там бульбу і авёс.




Мал. 73.—Фіорд у Норвэгіі.

Зразумела, што свайго хлеба не хапае, і сяляне мусяць шукаць іншых заняткаў. Досьць добра ў краіне стаць гадоўля жывёлы, асабліва малочнага быдла. Пад пашай зямлі болей, як пад ральлён. Увясну пастухі, пераважна сялянская моладзь, гоняць скакіну на пашу ў горы, там пасьвяць яе ўсё лета, гатуюць масла і сыр, а ўвесені вяртаюцца дамоў у нізіны.

Важным падсобным промыслам зъяўляецца павал і вываз лесу. Лясоў па схілах гор захавалася досьць многа (каля 22% прасторы). Лес вывозяць і за межы ў стане дошчак і бярвеныня, паперы і цэлюлёзы. Карыстаючыся сілай рэчных вадаспадаў, пашырылася дрэваапрацоўчая прамысловасць. Пільні і паперні сустракаюцца тут досьць часта.

Аднак самае важнае багацце Норвэгіі — гэта мора, наядзвычайна багатае селядцамі, траской і іншай рыбай. Каля 6% насельніцтва займаецца выключна рыбацтвам, і тысячи рыбацкіх лодак заўсёды круцяцца па фіордах і каля берагоў суседніх астравоў. Рыба зъяўляецца галоўным про-



Мал. 74.—Рыбакія судзіны на Ляфоцкіх астравох.

дуктам, які вывозіцца з Норвэгіі ў замену за замежнныя зборжжа і фабрычныя вырабы. Мора зъяўляецца адзінай дарогай, якая злучае паміж сабой асобныя куточки Норвэгіі, бо пракладаць сухаземныя дарогі па недаступных фіельдах вельмі трудна, а часта і зусім немагчыма. Фіорды зъяўляюцца добрымі бухтамі і выгоднымі прыстанямі для гандлёвых караблён. З даўніх часоў норвэжцы лічачца найлепшымі маракамі, іх гандлёвые караблі плаваюць па ўсіх морах свету. Гандлёвыя флёты Норвэгіі адзін з найвялікшых у Эўропе; да вайны толькі Ангельшчына і Нямеччына перавышалі гэтую краіну па грузаёмістасці сваіх гандлёвых караблён; пасля вайны Норвэгія з гэтага боку перавысіла Нямеччыну, але асталася з-заду Францыі і Італіі.

Продкі сучасных норвэжцаў, так званыя норманы, ужо ў сярэднія вякі разъяджалі на сваіх чайнох па ўсіх морах Эўропы. Яны вынайшлі і залюднілі Ісландью, адшукалі Грэнляндыю і нават раней за ўсіх іншых эўропейцаў, яшчэ за некалькі вякоў да Колюмба, дасягнулі берагоў Паўночнай Амэрыкі.

Хмурая прырода, цяжкія варункі барацьбы за існаваньне зрабілі норвэжцаў такімі-ж хмурымі, маўклівымі, замкнутымі ў сабе. Надзвычайная сумленнасць, ахайнасць, высокое становішча асьветы, нацыянальная съядомасть зьяўляюцца станоўчымі адзнакамі гэтага народу.

Да 1814 г. Норвэгія была злучана з Даніяй, дый цяпер мова норвэжцаў тая самая, што мова данцаў. Потым краіна была далучана да Швэдзіі, але карысталася шырокім са-маўрадам.

Цяперашняя Норвэгія (з 1905 г.)—самастойнае констытуцыйнае карателства з дэмократычным дзяржаўным ладам. (Прастора гэтай дзяржавы—323.960 кв. км., лік насельнікаў—2650000).

Прывілеі шляхты ў Норвэгіі даўно зынішчаны, усе грамадзянне карыстаюцца аднальковымі правамі. У звязку з адноснай свабодай друку і агітацыі ў Норвэгіі хутка пашыраецца работніцкі рух. Комуnistычнае партыя зьяўляеца аднай з наймачнейшых партый норвэскага парлямэнту. У поўнай меры пад яе ўплывам знаходзіцца професіянальны рух.

Няпісьменных у краіне зусім няма; пісьменства і навука стаяць вельмі высока. Сусветнай славай карыстаюцца як норвэскія пісьменнікі, гэтак і вучоныя падарожнікі, асабліва даследчыкі падканцовосных краёў (Фрытყеф Нансэн).

Апрача Норвэскай краіны да Норвэскай дзяржавы належыць востраў Шпіцберген, што ляжыць на поўнач ад Эўропы. Гэты востраў бязлюдны і занадта халодны, але багаты на каменны вугаль.

Гушчыня залюдненія ў Норвэгіі невялікая. Кавалкі зямлі, гожыя для аселага жыцця, тут раскінуты ў невялікай колькасці сярод бязъмежных бязълюдных фіельдаў. Залюднены пераважна берагі фіордаў; тут сустракаецца многа хутароў і гарадоў, маленьких, але чыстых і культурных. Толькі сталіца Норвэскай дзяржавы—Хрыстыянія (258000 нас.) зьяўляеца вялікім і багатым горадам. Ляжыць яна на поўдні ў тэй частцы краіны, якая перакінулася на ўсходні скіл Скандинавскіх гор, у прыгожай мясцовасці на беразе фіорду. Адгэтуль вывозіцца лес, а сюды прывозяць збожжа з Польшчы і фабрычныя вырабы з Ангельшчыны і Нямеччыны. Тут знаходзіцца універсітэт, парлямэнт, палац караля. Ваколіцы гораду—самы даступны, багаты і ўраджайны куток краіны. Ува ўсе бакі ад Хрыстыяніі разыходзяцца чыгункі і між іншым галоўная з іх, якая пераразае горы і цягнецца па даліне ракі Глэмэн, адзінай ракі краіны, гожай для сплаву.

Другая важная прыстань—Бэрген (91.000 нас.), асяродак рыбнага гандлю і будавання карабліў—ляжыць на беразе Нямечкага мора на паўднёвым заходзе краіны і бойка гандлюе з Ангельшчынай.

На крайніяй поўначы Норвэгіі на астраўку пад 70° 40' пн. шир. ляжыць самы паўночны горад зямлі Гамэрфэст, калія якога аднак мора, дзякуючы Гольфштруму, ніколі не замярзае.

Паўднёвая Швэдзія абымае самую паўднёвую частку Скандинавскага паўвострава, якая ўразаецца між Катэгатам і Балтыцкім морам. Гэта самая багатая і ўраджайная краіна Фінска-Скандинавскага масіву. Асабліва ўраджайны зьяўляеца нізіна на поўначы гэтай краіны. Нізіна гэтая цягнецца з заходу на ўсход ад Скагераку ў бок Фінскага затокі і зъмяшчае ў сабе найвялікшыя вазёры Скандинавскага паўвострава: Вэнэр і Вэтэр і Мэляр.

Калісі па гэтай нізіне праходзіла морская пратока, якая зусім аддзяляла Паўднёвую Швэдзію ад контынэнту. Адклады гэтага мора тоўстым пластом пакрылі нізіну, стварыўшы на ёй ўраджайную глянствую глейбу. Толькі дзе-ні-дзе з-пад морскіх адкладаў высочаюцца на паверхню ўзгоркі, складзеныя з спрадвечных скал, і парушаюць аднастайнасць раўнінай паверхні.

На поўдзень ад вялікіх вазёраў мясцовасць павышаецца, а пласт грунту робіцца танчэйшым. Тут калі паўднёвага канца возера Вэнэр знаходзіцца найвышэйшае месца краіны, з якога ўва ўсе бакі расцякаюцца рэкі Паўднёвай Швэдзіі. Гэтыя рэкі маюць меншы нахіл дна, чым рэкі іншых краін Скандинавскага паўвострава, цякуць спакайней, большасць з іх прыгодна для сплаву лесу, а па некаторых з іх адбываецца нават рух параходаў. Найважнейшая рака Паўднёвай Швэдзіі Ёта (Гота) выцякае з возера Вэнэр і нясе ў Катэгат воду цэлага шэрагу вазёраў. Аднак і на гэтай рацэ парагі і вадасцёкі перашкаджаюць руху судзін. З гэтай прычыны ў абход парагоў пракапалі канал, на якім шыхам заставак регулююць колькасць вады. Такія-ж каналы злучаюць Вэнэр з Вэтэрам, а гэта апошнія з Балтыцкім морам.

У той час, як на поўнач ад вялікіх вазёраў даўнія ледавікі пераважна руйнавалі скалы, выкапвалі ў іх яміны і адклалі толькі тонкі пласт морэн, на поўдзень ад вазёрнай нізіны адклалася многа ледавіковага на валу, як у Паўночнай Нямеччыне або на Беларусі. Морэнавыя груды і ўзгоркі чаргуюцца там з вазёрамі, як у вазёрных узгор'ях Кашубскай краіны. Вазёры гэтыя ня маюць правільнай формы, выцягнутай удоўж у тым кірунку, у якім соваўся ледавік. Яны паходзяць ня з выдраных лёдам ямін, як у рэшце Фінска-Скандинавскага масіву, а з катлін, што захаваліся між морэнавых грудоў. Самы паўднёвы куток краіны—паўвостраў Сконэ—адзначаецца тым, што ў ім спрадвечныя граніты і гнэйсы ляжаць глыбока пад зямлём, хаваюцца пад пазынейшымі пластамі. Такі самы характар мае і востраў Борнгольм, што ляжыць у Балтыцкім моры і зъяў-

ляеца працягам паўвострава Сконэ. На Сконэ і на Борнгольме сустракаюца невялікія паклады каменнага вугалю, якога няма ў іншых месцах Фінска-Скандинавскага масыву.

Зразумела, што там, дзе на паверхню выходзяць спрадвечныя скалы, якія ўтварыліся яшчэ ў тых часы жыцця зямлі, ад якіх не засталося анікіх рэштак жывых істот, там ня можа быць і вугалю, бо вугаль ёсьць рэшткай даўных расылін.

(Якія яшчэ астравы апрача Борнгольму ляжаць у Балтыцкім моры на заход ад берагоў Паўднёвой Швэдзії?).

Параўнаўчы з іншымі краінамі Фінска-Скандинавскага масыву, Паўднёвая Швэдзія адзначаецца найболей прыемнымі кліматам. Тут няма тэй вільгатнасці і хмарнасці, як у Норвэгіі, але ня бывае і значных марозоў, якія нішчаць далікатнейшую расылінасць у Паўночнай Швэдзіі або ў Фінляндыі. Клімат краіны найболей нагадвае клімат Даніі, але адзначаецца трошкі цяплейшым летам, так што тут можа расыці елка, якой там ужо няма. Апрача таго тут спатыкаюца дубы, а на поўдні нават букі.

Сярэдняя тэмп. году ў Ётэборзе (Готэнбурзе) +7,1°, сярэдняя студзеня —1,0°, ліпеня +16,7°. Ападкаў што-год каля 720 мілім.

Мяккі клімат і ўраджайныя грунты спрыяюць земляробству, якое зьяўляеца тут галоўным заняtkам насельнікаў.

Жыта, авёс, ячмень і нават пшаніца съпяеюць тутака вельмі добра і даюць, дзякуючы старэннай гаспадарцы, вялікія ўраджай. Краіна ня толькі задавальняе сябе збожжам, але нават вывозіць гэтае збожжа на поўнач у Паўночную Швэдзію і Норвэгію. Месцам сеюць цукровыя буракі і паусуды саджаюць пладовыя дрэвы. Значныя прасторы засяваюца кармовымі расылінамі, якімі жывяцца вялікія статкі жывёлы.

Малачарства грае бязмалль такую ж ролю, як у Даніі, а масла зьяўляеца галоўным продуктам вывозу за межы.

Ня гледзячы на малую колькасць каменнага вугалю, у апошнія гады хутка распаўсюджваецца па краіне фабрычная промысловасць. Фабрыкі карыстаюца сілай падающей вады, вырабляючы сернікі, паперу, апрацоўваючы воўну, скuru і прывозную баваўну. Таго часу, як у Норвэгіі ўся зямля належыць да дробных земляўласнікаў, у Паўднёвой Швэдзіі захавалася буйная земляўласнасць. Шляхетства тут грае значную ролю, а па ўсіх найлепшых куточках краіны сустракаюца прыгожыя палацы буйных памешчыкаў. Швэды адразненіі ад норвэжцаў мякчэйшым, веслейшым характарам, прыветлівасцю, рухавасцю.

Як і норвэжцы, швэды шануюць асьвету, адзначаюца съядомасцю, працавітасцю, сумленнасцю.

У XIII веку Паўднёвая Швэдзія была самастойным асобным каралеўствам; потым аж да 1660 г. большая яе частка належала да Даніі, а паўночная акругі да Швэдзіі. Толькі ў трыццацёх-

гадовую вайну Швэдзкае каралеўства канчаткова заўладала краінай, і толькі востраў Борнгольм яшчэ й цяпер належыць да Даніі.

Як і Норвэгія, Швэдзія зьяўляеца констытуцыйным каралеўствам. У склад гэтага каралеўства ўваходзіць Паўднёвая Швэдзія, бяз вострава Борнгольма і ўся Паўночная Швэдзія. (Разам 448100 кв. км. і 5900 тыс. н.).

На чале Швэдзкай дзяржавы стаіць партыя правых соцыялістых, да якой належыць больш за ўсё месц у парлямэнце. Гэтая партыя аднак не магла забясьпечыць работнікам такога павялічэння заработка, якога тых дамагаюць.



Мал. 75.—Стокгольм.

Наадварот, у час спрэчак паміж капіталістымі і работнікамі партыя старалася прымірыць абодва бакі. У звязку з гэтым значная частка партыі аддзялілася і залажыла партыю левых соцыялістых, якая ў большасці прыняла нарэшце пастанову далучыцца да Комінтэрну і стала называцца комуністычнай партыяй. Самастойна ўтварыўся побач з гэтым саюз моладзі, які таксама, але яшчэ раней, далучыўся да Комінтэрну.

Гушчыня залюдненія ў Паўднёвой Швэдзіі даволі вялікая, бо тут ўраджайныя грунты могуць працживіць болей народу, як грунты іншых краін Фінска-Скандинавскага масыву.

У той час, як у Норвегії сярод паселішча ў пераважають хутары, у Паўднёвой Швэдзіі часцей сустракаюцца вёскі. Гарадоў тут таксама болей; гандлёва-прамысловое значэнне іх вялікшае.

На мяжы Паўднёвой і Паўночной Швэдзіі на пратоцы з возера Мэлляр у Балтыцкага мора ляжыць сталіца Швэдзкага каралеўства *Стокгольм* (419000 нас.). Забаронены скалістымі шхерамі ад паўзубрэжнага хвальванья, Стокгольм зьяўляецца важнай прыстанню і вядзе бойкі гандаль з Расіяй, Фінляндыйяй, Эстоніяй і Латвіяй. Многалічныя каналы ў розных кірунках пераразаюць горад і дадаюць яму падобнасць да Вэнэціі. Наагул горад зьяўляецца адным з прыгажэйшых у Паўночной Эўропе.

Другі па вельчыні горад краіны *Ётэборг* (Готэнбург 202000 нас.) ляжыць на заходзе каля вусця ракі Ёты. Многалічныя пільні, майстэрні караблёў, машынныя і баваўняныя фабрыкі робяць яго важным прамысловым асяродкам. Як гандлёвая прыстань, Ётэборг гандлюе з Ангельшчынай і Голяндыйяй.

Самым важным прамысловым асяродкам краіны зьяўляецца *Норчэпінг* (58000 н.), што ляжыць на беразе Балтыцкага мора на поўнач ад вусця канала, які злучае гэтае мора з возерам Вэтэр. Тут згуртаваліся буйныя фабрыкі, на якіх апрацоўваецца воўна і баваўна.

Асяродкам вырабу слынных швэдзкіх сярнічак лічыцца *Ёнчэпінг* на паўднёвым беразе Возера Вэтэр.

На крайнім поўдні на супроціў Копэнгагену ляжыць важная прыстань *Мальмэ* (114000 населен.).

Паўночная Швэдзія займае ўсходні адхонны пакат Скандинавскага ўзвышша і прыступкамі спадае ў бок Балтыцкага мора.

Як і ў Норвегії, гэтак і тут спрадвечныя граніты, гнейсы і крышталічныя лупнякі пакрыты толькі тонкім пластом морэнавых адкладаў, а месцамі зусім выступаюць на паверхню. З паўночнага заходу на паўднёвы ўсход па краіне цякуць ракі, шпаркія, парогавыя, гожыя хіба для сплаву бярвення.

Прыблізна 80% усёй плошчы краіны знаходзіцца под вазёрамі, даўгімі і вузкімі, выцягнутымі ў тым самым кірунку, што й ракі, у кірунку руху даўніх ледавікоў.

Клімат Паўночной Швэдзіі сухі, контынэнтавы, бо Скандинавскія горы засланяюць яе ад упływu морскіх заходніх вятроў. Лета тут досыць цёплае, зіма съцюдзённая, ападкаў мала. З гэтага боку краіна нагадвае Ўсходнюю Эўропу.

У мястэчку Ўмэ на ўсходнім беразе сяр. тэмп. году  $+1,5^{\circ}$ , сяр. студзеня  $-9,0^{\circ}$ , ліпеня  $+14,5^{\circ}$ , ападкаў 410 мілім.

На выглядзе расыліннасці краіна належыць да заходня-эўропейскага пасу ігластых лясоў. Хваёвыя бары і яловыя лісіны апранаюць скрозь усю прастору краіны. Рэдка калі сярод лясоў прагляняе поплаў, кавалак сена-

жаці, або яшчэ радзей шнур аўса, ячменю ці бульбы. Ральніцтва тут ня надта пашырана. Нават гадоўля быдла мае меншую вагу, як у Паўднёвой Швэдзіі або ў Норвегіі. Галоўнае багацьце краю—лес. Павал лесу, дастаўка яго на рум і сплаў па рэках даюць галоўны даход нямногалічным насельнікам. На лясным багацьці грунтуеца і фабрычная прамысловасць. Над кожнай ракой, асабліва па вусці ракі, яе, ёсьць фабрыка, на якой апрацоўваеца дрэва—пільня, паперня, або фабрыка сернічак. Пакуль што запасы лясоў яшчэ вельмі вялікія, так што нават культурныя швэды не паклапаціліся аб правільнай лясной гаспадарцы, і лес высякаюць старасцемі спосабам: толькі там, дзе яго лёгка можна даставіць на рум.

Другой кропніцай багацьця краіны зьяўляюцца руды. Асабліва тут многа жалезнай руды на поўдні каля места Данэмора і на поўначы каля мястэчка Гэліварэ. Па чыгунках, якія злучаюць Гэліварэ з Стокгольмам і з норвэскай прыстанню Нарвік, руда вывозіцца за межы. На поўдні калі м. Фалунь здабываюць медзь, а яшчэ далей на поўдзень каля м. Салі знаходзяць нават серабро. На жаль, адсутнасць каменнага вугалю затрымоўвае апрацоўку руды, якую вывозяць пераважна ў неапрацаваным стане.

Бедная прырода перашкаджае згушчэнню люднасці ў краіне. Лепей залоднены толькі ўзбрэжжы Батніцкай затокі і паўднёвая акруга. У сярэднім гушчыня залоднення такая самая, як у Норвегіі (меней за 10 ч. на 1 кв. км.). Даўняя насельнікі краіны—лапары, паўсяды, за выключэннем самых недаступных куточкоў на поўначы, замяніліся швэдамі. У адзнаку ад Паўднёвой Швэдзіі тут швэдзкія сяляне ўладаюць досыць вялікімі кавалкамі зямлі, і самі здаюць зямлю ў аренду беззямельным „торпарам“. Насельнікі жывуць як па вёсках, гэтак і па хутарах; гарадоў мала, найболей выдатныя з іх, напрыклад, універсітэцкі горад *Упсаля* (29000 нас.), сустракаюцца толькі на поўдні, ужо ў блізкім суседстве з Стокгольмам.

Лапаршчына займае самую пустынную, бедную частку Фінска-Скандинавскага масіву, тую частку, што ляжыць па-за падканцовальным колам на Кольскім паўвостраве і на пярэсмыку, які злучае гэты паўвостраў з Скандинавскім. На заходзе Лапаршчына дасягае да Норвэскіх фіельдаў і пакрысе звычайнага на ўсход, пераходзячы ў скалаватую нізіну. На Кольскім паўвостраве аднак сустракаюцца зноў асобныя горы значнай вышыні асабліва каля возера Імандры (гара Умптэк 1220 м., Лявагор 1120 м.). Як і ў Паўночной Швэдзіі, тут вельмі многа вазёр, з якіх некаторыя (Энарэ, Імандра) дасягаюць значнай вельчыні.

Клімат краіны халодны, нявыгодны для жыцця чалавека.

У мястэчку Карэсуандо сяр. тэмп. году  $-3^{\circ}$ , сярэдняя студзеня  $-14,7^{\circ}$ , ліпеня  $+12,1^{\circ}$ .

У некаторых мясцовасцях маразы ўзімку дасягаюць часам да  $-47^{\circ}$ , ажно ў тэрмометры замірзае жывое серабро. Лета даволі цёплае, але часам і ў летку здарядаюцца маразы. Грунты, якія ў тут ляжаць тонкім пла-

стом, прамярзаюць за зіму так, што нават улетку мякчэюць толькі на самай паверхні. Вечна мёрзлы грунт перашкаджае ўзрастанню дрэу, і расылінісьць краіны складаецца з лішаёў або з убогай травы. Тут пануе тыповая лішаёвая тундра, у якой з хатніх жывёл толькі паўночны аленъ можа нават узімку выдзіраць з-пад снегу траву і так званы аленяў мох, шэры кусткаваты лішай. На поўдні тундра няпрыметна пераходзіць у хваёвы бор, які аднак і там чаргуєща з вялікімі прасторамі балот і скалаватых пустак. Земляробства ў большай частцы краіны немагчыма.

Насельнікі краіны, лапары, калі мора займаюцца рыбацтвам і жывуць там асела, а ў тундры вандруюць з месца на месца разам з сваімі аленямі, якія даюць лапарам мяса, скур, малако, наагул, усё патрэбнае для жыцця. Лапары жывуць вельма бедна і патроху выміраюць; з лепшых месц іх павыганялі на заходзе норвэжцы і швэды, на ўсходзе тавасты і карэлы, загналі сюды ў нудную ўбогую тундру і зямлю іх падзялілі паміж сабой. Паўночна-заходняя частка краіны належыць да Норвэскай дзяржавы, паўднёва-заходняя—да Швэдзіі, сярэдзіна—да Фінляндыі, Кольскі паўвостраў—да Расіі.

Паўночны бераг Лапаршчыны або (паўднёвы бераг Барэнцева мора), так званы Мурманскі бераг, абцякаеца галіной Гольфштрому і або зусім не замярзае, або замярзае толькі на кароткі час. Рыбная багацці прыбавілі туды многа расійцаў, якія пакрысе выціскаюць адтуль лапароў. Расійская, норвэскія і лапарскія рыбакі ловяць ля Мурманскага берагу шмат траскі, селядцоў, камбалы і іншай рыбы, а трошкі далей ад берагу палююць морскіх звяроў: нэрпай, маржакоў і кітоў. Расійскі ўрад праклаў сюды (з Ленінграду праз Петразаводск) чыгунку аж да самага мора, дзе расійскія перасяленцы пабудавалі горад *Мурманск*, які набыў у час вайны значную вагу, як адзіная незамярзаючая прыстань Расійской дзяржавы, не адрезаная немцамі ад рэшты Эўропы.

Беламорскі бераг Лапаршчыны, да якога не дасягае Гольфштром, замярзае на доўгі час, прыблізна на палову году, і ня мае нікага гандлёвага значэння.

Фінляндый ўдаеца ў Балтыцкое мора між Батніцкай і Фінскай затокай. Гэта ўзгаркаватая раўніна, складзеная з гранітаў і гнейсаў, якія месцам зусім агаяюцца, месцам хаваюцца пад тонкім пластом ледавіковых адкладаў.

Згладжаныя скалы, буйнае і дробнае ледавіковае каменьне паўсюды раскіданы па краіне. Большая частка Фінляндыі можа лічыцца раўнінай, але калісі Фінляндия была пакрыта значнымі гарамі, якія ў працягу мільёнаў вякоў былі зроўнены выпяতрэннем і вадой. Цяпер тут захаваліся толькі нявысокія ланцужкі ўзгоркаў на вадападзелах. З поўначы з Лапаршчыны ў Фінляндью ўваходзіць вадападзельны груд *Маансэльке*, які на сваім паўднёвым канцы падзяляеца на 2 галіны. Усходняя галіна, пад назовам Олонецкіх гор ідзе на паўднёвы ўсход у Карэлію; заходняя,

Суомэнсэльке, цягнецца на паўднёвы заход раўналежна берагу Батніцкага затокі. За выключэннем гэтых грудоў большая частка краіны ледзеве падымаецца на 100-200 метраў над р. м. Узьбярэжжы Фінляндыі калі Батніцкага затокі на поўначы нізкі і плоскі, на поўдні—скалаватыя, зрыўістыя. Калі іх у моры раскідана шмат скалаватых астраўкоў-шхер, якія ў самай вузкай частцы Батніцкага затокі скучыліся ў так званае Кваркенскае згуртаванье. Такое самае згуртаванье астравоў, толькі значна большых, ляжыць у тым месцы, дзе Батніцкая затока злучаеца з Балтыцкім морам. Гэта так званыя Аляндскія астравы, якія маюць вялікае вайсковае значэнне, бо замыкаюць выйсце з Батніцкага затокі.

З гэтай прычыны з-за Аляндскіх астравоў доўга спрачаліся Расія, Фінляндия і Швэдзія. Цяпер гэтыя астравы нэйтрализаваны.

Многалічныя шхеры ляжаць і ў Фінскай затоцы калі берагоў Фінляндый. Толькі мясцовыя лёцманы з паўзубярэжных рыбакоў умеюць праводзіць судзіны сярод шхер у бысіпчныя буکты ўзьбярэжжа.

Галоўнай адзнакай і акрасай фінляндзкага краявіду зьяўляеца надзвычайнае багацце на вазёрах. Болей за 12% краіны знаходзіцца пад вазёрамі. Вазёры гэтыя маюць вельмі многа заток, злучаюцца адно з адным і заўсёды выцягнуты з пн.-пн. заходу на пд.-пд.-ўсход. Гэта таксама, як і ў Паўночнай Швэдзіі,—яміны, выдраныя даўным ледавіком. Чаргуючыся з ляснымі нізінамі і ўзгоркамі, з голымі скаламі і морэнавымі грудамі, вазёры дадаюць чароўнае хараство фінляндзкаму краявіду.

Найвялікшым возерам краіны (ня лічачы Ладаскага, да якога сягае Фінляндия на пд.-ўсх.) зьяўляеца Сайма. З яго ў Ладаскае возера выцякае р. Вуокса, сlyнная прыгожым вадаспадам Іматрай. Наагул усе рэкі Фінляндыі парогавыя, нявыгодныя для руху судзінаў. Затое вазёры ўсюды зьяўляюцца добрымі дарогамі. Некаторыя з іх злучаны паміж сабой каналамі, а Сайма злучаеца суднаходным каналам беспасрэдна з Фінскай затокай.

Клімат краіны яшчэ сушэйшы, як у Паўночнай Швэдзіі, лета тут цяплейшае, зіма халаднейшая.

(Места Куопіо мае сярэднюю тэмп. году +2,8°, студзеня —9,7°, ліпеня +17,6°).


Аднак і тут улетку часта здараюцца ранічныя маразы, а злішак вільгаці ў گрунтох перашкаджае ральніцтву. Каб сабраць ураджай, трэба спачатку асушиць зямлю, потым павыбираць буйнае ледавіковае каменьне, і толькі тады можна пачынаць сябю.

Лепей за ўсё тутака сеяць бульбу, авес і жыта, але свайго хлеба не хапае і гадоўля жывёлы мае большую вагу, як ральніцтва. Вельмі пашырана малачарства, а масла займае важнае месца ў вывазе за межы. Наагул сельская гаспадарка мае добрае становішча. Паўсюды ўжываюцца палепшаныя сельска-гаспадарчыя прылады, палепшаныя спосабы ральніцтва, сказіна адзначаеца добрай якасцю. Аднак галоўнае багацце краю—лес. 58% зямлі знаходзіцца пад хваёвымі і яловымі лясамі. Валка і сплаў

лесу, апрацоўка яго на пільнях і папернях мае такую-ж вагу, як у Паўночнай Швэдзії. Дрэва, драўляныя вырабы, дзёгаць, смала, шпігінар займаюць першае месца ў вывазе за межы.

Нетракапальна прамысловасць мае меншую вагу, як у Паўночнай Швэдзії, але й тут ёсьць многа жалезнай руды, а ў невялікай колькасці знаходзяць медзь, серабро, цынку, нават трапляеца і золата.

Фабрычная прамысловасць грунтуюцца на багацьці лесам і жывёлай. Вырабляюцца сернічкі, дошкі, папера, апрацоўваеца воўна, скура, мясцоўве жалеза і прывозная баваўна. Гандаль стаіць добра. Берагі мора маюць многа выгодных прыстаній; унутраному гандлю дапамагаюць найлепшыя вадзяныя дарогі, шосе і чыгункі.



Мал. 76.—Краявід у Фінляндый.

Большасць насельнікаў складаеца з фінаў-тавастаў. Часамі іх далучаюць да жоўтай расы, бо яны гавораць на мове, блізкай да моў некаторых народаў жоўтай расы. Аднак па сваім ablічы фіны-тавасты болей падобны да эўропэйцаў. Блакітныя очы, белая скура, белыя валасы збліжаюць іх з паўночнымі гэрманцамі. Толькі форма іх круглага (а ня доўгага, як у гэрманцаў) чэрата гаворыць аб іх усходнім паходжэнні.

Яшчэ ў XII веку Фінляндыю захапілі швэды і занесьлі сюды хрысьцянства і заходня-эўропейскую культуру. Шэсьць вякоў яны тут панавалі, дый цяпер іх жыве тутака многа па гарадах, дзе з іх складаеца значная частка буржуазіі, і па багатых дварох, дзе швэды зьяўляюцца буйнымі земляўласнікамі. Аднак фінская культура ўжо ачысьцілася ад швэдзкіх

уплываў. Фіны стварылі ўжо сваю ўласную культуру, і ў некаторых галінах науки і мастацтва зраўняліся з сваймі заходнімі суседзямі. Няпісменных у Фінляндыі нема. У кожным мястэчку тут выдаюцца газэты, ёсьць народныя універсытэты, культурна-асветныя, музыкальныя, драматычныя, спартыўныя і науковыя гурткі. Да складнае пазнаньне роднага краю лічыцца абавязкам кожнага грамадзяніна і мае вялікую вагу ў школе. Бязмала ўсе населенікі Фінляндыі трymаюцца запазычанай ад швэдаў лютэранскай веры, якая ў мінулыя часы значна дапамагала пашырэнню ў краіне асьветы і швэдзкай культуры.

З 1809 да 1917 г. Фінляндыя належала да Расіі, але ўвесе час карысталася шырокім самаўрадам і мела свой уласны сойм.

Цяперашняя Фінляндыя—самастойная рэспубліка (прастора 387430 кв. км., лік насельнікаў 3370 тыс. чал.). Да яе належыць частка Лапаршчыны і ў тым ліку акруга ракі Пячэнгі з маленькой часткай узьбярэжжа Барэнцева мора.

У фінляндзкім сойме цэнтральны політычны партый з'яўляеца дробна-буржуазная сялянская партый, а левыя крыло складаеца з работніцкіх соцыялістычных партый. У 1918 г. соцыялісты кіравалі Фінляндзкай рэволюцыяй, якая была спынена за дапамогай нямецкага войска.

Пасля вайны фінская соцыялістыя падзяліліся на 2 партыі—соцыял-дэмократычную, якая працуе ў згодзе з буржуазіяй, і соцыялістычную працоўную, якая уваходзіць у склад Комінтэрну. У профэсіянальных саюзах большым уплывам карыстаеца апошняя.

Большасць фінскіх сялян жыве доўгыя заможна і валадае значнымі кавалкамі зямлі па 25—100 дзесяцін кожны. Буйных земляўласнікаў мала. Як і ў Швэдзії, ёсьць і бязземельныя сяляне—“торпары”, якія арандуюць зямлю ў сялян-уласнікаў або бяруць у вечную арэнду дзяржаўную зямлю. Як і ў Скандинавіі, хутары сустракаюцца часцей, чым вёскі. Калі-ж хаты і складаеца ў вёску, дык ніколі не стаяць цесна адна каля другой, і вясковыя пажары дзеля таго ня прыносяць столькі шкоды, як у Расіі або на Беларусі. Вялікіх гарадоў мала. Толькі сталіца—*Гельсінгфорс* (пафінску Гельсінкі) налічвае болей за 100000 (189 000 нас.)


Горад гэты ляжыць на беразе Фінскай затокі. Гэта галоўны пункт фінляндзкага замежнага гандлю, багаты прыгожымі будынкамі сучаснага тыпу (універсытэт, політэхніка, сойм, музеі, тэатры), хорошымі паркамі (выдатны ботанічны сад), вялізнымі саборамі і рознастайнімі царквамі.



Мал. 77.—Фін.

У сярэдзіне краіны самым важным горадам зьяўляецца *Тамэрфорс* (пафінску Тампэрэ)—прамысловы асяродак Фінляндый. Сілай суседняга вадаспаду карыстаюца буйныя фабрыкі, на якіх апрацоўваецца воўна, ільняніна, баваўна, вырабляюца сернічкі і папера.

**Карэлія** абымае ўсходнюю палову Фінскага пярэсмыку ад груда Маансельке і Олонецкіх гор на заходзе да Белага мора і ракі Онегі на ўсходзе. На поўдні ў межах Карэліі ляжаць найвялікшыя вазёры Эўропы—Ладаскае і Онескае. Вазёры гэтая ў паўночнай сваёй частцы выцягнуты ў кірунку руху даўных ледавікоў і зьяўляюца вялізнымі ямінамі, вышчарбленымі лёдам у скалах. На поўдні гэтая вазёры аддзелены ад спрадвечнай ўсходня-эўропейскай раўніны грудамі морэнавых адкладаў. Быў час, калі гэтая вазёры злучаліся з Белым і Балтыцкім морамі шырокай пратокай, так што жывёлы гэтых мораў лёгка перасяляліся ў Ладаскае і Онескае вазёры. Да цяперашняга часу ў гэтых вазёрах жывуць нэрпы, якія звычайна жывуць у морскай вадзе. Ладаскае возера зьбірае ваду



Мал. 78.—Гельсінгфорс.

цэлага шэрагу вазёр і дае сток у Фінскую затоку цераз шырокую многаводную Няву. З Онескае возера ў Ладаскае цячэ Сьвір, а ў Онескае ўліваюца многа шпаркіх парогавых рэк. З іх Суна слыне прыгожымі парогамі і вадасьцёкамі, з якіх Ківач ня горшы за Іматру па сваім харастве. За выняткам двух вялікіх вазёр іншыя карэльскія вазёры, якіх тут таксама, як у Фінляндый, вельмі многа, ня маюць значэння ўнутраных дарог.

Чалавек тут яшчэ не пасыпець скарыстаць усё тое, што дае прырода. Сіла вечных вадаспадаў тут таксама яшчэ не скарыстана. Адсталасьць краіны тлумачыцца між іншым тым, што Белае мора, якое звязвае Ка-

рэлію з рэштай съвету, ляжыць занадта далёка ад культурных краёў і замярзае на цэлу палову году, а значыць ня можа мець таго значэння, як Балтыцкае, па якім пранікла эўропейская культура ў Фінляндью.

Па прыродзе Карэлія вельмі падобна да Фінляндіі. Тут таксама скалаватыя, ледзь прыкрытыя глебай грунты, таксама паўсюды сустрэ чаююца згладжаныя скалы, морэнавыя груды ледавіковае буйное каменьне, даўгія вазёры. Клімаг тут халаднейшы і трохі сушэйшы, як у Фінляндіі.

(Места Кем мае сярэднюю тэмп. году  $+0,5^{\circ}$ , студзеня  $-10,8^{\circ}$ , ліпеня  $+14,6^{\circ}$ ).

Як і ў Фінляндіі, галоўнае тутэйшае багацце—лес, складзены з хваёвых, яловых і бярозавых дрэў. Нізкая ступень культуры і адсутнасць дарог замінаюць аднак скарыстаныню гэтага багацця. Таксама не распрацоўваюца багатыя паклады мінералаў, запасы жалезнай руды, волава і серабра. Насельнікі краіны займаюца пераважна паляваньнем і рыбацтвам, і толькі пасыля таго, як праз краіну праішла чыгунка на Мурман, тут пачалі на значных прасторах сячы дрэвы і дастаўляць іх на станцыі чыгункі.

Люднасць краіны складаецца з карэлаў і расійцаў. Першыя складаюць большасць. Ад тавастаў яны адразу ня ўспяхаюць цымнейшымі валасамі і скурай, бязрупатнасцю, меншай працавітасцю, большай прыхільнасцю да вандраванья і гандлю, да съпеваў, музыкі і поэзіі. Паміж карэлаў фінляндзкія вучоня ю зьбіралі фінскі народны эпос, так званую „Калевалу“. Ад сваіх паўднёвых суседзяў—расійцаў—карэлы запазычылі праваслаўную веру і ўсходня-эўропейскую культуру. Асьвета сярод іх стаіць нізка, большасць карэлаў няпісменныя, школ тутака мала, газэты чытаюца дужа рэлка. Расійскі ўрад мала клапаціцца аб асьвеце сваіх падуладных карэлаў.

Тутэйшыя расійцы, што пасяліліся побач з карэламі далёка ад культурных гарадоў, захавалі шмат старасьветчыны ў сваіх поглядах, звычаях, съпевах і прыказках. Тут на ўскрайках авшару, залюдненага расійцамі, зьбіраўся расійскі эпос—„быліны“, якія яшчэ й цяпер пяюцца старымі людзьмі. Параўнауча з сялянамі Маскоўшчыны, як карэлы, гэтак і расійцы жывуць тут досыць заможна, у прасторных двохпаверховых старасьцікіх хатах.

Карэлія ўваходзіць у склад Расійской Соцыялістычнай Фэдэрацыі Савецкай Рэспублікі, але большая частка яе карыстаецца самаўрадам і завецца Карэльскай Комунай або Карэльскай самаўрадай Рэспублікай.

## Усходняя Эўропа.

Ужо пры агульным аглядзе Эўропы выявіліся галоўныя асаблівасці яе Ўсходняга авшару. У Заходнюю і ў Паўднёвую Эўропу глыбока ўрачытаваюца морскія затокі, так што большая частка сухагем'я там складаецца з астравоў і паўвостравоў. Наадварот, ува Ўсходний Эўропе мора

дзе-ні-дзе ледзьве датыкаецца да ўскрайкаў абшару. У Заходній Эўропе ніяма ніводнага куточка, які ляжаў-бы далей за 400-450 вёрст ад мора, а ўва Ўсходній Эўропе значныя прасторы ляжаць ад мора ў адлегласці 600-1000 і нават больш вёрст. Міжземнае мора, калі якога ляжыць Паўднёвая Эўропа, было найважнейшай гандлёвой дарогай съвету ў даўнія вякі; Атлантычны акіян, што атачае Заходнюю Эўропу, зъяўляеца галоўным сучасным гандлёвым шляхам; а моры, якія дасягаюць да Ўсходніх Эўроп, ляжаць у баку ад сусьеветных гандлёвых дарог і злучаны з акіянам за дапамогай цэлага шэрагу праток і праходных мораў. Важная загана ўсходня-эўропейскіх мораў і ў тым, што да іх не дасягае Гольфштром, так што яны замярзаюць на вялікі тэрмін, і ўзімку ня могуць быць дарогай для гандлёвых караблён.

(Паводле карты перадічы тыя моры, якія дасягаюць да Ўсходніх Эўропы. Зазнач, якія праходныя моры і пратокі злучаюць іх з Антлантычным акіянам. Ці можна лічыць морам Каспій? Чаму?).

У адзнаку ад паўднёвага і паўночна-заходняга абшараў Эўропы ўсходні абшар адзначаецца надзвычайнай роўнасцю паверхні. Толькі на ўскрайках Усходня-Эўропейскай раўніны ўтварыліся зморшчавыя горы: на ўсходзе—Уральская, на поўдні—Каўказская і Крымская, на паўднёвым заходзе—Карпаты. Рэшта Усходніх Эўроп зъяўляеца досыць аднастайнай раўнінай, месцам гладкай, як стол, месцам хвалістай або ўзгаркаватай. Пласты земнай кары ляжаць тутака роўна, паземна, адзін пад адным. Гэта тлумачыцца тым, што Усходня-Эўропейская раўніна зъяўляеца спрадвечнай. Некалькі разоў гэтая раўніна была дном мора, потым зноў рабілася сухазем'ем, але заўсёды была роўнай: ніколі ад першых часоў жыцьця зямлі тут ня было значных гор.

Гэтым Усходнія Эўропа адразу няеца ад раўнін Заходніх Эўропы. Там, напрыклад, у Паўночна-Германскай нізіне, на паверхні таксама ляжаць паземныя пласты, але пад зямлём на глыбіні захаваліся пагнутыя і парваныя пласты—рэшткі даўно зьнікіх гор. Раўніны Заходніх Эўропы ня могуць лічыцца спрадвечнымі. Падобнай да заходня-эўропейскіх раўнін зъяўляеца толькі тая частка Усходніх Эўропы, што ляжыць на поўдні між Карпатамі і Азоўскім морам. Там таксама пад паземнымі пластамі ў глыбіні ляжаць пагнутыя і парваныя пласты, бо там таксама былі калісь горы, якія даўно ўжо страпілі свой горны выгляд. У іншых месцах нават пад зямлём не вынаходзілі няроўных пагнутых пластоў. Большая частка Усходніх Эўропы зъяўляеца нізінай, а ўзьбярэжжы Каспійскага возера ляжаць нават ніжэй роўня мора. Па сярэдзіне раўніны аднак сустракаюцца і нівыскія ўзвышшы, з якіх у розныя бакі съякаюць галоўныя рэкі і якія, значыцца, зъяўляюцца вадападзеламі. Найвялікшае з гэтых узвышшашаў Сярэдня-Рускае цягнецца з поўначы на поўдзень блізкашто па самай сярэдзіне абшару.

(Пераглядзі паводле карты, якія яшчэ ўзвышшы сустракаюцца ўва Ўсходніх Эўропе).

Абываючы вялізную прастору ад Белага да Чорнага мора, Усходнія Эўропа ня можа мець паўсюды аднолькавы клімат. Але дзякуючы раўнінай паверхні, пераход ад халоднага беламорскага ўзьбярэжжа да цёплага Чорнамор'я павольны, ледзьве прыметны. Агулам кажучы, клімат сухі, адзначаецца гарачым летам і сцюдзенай, марознай зімой.

Ападкі выпадаюць пераважна ўлетку, але ападкаў мала і тым менш, чым далей на ўсход. Болей за ўсё выпадае ападкаў на заходзе, у трохкутніку між Фінскай затокай, вусцем Камы і вышнявінай Днястра. На паўночны ўсход і на паўднёвы ўсход ад гэтага трохкутніка ападкаў меней за 500 мілім. у год. Толькі на ўскрайных горных ланцугох колькасць ападкаў досыць вялікая.

Рэкі Усходніх Эўропы адзначаюцца павольнымі бегам, бо цякуць па раўніне; ўзімку яны надоўга замярзаюць, увясну ў час раптоўнага расставання сяняго ў широка разьліваюцца, а ўлетку, на гледзячы на перавагу летніх ападкаў, з прычыны высокай тэмпературы і вялікага параванья, усыхаюць, мялеюць.

Прыгледаючыся пільней да ўсходня-эўропейскай прыроды, лёгка заўважыць процілежнасць паміж паўночнай і паўднёвой паловамі Усходніх Эўропы. Паўночная палова адзначаеца морэнавым краявідам. У ледавіковую эпоху вялікі эўропейскі ледавік наваліў там цэлыя ўзгоркі і груды з морэнавых глін, пяскоў і каменін. Паўсюды сярод узгоркаў там раскіданы ледавіковыя вазёры, значная частка якіх ужо зарасла і пераварвалася на балоты.

(Прасачы на карце паўднёвую мяжу даўнага зьледзяньня. Успомні, адкуль перанёс ледавік морэны ўва Ўсходнюю Эўропу).

У паўднёвой палове Усходніх Эўропы на паверхні ляжаць не ледавіковыя адклады, а пласты лёсусу, ад уласцівасці якога залежаць галоўная асаблівасць тагтэйшага краявіду. Ані морэнавых узгоркаў, ані ледавіковага каменіння там няма. Толькі раучакі з зрывістымі сьценкамі ўва ўсіх кірунках пераразаюць тагтэйшую паверхню.

(Прасачы на карце паўночную мяжу лёсавых грунтоў. Якія мясцовасці адначасна пакрыты ледавіковымі наваламі і лёсам? Што ў гэтых мясцовасцях ляжыць вышэй—ледавіковыя адклады ці лёс? Чаму?).

Вазёры і балоты рэгулююць колькасць вады ў рэках паўночнай частцы Усходніх Эўропы. Там ня бывае вельмі вялікіх веснавых разводзяздзяў, але затое ўлетку вады ў рэках болей. З свайго боку й лясы, якімі багата паўночная частка, затрымліваюць веснавое раставанне сяняго, дапамагаюць павольнаму прасякненню вады ў грунт, адкуль вада патроху за дапамогай крэныц трапляе ў рэкі.

У паўднёвай частцы вазёра балот мала; хіба што ў рэчных далінах трапляюцца так званыя старарэчы, якія маюць выгляд вазёра. Лясоў там таксама мала. Увясну сьнягі раптам растаюць, і ўся сънегавая вада адразу съцякае ў ракі. Рэкі там асабліва моцна разьліваюцца ўвясну і мялеюць улетку.

(Пераглядзі па карце галоўныя рэкі ўсходняй Эўропы. Успомні, як утварыліся рэкі ў Паўночнай і ў Паўднёва-Усходнай Эўропе. Якія рэкі ўсходняй Эўропы належаць да вазёрных, якія да раўчаковых? Якія рэкі ў сваіх вышнівінах належаць да вазёрнага з-за ўздзеянням)

Розьніца паміж паўночнай і паўднёвай часткамі Ўсходняй Эўропы выяўляецца і ў клімаце. На поўначы заўсёды рашуча пераважваюць заходнія вятры, як і ў Заходняй Эўропе. На поўдзень ад паўднёвой мяжы даўнага зъледзянення наадварот—узімку пануюць сухія і халодныя паўночна-ўсходнія вятры. Сынегу там выпадае мала, у некалькі разоў меней, як на поўначы.

У звязку з гэтымі асаблівасцяямі клімату знаходзіцца разъмящэнне талоўных расылінных згуртаваньняў па ўсходней Эўропе. На поўначы часцей за ўсё супстракаюцца лясныя згуртаваньні, на поўдні—пераражна стэл. Таксама і глебы на поўначы пад лясамі пераражна падзольныя, а на поўдні на лёссе пад стэпам—чорназем.

На крайний поўначы, асабліва ў вадазборы ніжнія Пячоры, пануе імшарная бяздрэўная тундра. На поўдзень адтуль, дзе замест імшараў на першы плян высоўваецца ігlastы лес—тайга. Яшчэ далей на поўдзень, у тым трыкутніку, у якім болей за ўсё выпадае ападкаў, да ігlastых дрэў далучаяцца шырокаліставыя гатункі дрэў: дуб, клён, ліпа, вяз і г. д. Гэтая паласа мяшаных лясоў аддзелена ад стэпавых пасам так званага лесастэпу, у якім сярод стэпавых прастораў раскіданы дубовыя гаі. Запраўдны каўыльны стэп пакрывае толькі нізіну каля Чорнага мора, а каля Каспія замяняецца палынавым стэпам або саланчакамі. На паўднёвым беразе Крыму, пад забаронай Крымскіх гор, сустракаецца вечназялённая расьліннасць.

Паводле асаблівасьцяй насельнасьці ўсходнюю Эўропу таксама можна падзяліць на тры-ж 2 часткі: паўночную і паўднёвую.

На поўначи першапачатковымі насельнікамі лічацца розныя фінскія плямены; падмешку фінскай крыві можна заўважыць нават у сучасных насельніках паласы лясоў, нарэшце ў гэтай паласе захаваліся астраўкі, да гэтага часу залюдненыя патомкамі тубыльцаў: эстамі, марыйцамі, вацякамі, пермякамі, зыранамі, самаедамі і іншымі фінскімі народамі.

У паласе стэпаў з даўных часоў жылі розныя вандроўныя народы, пераважна туркскага племя. Месцам і там захаваліся куточкі, залюдненныя патомкамі гэтых вандроўнікаў. Туркская краўцкая складае значную прымешку ў крыві сучасных насельнікаў стэпу.

у адзнаку ад Заходняй Эўропы, ува ўсходнія жывуць пераважна славянскія народы, якія распаўсядзіліся ў абедзвюх палосах і ўвабралі ў сябе пачатковую люднасць, як фінскую на поўначы, гэтак і туркскую на поўдні. Сярэдні рост, круглы чэрап і шырокі твар могуць лічыцца галоўнымі фізычнымі адзнакамі ўсходніх эўрапейцаў.

Тры галоўныя народы ўсходній Эўропы—беларусы, маскоўцы або расійцы і ўкраінцы—маюць паміж сабой шмат супольнага, і агулам завуцца ўсходнімі славянамі або рускімі. З гэтых трох народаў беларусы зьяўляюцца найболей чыстымі славянамі, у той час, як расійцы перамяшаліся з фінамі, а ўкраінцы запазычылі шмат турскай крэві.

(Паводле карты народаў Эўропы вывучы, дзе і ў вадазборах якіх рак, на якіх нізінах і якіх узвышшах жывуць беларусы, маскоўцы і ўкраінцы).

Да славянскіх народу тут належать яшчэ славакі, што жывуть у Заходніх Карпатах і зьяўляюцца блізкімі родзічамі чехаў.

У Дунайських нізінах і ў Пауднёвих Карпатах живуть вугорці і румуни; перший з іх гаворає на аднай з фінських мої, а другіх паводле мови далахають да романскага племя. (Успомні, якія яшчэ народы гаворяць на романскіх мовах). Вугорцы і румуни спакон веку жылі побач з славянамі, мяшаліся з імі і ў сваім абліччы і ў звычаях маюць шмат супольнага з імі.

Каля Балтыцкага мора ля вусьцяў Нёмну і Заходній Дзэвіны жывуць літоўцы і латышы, якія складаюць асобную групу сярод народаў, белай расы.

Да жоўтай расы апрач фінскіх і туркскіх народаў належала калмыкі, народ мангольскага племя, якія жывуць каля Каспійскага возера на заход ад вусця ў Волгі. Калмыкі стаяць блізка да народаў Асяродкавай і Ўсходняй Азіі і ня маюць блізкіх родзічаў у Эўропе.

(Пералічы паводле карты народаў Эўропы, якія яшчэ народы жывуць ува Ўсходній Эўропе, дзе яны жывуць і да якой группы належаць).

Паводле культуры сваіх наасельнікаў Усходняя Эўропа засталася далёка пазаду ад Заходняй. Палажэньне яе ў баку ад сусъветных гандлёвых дарог, адсутнасць у ёй незамярзаючых мораў затрымалі гандлёвія, а разам з тым і культурныя зносіны яе з рэштай съвету. З другога боку брама між Уральскім горным ланцугоем і Касыпскім возерам прапускала ўва Усходнюю Эўропу час-ад-часу горды стэпавых дзікіх вандроўнікаў, якія часамі пашыралі свою ўладу бязмаль на ўсю Усходню-Эўропейскую раёніну, нішчылі мясцовую зямляробскую культуру і таксама перашкаджалі зносінам усходня-эўропейскіх ральнічых народаў з народаў іншых краёў. Усё гэта вельмі дрэнна адбівалася на культурным развіції Усходня-эўропейцаў. Заўсёды і асьвета і гаспадарка стаялі тут многа ніжэй, як на заходзе. Большаясць наасельнікаў Усходняй Эўропы і да гэтага часу належыць да няпісменных, школ паўсюды мала, газэт і кніжак тут

выдаецца ў некалькі разоў менш, чымся ў кожнай з вялікіх заходня-эўропейскіх дзяржаў. Толькі заходня ўсходнія ўсходнія Эўропы: Прыбалтыцкія краіны і Заходнія Карпаты, дзякуючы суседству з Заходнім Эўропам, знаходзяцца ў лепшых варунках. Чым далей на ўсход, тым ніжэй культура, болей няпісменных, меней школ, горш вядзеца ральніцтва, горшыя сельска-гаспадарчыя прылады, горшыя спосабы землякарыстаньня. Затое люднасьць жыве тут радзей, і зямельнай цеснасьці не адчуваецца ў такай меры, як на заходзе. На кожнага працаzdольнага чалавека тут прыпадае 10-12 дзесяцін зямлі, тады як у Нямеччыне толькі 3 дзесяціны, а ў Ангельшчыне яшчэ меней. З гэтай прычыны, ня гледзячы на горшае становішча сельскай гаспадаркі, Усходнія Эўропы можа вывозіць шмат збожжа і сырны на сусветны рынак і зьяўляеца тыповым сельска-гаспадарчым краем. На падзольных грунтох паўночнай паловы зямлі родзіць кепска, галоўнымі гатункамі збожжа зьяўляюцца там жыта ды авёс, але і іх не хапае для мясцовай люднасьці, так што сяляне мусяць займацца пабочнымі промысламі, асабліва ляснымі і саматужнымі. У паўднёвым пасе на чорназемнай глебе ўраджаі лепшыя, збожжа (пшаніцы, жыта, кіяхоў) хапае ня толькі для мясцовай люднасьці, але й на вывоз. Адтуль, галоўным чынам па Чорным моры, і вывозіцца ўсходні-эўропейская пшаніца ў Заходнюю Эўропу.

Як на поўдні, гэтак і на поўначы большасть насельнікаў жыве па вёсках. Гарадоў ува ўсходнія Эўропе мала, што стаіць у звязку з слабым разьвіцьцём гандлю і фабрычнай прамысловасці.

З прычыны ніzkага роўня культуры, насельнікі ўсходнія Эўропы яшчэ мала ведаюць багацці свайго краю. Магчыма, што тут ёсьць яшчэ многа нявыкарыстанных падземных багаццяў, як аб гэтым съведчаць вынаходкі апошняга часу (Напрыклад, выяўленыне вялізных запасаў жалезнай руды ў Курскай губ.) Пакуль-што тут здабываюць яшчэ мала карысных мінералаў, і да вайны мясцовыя фабрыкі ў значайнай меры карыстаюцца замежным вугалем.

На пашырэнні фабрычнай прамысловасці дае надзею проект так званай электрыфікацыі Расіі. Гэты проэкт грунтуюцца на магчымасці скарыстаныя ня толькі ўсіх запасаў мясцовага апалу, але таксама сілы тутэйшых вадаспадаў і парагоў на рэках, пакладаў гаручага матар'ялу горшых гатункаў і г. д. Электрыфікацыя дазволіць з найменшай затратай апалу разьвіць буйную прамысловасць, якая будзе прыводзіцца ў чыннасць за дапамогай электрычных станцый, сетка якіх пакрые амаль усю ўсходнюю Эўропу. Першыя такія буйныя электрычныя станцыі ўжо будуюцца ў розных куткох Усходнія Эўропы, а часткай ужо пабудованы (напрыклад, Шатурская станцыя каля г. Ягор'еўску, Каширская ў Падмаскоўным краі, станцыя „Красны Октябрь“ пад Ленінградам).

Аднак роўнасьць паверхні і павольнасьць бегу большасці рэк Усходнія Эўропы не дазваляе чакаць, што Усходнія Эўропа апярэдзіць Заходнюю на полі карыстаньня так званага „белага вугалю“. „Белага вугалю“—рэчнай сілы — ў Заходнія Эўропе многа болей, як ува ўсходнія, а значыць і ў будучыне прамысловасць, паколькі яна будзе грунтавацца на каменным і на „белым“ вугалі, будзе стаяць вышэй у Заходнія, чымся ўва ўсходнія Эўропе.

Прыродныя і гістарычныя варункі ўсходнія Эўропы спрыялі ўтварэнню ў ёй вялізных дзяржаўных організацый. Адсутнасць горных ланцугоў па сярэдзіне краю, адсутнасць замкнутых катлін, абкружаных гарамі, даступнасць і роўнасьць большай часткі краю—перашкаджали малым дзяржавам Усходнія Эўропы бараніць сваю самастойнасць. Адны з тутэйшых дзяржаў, як сярэднявяковая Ноўгародская рэспубліка, як Літоўска-Беларуское княства і Маскоўская дзяржава, хутка распаўзаліся па раўніне, іншыя лёгка падпадалі пад іх панаванье. Роўнасьць і аднастайнасць Усходнія Эўропы спрыялі злучэнню дзяржаўных організацый у адно. Утвораная на ўсходзе Маскоўская дзяржава, якая вырасла ў аbstавінах цяжкага змаганьня з прыродай і гордамі вандроўнікаў, аказацца наймацнейшай сярод дзяржаўных адзінак Усходнія Эўропы. Яна зламала сілу Ноўгародской і Літоўска-Беларускай зямлі, заўладала імі, перакінулася цераз Урал, дакацілася аж да Вялікага акіяну, захапіла Сібір, Туркестан, Каўказ і Украіну. Набыўшы назоў Расійскай імпэрый, гэтая дзяржава аб'яднала пад сваёй уладай амаль усю Усходнюю Эўропу з Паўночнай і Сярэднім Азіям. З усходні-эўропейскіх зямель толькі Прикарпацкія краіны заставаліся за межамі Расіі, але затое да яе належалі значныя прасторы ў Польшчы і Фінляндія, якія могуць лічыцца часткамі Усходнія Эўропы. Аднак адзінства Расіі трymалася на грубай вайсковай сіле, і пасля сусветнай вайны і рэвалюцыі 1917 г. ад Расіі адварваліся Польшча, Эстонія, Латвія, Літва і Фінляндія. Апрача таго Польшча захапіла Заходнюю Беларусь і частку Украіны, а Румынія без вайны і без дагавору з Расіяй заўладала Бесарабіяй (што ляжыць між Днястром і Прутам). Аднак іншыя часткі былай Расіі і пасля рэвалюцыі захавалі ўзаемную сувязь, утварыўшы адзіны Саюз Савецкіх Соціялістычных Рэспублік, эўропейская частка якога абымае прастору ў 4481000 кв. км. і мае 105400000 насельнікаў.

Саюз гэты складаецца з 4-х незалежных рэспублік: Расійскай Фэдэрацыі, Украінскай, Беларускай і Закаўкаскай Фэдэрацыі. Кожная з гэтых рэспублік мае права выйсці з Саюзу і звязана з іншымі толькі даговорам, умовай, паводле якой злучаюцца вайсковыя і гаспадарчыя організацыі рэспублік. Саюзны ўрад кіруе ўсімі чыгункамі і грашовымі справамі рэспублік.

Улада ў савецкіх рэспубліках належыць да працоўнага люду. Прacоўны люд абірае сваіх працтваўнікоў у гарадзкія і

вясковыя саветы дэпутатаў, а гэтыя саветы даручаюць некалькім сваім членам (выкананчаму комітэту) кіраваць бягучай працай. На чале кожнай краіны, кожнай акругі і кожнага раёну адпаведна стаяць валасныя, павятовыя і губэрскія зъезды саветаў, якія абіраюць свае выкананчыя комітэты для кіравання ўсімі спрабамі данай краіны, акругі, раёну. Найвышэйшаю ўладаю рэспублікі зъяўляеца Зъезд Саветаў усёй дзяржавы, якія абіраюць Цэнтральны Выкананчы Комітэт, маючы ў пэрыоды паміж зъездамі ўсю законадаўчу і выкананчую ўладу рэспублікі. Цэнтральны Выкананчы Комітэт утворае Савет Народных Камісараў, кожны член якога стаіць на чале пэўнай галіны адміністрацыйнага і гаспадарчага кірауніцтва (унутраных спраў, народнай асьветы, юстыцыі, земляробства і г. д.)

Професыянальныя саюзы, якія ў заходні-эўропейскіх дзяржавах маюць сваім галоўным заданнем барацьбу з капіталістымі за лепшыя экономічныя варункі жыцця работнікаў, у савецкіх рэспубліках прымаюць удзел у дзяржаўным будаўніцтве і ў адраджэнні гаспадаркі.

Таксама комуністычная партыя, якая ў іншых краёх вядзе ўпартую барацьбу за політычныя права работніцкай клясы, у савецкіх рэспубліках стаіць на чале політычных організацый і дае кірунак як унутраной, гэтаак і замежнай політыцы. Па ініцыятыве Расійскай Комуністычнай Партыі ўтварыся так званы Комуністычны Інтэрнацыонал (Комінтэрн), які паставіў сваім заданнем аўяднаць рэволюцыйных работнікаў усіх краёў і народаў для барацьбы з буржуазіяй усяго сvetу.

Таксама Саюз Расійскіх Профорганізацый быў сярод тых першых аўяднанняў професыянальных саюзаў, што ўтварылі так званы Профінтэрн або міжнародны савет усіх професыянальных організацый, якія лічаць патрэбным з'нішчыць панаванье буржуазіі шляхам соцыяльнай рэволюцыі.

## Надбалтыцкі край.

На паўночны ўсход ад Польшчы аж да Фінскай затокі па ўзьбярэжжы Балтыцкага мора цягнецца шырокая нізінная паласа, аддзеленая ад Беларусі ланцугом ледавіковых вазёраў, ад Маскоўшчыны—глыбокай лагчынай, у якой ляжыць Чудзкае возера, і па якой працякае рака Нарова. Гэтую старану можна назваць Надбалтыцкім краем, бо галоўныя асаблівасці яе залежаць перш-на-перш ад яе палажэння на беразе Балтыцкага мора.

Старана гэта можа лічыцца працягам паўэзморскай нізіны Кашубскай краіны і Паўночна-Усходнія Нямеччыны. Як і там, тут павярхойныя адклады складаюцца з навалу даўніх ледавікоў, з-пад якога толькі ў далінах рэк месцам высочаўца вельмі даўнія адклады (ватнякі або лупнякі). Морэнавыя груды і пагоркі чаргуюцца тут з лагчынамі і катлінамі, некаторыя з якіх зрабіліся вазёрамі. Рэкі месцам прамылі сабе шырокія даліны, месцам глыбока ўрэзаліся аж у споднія вапняковыя пласты.

Клімат Надбалтыцкага краю, пароўнаўча з кліматам іншых старон Усходніяй Эўропы, морскі, досыць вільгатны, мяккі.

Зіма тут цяпляйшая, лета халаднейшае, як на Беларусі або ў Маскоўшчыне. Нават паўночнае ўзьбярэжжа Чорнага мора мае халаднейшую, як тут, зіму, а з другога боку хіба толькі ў тайзе такое прахалоднае, як тут, лета. Ападаку тут выпадае болей за 500, а месцам болей за 600 мілім.

Сярэдняя тэмпература году ў Лібаве  $+6,3^{\circ}$ , сярэдняя студзеня  $-2,7^{\circ}$ , ліпеня  $+16,7^{\circ}$ .

Расылінасць тут падобна да беларускай: тыя-ж мяшаныя лясы дубоў, елак, бяроз і хвой, тыя-ж ліпы, клёны, вязы, вольхі і асіны, тыя-ж поплавы, хмызнячки і балоты. Але чалавек тутака значна раней паспевеў павысякаць большую частку лясоў, раней паасушаў балоты і перавярнуў іх на нівы і сенажаці. Лясоў тут засталося меней, чым на Беларусі, меней, як у Маскоўшчыне. Блізкасць мора і выгоды вывазу дапамагала тутака з'нішчэнню лясоў. Затое поплавы, сенажаці і паша займаюць тут вялікія прасторы, так што хіба толькі Палесьсе можа раўняцца па колькасці іх з Надбалтыцкай стараной.

Галоўнай асаблівасцю краю зъяўляеца яго люднасць. Побач з фінскім племем эсташт, якія жывуць на поўначы стараны, тут жывуць народы лета-літоўскага племя (латышы і літоўцы), якіх лічаць за першых перасяленцаў белай расы ў Эўропу. На паўднёвым заходзе літоўцаў выціснулі пазынейшыя перасяленцы—немцы.

Лета-літоўскія мовы стаяць блізка да мовы санскрыцкае, ад якай паходзяць усе інда-эўропейскія мовы і гаворкі. Вучоныя мяркуюць, што літоўцы прышлі ў Эўропу раней за славян, германцаў і нават за кельтаў і захавалі ў чыстаце сваю мову толькі з тae прычыны, што жылі ў баку ад дарог, па якіх ішлі пазынейшыя перасяленцы.

Палажэнне стараны між Усходніяй Эўропай і Балтыцкім морам выклікала буйное развіццё гандлю, бойкі таварапамен як з заходам, гэтаак і з усходам. З другога боку гэтае палажэнне ў беспасрэднай блізкасці да культурных краін Заходніяй Эўропы дапамагала пашырэнню тут заходні-эўропейскай высокай культуры. Цяпер сярод тутэйшых насельнікаў—эстонцаў, латышоў, літоўцаў і немцаў—высока стаіць асьвета і засталося вельмі мала няпісменных. Ня гледзячы на дрэнныя грунты, гаспадарка тут стаіць добра; зямля, дзяякуючы шчырай працы і старапнаму ўгнойванню, прыносіць багатыя ўраджай.

Да таго часу, пакуль зносины між эўропейскімі народамі адбываюцца пераважна па сухаземных дарогах, насельнікі Надбалтыцкага краю стаялі на нізкай ступені культуры. Лябрынт вазёра і балот бараніў межы іх зямель ад варожых наступаў, але затое перашкаджала гандлёвым і культурным зносінам. Калі-ж людзі навучыліся будаваць моцныя караблі, а моры пе-

расталі быць перашкодай для зносін, становішча Надбалтыцкага краю хутка зъмянілася. Ужо ў 1159 г. тут перши раз ака-заліся немцы, якіх ласкова спаткалі мясцовыя населнікі. У хуткім часе за першымі німецкімі гандлярамі сюды надышлі новыя хвалі німецкіх перасяленцаў, якія началі тут прышчапляць тубыльцам хрысьцянскую веру часткай словам, часткай і галоўным чынам сілай зброі. Німецкая рытary-манахі залажылі тут суполку „крыжакоў“, пабудавалі сабе замкі па берагах Рыскай затокі, заўладалі ўсёй зямлём эстаў і латышоў, а тубыльцаў зрабілі сваімі рабамі. З часам немцы распаўсюджылі тут сваю культуру, лютэрансскую веру і німецкія парадкі. Толькі паўднёва-ўсходняя частка стараны—Літва—спачатку засталася самастойнай і злучылася з Беларусью ў магутную Літоўска-Беларускую дзяржаву. Потым гэтая краіна падпала пад уладу і культурнае панаванье палякаў, якія сюды занеслы і каталіцкую веру. У XVI в. Польшча захапіла і землі латышоў, а ў XVII в.—там замацаваліся швэды. У пачатку XVIII в. Эстонія і Паўночная Латвія (Ліфляндыя) адышлі да Pacii, а ў канцы гэтага веку пасля апошняга падзелу Польшчы Москва далачыла да сябе яшчэ і паўднёвую частку латыскіх зямель (Курляндыя) і большую частку Літвы. Толькі паўднёва-заходняя краіна засталася пад Німецчынай.


Маскоўскі ўрад аднак зусім не клапаціўся аб дабрабыце насељнікаў краю. Уціск, прымус і прыгнаженне панавалі тут праз уесь час маскоўскага забору. Праўда, эстонцы і латышы зволыліся ад прыгону раней за беларусоў і маскоўцаў (яшчэ ў пачатку XIX веку), але ўсе іх землі засталіся за німецкімі шляхецтвам, а эстонская і латыскія сяляне мусілі працаўаць на гэтых землях, як парабкі, пад пагрозай панская пугі. Німецкая земляўласнікі ўладалі тут такімі вялікімі маёнткамі, якіх ня было болей нідзе ў даўнай Расійской імперыі (сярэдняя велічыня маёнткаў дасягала 3500 дзес.). Маёнткі знаходзіліся ў маёртвым уладанні і непадзельна пераходзілі ад бацькаў да старэйшых сыноў. У гарадох таксама панавалі німецкія бургеры, гандляры, чыноўнікі. Аднак нацыянальны рух сярод эстонцаў і латышоў ужо распачаўся. У 1917 г. пасля Расійской рэвалюцыі край адразу вызваліўся ад уціску расійскага ўраду і ад панаванья німецкіх баронаў.

Пасля рэвалюцыі у Pacii і Німецчыне ў межах Надбалтыцкага краю ўтварыліся 3 самастойных рэспублікі: Эстонія, Латвія і Літва, ме-жы якіх прыблізна адпавядоўць граніцам разъмяшчэння трох галоўных народаў: эстонцаў, латышоў і літоўцаў. Паўднёва-заходняя частка, так званая Ўсходняя Прусія, засталася пад Німецчынай. Кожную з гэтых частак можна разглядаць, як асобную географічную краіну.

Эстонія выразна адмяжоўваецца ад суседніх краін шырокай лагчынай, якая ахапляе яе з паўдня і ўсходу. Лагчына гэтая цягнецца на ўсход ад Рыскай затокі па даліне ракі Пернавы, вадазбор якой толькі нізкім балотным вадападзелам адлучан ад вадазбору возера Вірц-Ярві. З Вірц-Ярві ў вялікае Чудзкае возера цячэ рака Эмбах, а з Чудзкага возера на поўнач—у Фінскую затоку—р. Нарова.

Калісъ па лагчыне Пернавы—Эмбаху—Наровы цягнулася морская пратока з Рыскай затокі ў Фінскую. Значыць талы Эстонія была востравам, падобным да тых, якія цяпер ляжаць на захад ад яе між Рыскай затокай і Балтыцкім морам. (Гэта так званае Моонзундзкае згуртаванье астравоў. Паводле картаў пералічы астравы, з якіх яно складаецца).

Берагі Эстоніі на Фінскай затоцы досыць высокія, пакроеныя многалічнымі буктамі, выгоднымі для прыстою караблёў. Роўналежна з берагам Фінскай затокі цягнецца зрывістая, скалаватая прыступка, так званы глінт. У tym месцы, дзе з глінту сцякае рака Нарова, стварніця слынны Нароўскі вадаспад, у якім вада раптам падае з вышыні каля трох сажняў. Гэты вадаспад зьяўляецца важнай перашкодай для руху судзінаў па Нарове. Ніжэй яго па гэтай рацэ могуць плаваць ужо морскія караблі.




Мал. 79.—Морскі бераг каля Рэвалю.

Люднасць Эстоніі складаецца з эстонцаў (або эстаў), якіх даўнья славяне звалі чудзьдею. Сваім абліччам і мовай эстонцы нагадваюць фінаў Фінляндыі. Паводле культуры яны стаяць ніжэй за фінляндцаў, але значна перавышаюць маскоўцаў. Простадушныя, працаздольныя і прыхильныя да асьветы эстонцы жывуць аднак бедна, бо да апошняга часу на сваёй бацькаўшчыне ня мелі сваёй уласнай зямлі і мусілі працаўаць, як парабкі, на маёнтках німецкіх баронаў або на фабрыках німецкіх бағатыроў.

У першыя часы сярэдніх вякоў яны займаліся паляўніцтвам і рыбацтвам і жылі ў будках, падобных да самаедскіх

чумау. Толькі пазнаёміўшыся з сваімі суседзямі—латышамі і славянамі, эстонцы запазычылі ад іх земляробскую культуру. У той час, як найбліжэйшыя родзічы эстаў—лівы і куорны—аблатышыліся, а пляменыні весь, водзь, іжора зыліліся з ноўгародзкімі вялікарусамі, самі эсты доўга бараніліся ад сваіх суседзяў. Толькі



Мал. 80.—Вуліца ў Рэвалі.

нямецкія крыжакі з дапамогай латышоў перамаглі эстонцаў, захапілі іх зямлю і зрабілі іх сваімі нявольнікамі. Немцы пабудавалі тут замкі і гарады, завялі гандаль з Эўропай і пашырлі тут нямецкую культуру. Затое яны нішчылі ўсё сама-бытнае эстонскае, зьдзекваліся з эстонцаў, ганьбілі іх. У XVI веку Эстонію захапілі швэды, якія адбрабалі ў дэяржаўную ўласнасць, маёнткі нямецкіх баронаў і трошкі палепшылі стано-

вішча эстонскіх сялян. Аднак расійскі ўрад, які ў XVII в. адваяваў Эстонію ад швэдаў, зноў перадаў усе маёнткі нямецкай шляхце. Немцы пакрысьце анямечвалі эстонцаў. Тыя з эстонцаў, якія выходзілі з сялянскага стану і атрымоўвалі сярэднюю або вышэйшую асьвету, хутка забываліся на родную мову і пачыналі лічыць сябе немцамі. Аднак паширэнне асьветы сярод грамадаў сялянства павялічвала і нацыянальную съядомасць эстонцаў. У XIX в., дзякуючы працы народнай інтэлігэнцыі, эстонская мова зрабілася літаратурнай; маладыя эстонскія вучоныя началі зьбіраць народныя песні і байкі; у гарадах началі друкавацца эстонскія газеты і кнігі. Пасля вайны эстонцам паширанавала здабыць незалежнасць, прычым Эстонія была абвешчана самастойнай рэспублікай (43800 кв. км., 1250 тыс. насельнікаў). Нямецкі ўціск скончыўся, але становішча працоўнага люду пакуль-што мала. палепшылася. На чале маладой дзяржавы акказаліся правыя соцыялістыя, якія не асьмеліся пачаць адкрыту барацьбу з буржуазіяй. Наадварот, тыя эстонскія работнікі, што адчынена змагаліся за панаванье працоўнага люду, прасльедаваліся ўрадам соцыялістых. За прыналежнасць да комуністычнай партыі работнікі кідаюць у турмы і судзяць. Ня гледзячы на гэта, комуністычныя партыі карыстаецца вялікім упрыгожваннем на работнікаў і нават правяла сваіх прадстаўнікоў у парламэнт. Пад упрыгожваннем комуністычнай партыі знаходзяцца і профэсіянальныя організацыі работнікаў.

У гаспадарцы эстонцы карыстаючыся палепшанымі способамі ральніцтва, штучнымі гняямі, найлепшымі сельска-гаспадарчымі прыладамі. З гэтай прычыны, ня гледзячы на благую глебу, мясцовага зборажка хапае для ўсіх насельнікаў краіны. Сеюць пераважна авёс, жыта, бульбу, ячмень, лён, кармовыя травы. Бульба ідзе на бравары, дзе з яе вырабляюць гарэлку, а так званая „барда“, адкіды, якія застаюцца пры вырабе гарэлкі—зьяўляеца добрым кормам для жывёлы. Дастатнасць прыродных і штучных лугоў, сяўба кармовых траў—дапамагаюць паширэнню гадоўлі жывёлы. Па ўсіх маёнтках і хутарох тримаюць добрае быдла, сывінны, авечкі з мяккай каштоўнай воўнай. Малочная гаспадарка стаіць вельмі высока і дазваляе вывозіць масла ў Заходнюю Эўропу і ў Ленінград. У лясох, якіх тут засталося болей, як у іншых краінах Надбалтыцкага краю, заведзена правильная лясная гаспадарка з падзелам лясоў на дзялянкі, якія высякаюцца па чарзе. На багацьці лесам і бульбай грунтуеца прамысловасць гарадоў: выраб паперы, гарэлкі, пілаванье дрэва і г. д.

Сталіца Эстоніі—Рэваль (або паэстонску Талін, 160000 нас.) ляжыць каля выйсця з Фінскай затокі на супротіў Гельсінгфорсу. Уясну і ўвесень, калі Ленінградзкая прыстань яшчэ загароджана лёдам, праз Рэваль прывозіліся заходня-эўропейскія тавары для Расіі. (Гандлёвы абарот рэвальскай прыстані перад вайной перавышаў 91 міл. рублёў золатам). Рэваль—стараасвецкі горад нямецкага тыпу з будынкамі, крытымі дахоўкамі, з готычнымі нямецкімі царквамі-кірхамі і прыгожым даўна-нямецкім замкам. Як прамысловы асяродак, Рэваль вырабляе гарэлку і консервы з рыбы (кількі), якую ловяць у яго ваколіцах.

Каля Нароўскага вадаспаду на р. Нарове ляжыць другі важны горад краіны—*Нарва* (35 тысяч насельнікаў). Сілай вадаспаду карыстаюца буйныя фабрыкі гораду, на якіх вырабляеца крамніна.

На рацэ Эмбах знаходзіцца горад *Юр'еў* (панямецку Дэрпт, пэстонску Тарту), які налічвае 60 тыс. насельн. Гэта галоўны культурна-асветны асяродак Эстоніі з слынным універсітэтам, заложаным яшчэ ў XVII веку (пры швэдах).

Латвія ляжыць на поўдзень ад Эстоніі навокала паўднёвой паловы Рыскай затокі. Мора тутака мае прастыя берагі і ўтварае значна меней выгодных буектаў, чымся ў Эстоніі. Як у Пайночна-Усходній Нямеччыне, паўзубрэжнае хваляваньне накідала тут на бераг шмат пяску, з якога стварыліся пескавыя паўэмортскія выдмы. Пад уплывам заходніх вятроў выдмы павольна перасоўваюцца на ўсход у бок сухазем'я і пагражают засыпаць пяском вёскі і гарады, якія трапляюцца на іх дарозе. З гэтым рухам выdmaў насельнікі краіны мусяць змагацца шляхам засеву на іх розных расылін, якія замацоўваюць пяскі. Пад ледавіковым навалам у Латвіі ляжаць пласты старадаўных вапнякоў, так што ў далінах некаторых рэк, глыбока ўрэзаных у земныя пароды, часамі агаляюцца, высоўваюцца з-пад морэн прыгожыя вапнавыя скалы. Наагул прыгожыя мясцовасці часта сустракаюцца ў краіне. Асаблівай славай карыстаецца так званая „Вэндэнская Швайцарыя“, што ляжыць паміж рэкамі Дэзвіной і Ліфляндзкай Аа. Досыць высокія ўзгоркі (312 метраў н. р. м.), апранутыя густым лесам, чаргуюцца там з лучыстымі рэчкамі і дадаюць нязвычайнэ хараство краявіду.

Па сярэдзіне Латвіі працякае нізавіна Дэзвіны, якая тут і ўліваецца ў Рыскую затоку. Па гэтай рацэ і па яе берагох пралягаюць галоўныя дарогі з Беларусі і Маскоўшчыны да мора, так што Латвія зьяўляецца пасярэдніцай у гандлёвых зносінах Усходу і Заходу яшчэ болей, як Эстонія. Ужо ў далёкую даўніну цераз Латвію адбываліся зносіны паміж Польшчай і Заходнім Эўропай.

Першапачатковыя насельнікі краіны—народы фінскага паходжэння (кроўныя эстонцамі лівы, кураны і кравы)—былі выціснуты адгэтуль латышамі, якія надышлі сюды з паўдня. Цяпер толькі рэшткі гэтых фінскіх пляменінья захаваліся на поўначы Курлянды каля выйсця з Рыскай затокі. Затое ў склад латышоў увайшлі часткай і фінскія народы, так што латышоў можна лічыць мешанінай літоўцаў і фінаў. У той час, як на берагах Рыскай затокі аказаўся першыя вайсковыя аддзелы немцаў-крыжакоў, латышы блісці з эстонцамі, і немцы з дапамогай іх хутка ўправіліся з Эстоніяй. Але ўсылед за гэтым прышоў чарод і самі латышоў. Крыжакі захапілі і іхнюю зямлю і прымусілі працеваць на сябе. Ад немцаў латышы, як і эсты, запазычылі лютэранскую веру, і толькі на ўсходзе ў так званай Латгаліі (у Дэзвінскім і Рэжыцкім паветах былай Віцебскай губэрні), дзе ў час заняпаду суполкі крыжакоў латы-

шы аднавілі паганства, пануе каталіцкая вера, якую сюды значна пазней занеслы паліакі. Пад імем Інфлянт Польскіх Латгалія досыць доўга належала да Польшчы, а ў XVI в. ўся краіна, залюдненая латышамі, часова ўваходзіла ў склад Польскай Рэчы Паспалітай. У XVII в. паўночная палова краю (Паўднёвая Ліфляндия) разам з Эстоніяй далучылася да Шведзіі, а паўднёвая (Курляндия) лічылася яшчэ часткай Польшчы, хаця фактычна была самастойным гэргоствам, у якім неабмажкована гаспадарылі мясцовыя нямецкія бароны. У XVIII в. Латвію па частках захапілі расійцы, і толькі пасля сусветнай вайны краіна здабыла незалежнасць. У 1919 г. Латвія была часова савецкай рэспублікай, але Савецкі Саюз быў тады яшчэ слабым і ня мог абараніць Латвію ад нямецкага войска. Савецкая рэспубліка ў Латвіі была зынішчана, і толькі пасля рэвалюцыі ў Нямеччыне аднавілася самастойная Латвійская дзяржава. Аднак на гэты раз на чале новай рэспублікі (66000 кв. км., 2500 тыс. нас.) сталі правыя соцялісты, сялянскія і буржуазныя колы грамадзянства. Яны паклапаціліся падзяліце зямлю паміж сялянамі, але ўсімі способамі перашкаджали развіццю работніцкага руху. Комуністычная партыя працьледуеца ўрадам і знаходзіцца ў нелегальным становішчы. Аднак уплыў яе на бяднейшыя колы працоўнага люду няўхільна ўзрастает. Паводле мірнай умовы 1920 г. між Латвіяй і Савецкім Саюзам, у склад Латвійской рэспублікі ўвайшла між іншым частка нашай бацькаўшчыны—стары беларускі горад Дэзвінск і яго ваколіцы.

Сучасныя насельнікі Латвіі-латышы—сваім абліччам мала нагадваюць эстонцаў. Нос у іх не такі шырокі, а выдатны, прости, твар пякнейши. Як і ўсе літоўскія народы, латышы маюць съветную скру, белыя валасы, шэра-блакітныя очы. Працалюбныя, здольныя, вытрыманы і ўпартыя ў працы латышы съядома цікавяцца сваім нацыянальным рухам, шануюць асьвету; паводле культуры стаяць вышэй за эстонцаў, маюць болей уласных кніжак, газэты, часопісі. Як у Нямеччыне, у Латвіі існуе шмат нацыянальных навуковых і культурна-асветных гурткоў, мастацкіх таварыстваў, клубаў, професіянальных і эканомічных хаўрусаў. У мінулым веку пачало красаваць латысkaе пісьменства, і адначасна пачалося ўпартасце змаганьне супроты нацыянальнага прыгнячэння. Як і ў Эстонії, зямля тут належала да нямецкіх баронаў, і латышы мусілі працеваць па нямецкіх маёнтках у вельмі цяжкіх варунках. У апошнія гады перад вайной тысічы латышоў падымалі паўстанні за незалежнасць, дзесяткі тысяч проста кідалі бацькаўшчыну і выяжджалі за межы.


Латышы жывуць пераважна па хутарох. Іх чысьценкія прыгожы хаты атачаюцца садочкамі, гародамі, добра збудаванымі ёўнямі, стайнімі, лунямі і г. д.

Гаспадарка ў латышоў стаіць яшчэ лепей, як у эстонцаў. Сеюцы тут галоўным чынам тыя самыя расыліны, што і ў Эстоніі: авёс, жыта, ячмень, бульбу, кармавыя травы, лён. Асабліва вялікую вагу маюць лён і ячмень. Звычайна на месцы лён толькі мочыцца і апрацоўваецца напа-

лову. Большая частка лёну вывозіцца ў Заходнюю Эўропу ў стане сырыны. Толькі невялікая частка канчаткова перарабляеца на латвійскіх фабрыках. Ячмень ідзе на піварні, якіх вельмі многа ў латвійскіх местах.

Фабрычна прамысловасць наагул мела досыць добрае становішча, бо па моры сюды прывозіцца ангельскі вугаль, дый лесу тут досыць многа. Вялікую вагу мае беларускі лес, які сюды сплаўляюць па Заходній Дзвіні з Віцебшчыны і перарабляюць на латвійскіх пільнях і папернях. Наагул багацьце краіны грунтуеца на гандлі, прывозе чужаземных тавараў з суседніх старонак і з-за мора. Перад вайной 1914—18 г. сюды прывозілі з Украіны шмат збожжа і пянькі, з Маскоўшчыны і з Беларусі—лён і лес, з суседніх Літвы—збожжа, з Заходніх Эўропы—жалеза, вугаль, крамніну. На латвійскіх фабрыках перапрацоўваліся як свае продукты: лён, дрэва, воўна мясцовых авечак і скуры, гэтак і беларускія, украінскія і маскоўскія тавары. Пасля вайны як гандаль, гэтак і прамысловасць краіны, дзякуючы ваенным здарэнням, заняпалі.

Каля мора насељнікі Латвіі ловяць рыбу, якую консервуюць і ў значайнай колькасці вывозяць за межы (рыскія кількі і шпроты).



Мал. 81.—Рыга. Жалезны мост.

Гандлёвым і прамысловым асяродкам Латвіі з'яўляеца яе сталіца—*Рыга* (300.000 насельн.). Горад гэты ляжыць у вусці Дзвіні ў самым асяродку краіны, у тым месцы, дзе Рыская затока глыбей за ўсё ўразеца ўва Ўсходнюю Эўропу. Такім чынам Рыга з'яўляеца найбліжэйшай морскай прыстанню для вялікіх прастораў Латвіі, Беларусі і Маскоўшчыны. Важная дарога па Дзвіні злучае яе з Даўгінскам, Полацкам і

Віцебскам; Смаленск, Бранск, Арол злучаны з ёй простай важнай чыгункай (Рыга-Арлоўскай). З гэтай прычыны Рыга зрабілася галоўнай прыстанню, па якой вывозяцца тавары з Усходніх Эўропы. (Гандлёвы абарот яе дасягаў перад вайной 314 мільёнаў рублёў золатам). Адначасна гэта важны прамысловы асяродак з машинабудавальнімі і вагонабудавальнімі фабрыкамі, з вырабам крамніны, з пільнімі, паравымі млынамі, вялізнымі піварнімі, папернямі і г. д.


У новай частцы гораду шырокія простыя вуліцы абстаўлены вялізнымі сучаснымі будынкамі; паркі і бульвары з'яўляюцца прыгожай акрасай сталіцы. Старая частка Рыгі нагадвае старасвецкія нямецкія гарады з крытымі вузкімі завулкамі, хатамі, крытымі дахоўкамі, готычнымі востраверхімі кірхамі і замкамі. Сярод гарадоў Усходніх Эўропы Рыга лічыцца найчысьцейшым і адным з найпригажэйшых.

Другая важная латвійская прыстань—*Лібава* (50000 нас.)—ляжыць на беразе адкрытага Балтыкага мора і мае туго перавагу над іншымі прыстанямі краю, што каля яе мора вельмі рэдка і не надоўга заплывае лёдам. Злучаная чыгункай з Вільні, Менскам, Бабруйскам і Гомлем, Лібава, як і Рыга, мае вялікую значнасць для Беларусі, бо праз яе вывозіліся на захад тавары сярэдніх часткі нашай бацькаўшчыны. (Гандлёвы абарот Лібавы перад вайной дасягаў 77 мільёнаў рублёў золатам).

*Літва* абымае вадаэзбор ніжняга Нёмну і шырокай паласой стыкаеца на паўднёвым усходзе з Беларусью.

Часамі пад словам *Літва* разумеюць тэрыторию даўнага Літоўскага або, лепей кажучы, Літоўска-Беларускага княства ў яго гістарычных межах. У XV в. літоўцамі зваліся ўсе насељнікі на толькі Літвы і Беларусі, але нават Украіны, большасць якіх тады належала да гэтага княства. За Беларусью назоў Літвы затрымаўся аж да апошняга часу; палікі і ўкраінцы яшчэ й цяпер часамі звязуцца беларусоў літвінамі: запраўдных літоўцаў, якіх карыстаюцца літоўскай мовай, празываюць жмудзікамі або жмудзінамі.

Некаторыя дасьледчыкі выводзяць слова *Літва* або *Лютва* ад імя мітычнага славянскага племя лютыкаў ці люцікаў, якія нібы-то жылі калісь у ваколіцах сучаснай Вільні. Мы будзем



Мал. 82.—Рыга.

звась Літвой краіну, у якой пераважвае літоўская мова. Уласна кажучы, у Літоўскай краіне жывуць 2 племі: жмудзякі на захадзе і літоўцы на ўсходзе. Супольнага імя гэтая 2 племі ня маюць, але часцей ім даюць агульны назоў літоўцаў, чым жмудзякоў.

Як і Латвія, Літва адзначаеца вялікай рознастайнасцю форм паверхні, але ледавіковы навал тут ляжыць грубейшым пластом, так што сподня даўнія пласты земнай кары тут ляжаць вельмі глыбока і рэдка могуць быць выяўлены. У адзнаку ад Беларусі Літва паводле сваёй паверхні належыць да Надбалтыцкай нізіны; нідзе ўзгоркі Літвы не дасягаюць такай вышыні, як вярхі ўзгор'я Паўночна-Захаднія Беларусі. На мяжы з Беларусью цягнецца паласа дробных вазёў, якія там чаргуюцца з грудамі і пагоркамі, складзенымі з морэнавых глін, пяскоў і каменіні.

Глебы на Літве болей ураджайнія, як у Латвіі або на Беларусі; гліны тут звычайна пераважаюць над пяскамі. Клімат, расыліннасць і жывёлы на Літве бязмаль адны і тыя самыя, што й на Беларусі. Адно—колькасць лясоў тут значна меншая, як у нас, бо на лепшай глебе было выгадней пераварненіе лясоў на раллю, і большая іх частка даўно павысякана і расцярблена. Нівы на Літве займаюць болей прасторы, як у Латвії, Эстоніі або на Беларусі. Насельнікі Літвы—літоўцы южнікі—блізкія родзічы латышоў, вельмі падобныя да іх паводле аблічча і харктару. Таксама яны адзначаюцца харошим целаскладам, сярэднім ростам, съветлым колерам скury, вачэй і валасоў, правільнym простым носам і наагул тыповым ўзорыскім абліччам. Працалюбнасць і здольнасць літоўцаў ня меншая, як латышоў. У хаце і на панадворку літоўцы пільна сочатаць за чыстатай і ахайнасцю.

Літоўская мова стаіць яшчэ бліжэй да санскрыцкай, чым латыская. Вучоныя прабавалі зварочвацца да літоўскіх сялян пасанскары, і тыя разумелі санскрыцкія сказы без тлумачэння. Літоўская народная поэзія адзначаеца багаццем і прыгожасцю. Літоўцы нічога не плююць аб асілках і слайных бойках з чужаземцамі і толькі смуткуюць аб згінувших на вайне братох. У любоўных вершах і песьнях унікаюць ад усяго нясьцілага, бруднага, плююць толькі аб чистым харошым хаканні і пяшчотах. Як і беларуская мова, літоўская адзначаеца багаццем памяншальных і ласкальных слоў і адсутнасцю павялічальных і зневажальных.

Па асьвеце сучасныя літоўцы стаяць вышэй за беларусоў; зямлю яны апрацоўваюць старэнна і жывуць багацей за нашых сялян. Аднак сама бытнага яны далі мала, а літоўскае пісьменства толькі пачынае разыўвавацца. Да апошняга часу культурнай мовай на Літве была мова аднаго з суседніх нароў—спачатку беларуская, потым польская. З гэтай прычыны самабытная літоўская культура ніжэй за латыскую або эстонскую.

Першым народам, які навёў у Літву першыя зародкі ўзорыскай культуры, былі беларусы. Ужо ў XII, XI веку і нават яшчэ раней па паўднёвых межах Літвы пабудаваліся беларускія

гарады, насельнікі якіх гандлявалі з літоўцамі, абменьваліся з імі ведамі і практикай у гаспадарным жыцьці. З беларусамі літоўцы жылі, як з добрымі суседзямі і братамі, запазычалі ад іх мову, веру і звычай, пакрысе злучаліся з імі ў адну нацыю, зліваліся з імі. Літоўская князі жаніліся з беларускімі князёўнамі, злучалі пад сваімі вададарствамі літоўскія і беларускія землі. Такім чынам утварылася магутная Літоўска-Беларуская дзяржава, у якой панавала беларуская мова і беларуская культура. Злучыўшыся ў адну дзяржаву з Беларусью, літоўцы не баяліся ўжо нямецкіх крываў Літві ды Усходніх Пруссіі, і часамі самі пагражалі існаванню іх суполак. У XIV в. літоўска-беларускія князі Ягайла ажаніўся з польскай каралеўнай і злучыў пад сваімі уладамі Літву, Беларусь і Польшчу. Аднак Літоўска-Беларусская княства карысталася ў гэтай дзяржаве самаўрадам і было фактычна самастойным да XVI в. Пасля так званай Люблінскай вунії Літвы з Польшчай, на Літве замест беларускіх упłyvaў пачынаюць панаваць упływy польскія. Польская мова пачынае выціскаць беларускую ў дзяржаўных установах, каталіцтва пачынае выціскаць праваслаўную веру. Тыя літоўцы, якія яшчэ трималіся паганства, пад упłyvам Польшчы прынялі рымска-каталіцкую веру, хадзя і захавалі сваю даўні-літоўскую мову, старасьвецкія звычай і абраады. Пасля падзелаў Польшчы бязмаль уся Літва адышла да Ресей, за вынікам Сувальшчыны і вусцяյ Нёмну, якія адышлі да Пруссіі. Пасля наполеонаўскіх войн, разам з так званым „Царствам Польскім“, да Маскоўшчыны далучыліся Сувальшчыну. Такім чынам толькі вусці Нёмну з прыморскім местам Клайпеды (Мэмэль) заставаліся пад немцамі. Пасля нямецка-расійскай вайны 1914—18 г. літоўцам удалося стварыць нарэшце незалежную Літоўскую рэспубліку. Па ўмове між урадамі гэтай рэспублікі і Савецкім урадам да Літоўскай дзяржавы мусіла адышыць яшчэ частка Беларусі з даўнай стаціяй Беларуска-Літоўскага княства—Вільнія. Але гэтая частка Беларусі пасля польска-расійскай вайны была акупавана палякамі, якія склікалі там мясцовы сойм, абвясціўшы злучэнне Віленшчыны з Польшчай.

Сучасная Літоўская дзяржава (50000 кв. км. з 2300000 населенн.) лічыцца самастойнай рэспублікай, якая абымае амаль што ўсе землі, залядненныя літоўцамі і жмудзякамі.

Дзяякуючы добрым глястым грунтом, ральніцтва на Літве мае яшчэ большую вагу, як на Беларусі, Латвіі або Эстоніі. Ня толькі жыта, але й пшаніца добра расце ў межах краіны і задавальняе зборжкам усіх яе насельнікаў. Зборжжа нават вывозіцца за межы Літвы ў Заходнюю Эўропу, асабліва ў Нямеччыну. Замест трохпалёўкі, якая пануе на Беларусі ды ў Маскоўшчыне, тут ужо даўно пашырыўся чатырохпольны спосаб ральніцтва з засевамі канюшыны і іншых кармавых траў. Бульба і лён, як і ў Латвіі, тут маюць вялікое значэнне. Дастанасць кармавых траў дазваляе тримаць добрую жывёлу, і малако дае важныя продукты вытвору. Як і на Беларусі, добрая варункі для свайго ўзрастання знаходзіць тут і садовіна, так што за межы—у Рыгу, Кенігсберг, Вільню, а раней нават у

Ленінград і Москву—вывозілася шмат яблыкаў і йгруш. Гандлёвае значынне Літвы не такое вялікае, як значынне Латвіі, бо яна мае толькі маленьку частку морскага ўзбярэжжа. Аднак і праз Літву па Нёмне вывозіца за межы значная частка беларускага лесу.

Як тыповая сельска-гаспадарская краіна, Літва мае мала гарадоў і мест. Толькі ў сталіцы яе—*Коўне* (палітоўску Каунас, 90 тыс. насельн.)—ёсць досьць многа фабрык, у тым ліку і паравых млыноў, на якіх апрацоўваюць мясцове збожжа. Лежачы каля суток Нёмну і Вяльлі, Коўна зьяўляецца галоўным гандлёвым асяродкам Літвы і важным складам беларускага лесу і літоўскага збожжа. У даўнейшыя часы Коўна была аднай з лепшых крэпасцяў, якія засланялі Расійскую дзяржаву з заходу. Значную ролю гэтая крэпасць адыграла ў 1812 і 1915 г.

Галоўная морская прыстань Літвы—*Клайпеды* (або Мэмэль, 20000 н.) ляжыць на Балтыцкім моры каля выйсьця затокі Курышгаф, у якую ўліваецца Нёман.

Да вайны гэтая прыстань належала да Нямеччыны, а пасля вайны з яе акругі была створана нібы асобная маленькая дзяржава (2700 кв. км. і каля 141000 насельн.), якая знаходзілася пад кіраўніцтвам Лігі Нацый. Аднак не бяз уздзелу літоўскага ўраду тут было організдана паўстаньне, прычым паўстанцы вымагалі далучэння Клайпеды да Літоўскай рэспублікі. Цяпер літоўцы фактычна ўладаюць Клайпедамі.

Усходняя Прусія ляжыць каля паўднёва-ўсходняга кутка Балтыцкага мора паміж Літвой і Кашубскай краінай, галоўным чынам у вадазборы ракі Прэгеля.

Каля мора, як і ў Латвіі або ў Кашубскай краіне, на бераг накіданы паўзьбярэжным хваляваньнем пяскі, складзены ў выдмы. Вузкі даўгі гак, пакрыты такімі выдмамі, аддзяляе ад мора Курышгаф, затоку, у якую ўліваецца Нёман.

Паўночная паласа Ўсходняй Прусіі мае выгляд нізіны і пакрыта добраўгноеснымі палімі, якія засеняны збожжам і бульбай. Паўднёвая паласа зьяўляецца ўзгор'ем, па якім раскіданы дзесяткі вазёр. Гэтае ўзгор'е, так званы край Мазурскіх вазёр (найвялікшае з іх Шпірдынг), злучае вазёрную паласу Літвы і Беларусі з вазёрными ўзгор'ямі Кашубскай краіны і Паўночна-Ўсходняй Нямеччыны. Некаторыя з Мазурскіх вазёр ужо заплылі вадзянімі расылінамі і зрабіліся болотамі. Лясы, болоты і вазёры робяць паўднёвую частку Ўсходняй Прусіі маладаступным краем, які засланяе краіну ад наступаў з паўдня і з усходу.

Назоў Прусіі краіна атрымала па імі даўнага літоўскага племя прусаў, якое тут жыло ў даўнейшыя часы. З часам сюды надышлі нямецкія латнікі, якія залажылі тут суполку—крыжакоў-тэўтонаў. Яны ахрысьцілі і анямечылі прусаў, а потым, злучыўшыся з адным нямецкім княствам (Брандэнбургам), стварылі магутную Прускую дзяржаву, на долю якой выпала абяднаныне Нямеччыны.

Цяперашняյ люднасць краіны складаецца з немцаў, і толькі ў акрузе Мазурскіх вазёр жыве шмат палякоў-мазураў, якія запазычылі ад немцаў лютэрансскую веру і культуру. У паўднёва-ўсходнім кутку, на мяжы з Беларусью, жывуць і беларусы.

Пасля вайны Ўсходняя Прусія засталася за Нямеччынай, хоць беспастрандай сухаземнай сувязі з рэштай Нямеччыны ня мае, бо аддзелена ад яе Кашубскай краінай.

(Да якой дзяржавы належыць большая частка Кашубскай краіны?).

Зямля тут належала пераважна да буйных земляўласнікаў, але падзелена на дробныя фольваркі, якія аддаюцца ў арэнду заможным сялянам. Гаспадарка стаіць добра; славіца гадоўля жывёлы, асабліва заводзкіх коняў.

З даўных часоў краіна дае на сусветныя рынак бурштын, па колькасці якога яна займае першое месца ў сьвеце.

Асяродкам краіны зьяўляецца горад *Кёнігсберг* або Крулевец, як яго завуць палякі (261 тыс. насельн.). Горад гэты ляжыць пры вусці Прэгелю і зьяўляецца важнай морскай прыстанню і крэпасцю. Адгэтуль вывозіцца збожжа, мясцове і беларускае, дрэва і бурштын. Вырабляюць у горадзе сьпірты, машыны, апрацоўваюць воўну, будуюць караблі. Кёнігсбергскі універсітэт прывабліваў сюды многа моладзі з Польшчы і Беларусі, дзе да вайны не хапала сваіх вышэйших школ.

## Беларусь\*).

(Азнач яе географічнае палажэнне. Назаві тяя старонкі Заходній Эўропы, якія ляжаць на такой самай географічнай шырыні. Пералічы тяя старонкі і краіны, з якімі мяжуеца Беларусь. Вылічы адлегласць паміж самым заходнім і самым усходнім пунктамі Беларусі, паміж самымі паўночным і самымі паўднёвымі).

Беларусь ляжыць у самом асяродку Эўропы, на паўднёвы ўсход ад Літвы і на ўсход ад Польшчы. Адгэтуль адналькова далёка, як да адкрытага Атлянтычнага акіяну, гэтае і да ўсходніх меж нашае часткі сьвету, да Уралу; як да паўночнага Ледаватага мора, гэтае і да цёплага Чорнага, да якога ймкнецца галоўная беларуская рака—Дняпро. Праз Беларусь ідуць галоўныя сухаземныя дарогі з Усходнім Эўропы ў Заходнюю, з Маскоўшчыны ў Польшчу. Дзякуючы гэтаму, нашая бацькаўшчына трymае ў сваіх руках блізка што ўесь гандаль Маскоўшчыны з Польшчай.

У даўнейшыя часы яшчэ большае значэнне мелі рэчныя шляхі, што праходзілі праз Беларусь з Заходнім Эўропы ўва ўсходнюю ды з Паўночнай у Паўднёвую. Асабліва вялікай славай карыстаўся вялікі вадзяны шлях „з Вараг у Грэці“, які злучаў Бізантію з Скандинавіяй. Гэты шлях пралягáў па Чор-

\* ) Падрабязы агляду глядзі ў кнігі А. Смоліча: „Географія Беларусі“. Вільня, 1922 г., 2-ое выданне.

ным моры, р. Дняпры, р. Касплі, р. Дэзвіне, р. Усьвяце, р. Ло-ваці, р. Волхаве, р. Няве і Балтыцкім моры, праз Украіну, Беларусь і Паўночна-Захаднюю Маскоўшчыну. Па гэтай дарозе перавозілі свае тавары ня толькі грэцкія, славянскія і вараскія гандляры, але нават арабы ды індусы. Шлях „з Вараг у Грэцкі“ быў адным з галоўных міжнародных гандлёвых шляхоў і, дзе-куючы яму, у міжнародны гандаль была ўцягнена і Беларусь. Гандаль павялічваў багацьці Беларусі, і яе насельнікі жылі ба-гацей за сучасных беларусоў, апраналіся ў каштоўную вопратку, убраўшісѧ ў дарагія акрасы з золата і серабра.

З таго часу, як палепшыліся морскія караблі, як мора перастала лічыцца перашкодай для зносін, рэчным шляхам „з Вараг у Грэцкі“ мала хто карыстаецца. З Грэцыі ў Швэдзію-Лягчэй і хутчэй можна заехаць морам навокала Захадняй Эўропы. Рэчныя шляхі стравілі сваю вагу, а Беларусь стравіла сваё значэнне ў міжнародным гандлі. Цяпер нашыя рэкі важныя толькі для вывазу мясцовых продуктаў, аслабліва лесу, у сучаснія бязълесныя краіны.

Паверхня Беларусі, роўная або ўзгаркаватая, складзена з ледавіковага навалу, як і ў Літве або ў Паўночнай Маскоўшчыне. Найболей грубым пластом адкладліся морэны ў Паўночна-Захадний Беларусі, дзе з іх склаліся значны ўзгор'я, якія складаюць вадападзел між Чорнаморскім і Балтыцкім вадазборамі. На поўдзень ад гэтых узгор'яў распасціраецца роўная, як стол, Палеская нізіна, у якой ледавіковыя адклады хаваюцца пад пазынейшымі пескаўымі адкладамі. На паўднёвым усходзе Беларусі ледавіковыя адклады ляжаць пад пластом лёсу. (Успомні, як утварыўся лёс).

Ані з захаду, ані з усходу Беларусь не адгароджана ад суседніх краёў аніякім горнымі ланцугамі.

Нішто не перашкаджала чужынцам пранікаць на Беларусь і руйнаваць яе вёскі і гарады. Лежачы на мяжы Захадняй і Усходняй Эўропы, не адгароджана ад суседзяў прыроднымі перашкодамі, Беларусь здаўна была месцам змагання заходняй і ўсходняй культуры, заходніх і ўсходніх народаў.

Тут адбывалася ўпартая, шматвяковая барацьба між каталіцтвам і праваслаўем; тут часта адбываліся страшэнныя бойкі паміж палікамі, швядамі, французамі, немцамі з аднаго боку і маскоўцамі, украінцамі, крымскімі татарамі—з другога боку. Чужынцы многа раз залявалі крывей Беларускую зямлю, зьнішчагалі тут засевы, забіралі жывёлу, палілі хаты і рабавалі насельніцтва.

Хаця Беларусь ляжыць досыць далёка ад мораў, але ўплывы мораў тут адчуваюцца яшчэ вельмі выразна. Адсутнасць гор даўвяляе паўночна-захаднім і заходнім вятрам з Балтыцкага мора свабодна наганяць на Беларусь надморскае паветра, зьмяншаць вострасць зімовых марозоў і гарачыню лета.

Клімат Беларусі многа вільгатнейшы, як на Украіне або ў Маскоўшчыне. Лета тут халаднейшае, як там; надмернай сьпякоты ніколі ня

бывае; вельмі рэдка эдараюцца тут і сухмені, якія ў Паўднёвой Маскоўшчыне і на Украіне ня рэдка дашчэнту нішчаць засевы збожжа. Зіма на Беларусі халаднейшая, як у Польшчы, але цяплейшая, як у Маскоўшчыне. У Польшчы сьнег звычайна некалькі разоў узімку сходзіць, растае; у нас гэта здараеца рэдка, але адлігі бываюць чаasta.

Хаця Вільня (на Беларусі) ляжыць значна далей ад роўніка, чымся Кіеў (на Украіне), але зіма ў Вільні цяплейшая. У Кіеве сярэдняя тэмпература студзеня— $-6,2^{\circ}$ , у Вільні— $5,3^{\circ}$ . Каля Менску сярэдняя студзеня— $6,9^{\circ}$ , ліпеня  $+18,1^{\circ}$ , сярэдняя гадавая  $+5,4^{\circ}$ ; ападкаў каля 550 мм.

У залежнасці ад асаблівасці клімату расылінасць Беларусі складаеца пераважна з вадалюбных расылінных згуртаванняў: лясоў, болот, поплаваў. Хаця сучасныя лясы могуць лічыцца толькі нязначнымі ўбогімі рэшткамі старадаўных лясоў, якія пакрывалі калісці Беларусь, але й да цяперашняга часу ў параўнанні з сваімі суседзямі наш край зьяўляеца перш за ўсё лясным краем. Болей за 30% Беларусі пакрыта лясамі. нас захаўліся яшчэ такія пушчы, якія даўно ўжо зьніклі ў суседніх краёх. Нашая Белавеская пушча, можна сказаць, была такім дзівам, якое славілася на ўесь свет. Гэта быў наш нацыянальны парк, які 1елостонскі парк у Злучаных Штатах Паўночнай Амэрыкі. Там пад аховай закону захавалася многа рэдкіх расылін, якія не сустракаюцца болей нідзе ўва Ўсходняй Эўропе (напрыклад, ціс або нягнай-дрэўка, эўропейская ельница, эўропейская мадрына і інш.).

Па немярэчах Белавескай пушчы да апошніх часоў жылі такія рэдкія жывёлы, як зубры, якія даўно звязліся ў іншых мясцовасцях Эўропы. На жаль, у час сусьветнай вайны праз Белавескую пушчу некалькі раз перайшла лінія фронту. Немцы, расійцы і паліакі бязылітасна нішчылі гэтыя прыгоўкі і каштоўныя куток Беларусі. Апрача Белавескай, ёсьць у нас яшчэ некалькі цікавых пушч (Налібоцкая, Акуліцкая, Горадзенская, Рудніцкая, у якой палявалі калісці літоўска-беларускія князі і інші).

Беларусь належыць да пасу мяшаных лясоў, але часцей за ўсё тут спатыкаецца хвоя, асабліва па пескаўых грунтох. У адзнаку ад Маскоўшчыны, на Беларусі трапляюцца яшчэ некаторыя заходня-эўропейскія расыліны, напрыклад: граб, бялюк<sup>1)</sup>, емяла<sup>2)</sup>, чужаедная расыліна, што жыве кусточкамі па галінах рабіны, ліпі і іншых дрэў. Аднак бук; якія яшчэ расыце ў Польшчы, на Беларусі няма. З другога боку па нашых імшарах сустракаюцца некаторыя падканавосныя расыліны, якіх ужо ня сустрэнеш на Украіне (напр., ніцая бяро́за), і наагул паводле сваёй расылінасці Беларусь зьяўляеца пераходным краем, у якім паўночныя і ўсходнія расыліны сустракаюцца побач з паўднёвымі і заходнімі<sup>3)</sup>. Нека-

<sup>1)</sup> *Anthericum ramosum*.

<sup>2)</sup> *Viscum album*.

<sup>3)</sup> Пералічэнне характерных расылін шукай у кнізе: „Россия, под ред. Семенова Тянь-Шанск. т. IX“

торыя з нашых расылін маюць значэнне лекаў і ў значнай колькасці вывозіца за межы, дзе з іх вырабляюць розныя каштоўныя настойкі і парашкі. Такімі расылінамі зьяўляюцца, напрыклад, мучніца або мучан<sup>1)</sup>, якая дастаўляецца на сусветны рынак амаль што выключна з Беларусі, бабок<sup>2)</sup>, валяр'яна, лантуш, адзін з гатункаў папараці<sup>3)</sup> і шмат іншых. (Якія расыліны лічацца лекавымі ў вашай мясцовасці?).

На Беларусі вельмі многа балота і пошлаваў. На поўначы пераважваюць імховыя балоты або імшары, на поўдні часцей трапляюцца травяныя балоты.

Пакрытыя балотамі прасторы лічацца ў нас няўжыткамі, але пры старэннай апрацуўцы і добрым даглядзе гэтыя балоты можна зрабіць ня толькі добрымі сенажацімі, але нават ураджайнай ральліёй. Добрым прыкладам можна лічыць Камароўскую балоту, каля Менску, на якім балотная станцыя зьбірае з дзесяціны да 450 пудоў сена і атрымоўвае добрыя ўраджаі збожжа. У Заходній Эўропе такія балоты, якія на Беларусі лічацца няўжыткамі, прыносяць вялікую карысць.

На балотных немярэчах і лясных пушчах Беларусі захавалася яшчэ вельмі многа рэдкіх жывёл. У Белавескай пушчы аж да часоў сусветнай вайны захаваліся, напрыклад, зубры, вялікія дзікія быкі<sup>4)</sup>. Таксама павышміралі ў рэшце Эўропы бабры, якія пакуль што яшчэ трапляюцца ў Палесьсе, хадзя і там зрабіліся рэдкасцю. Апрача таго, на Беларусі вельмі многа такіх звяроў, якія ў суседніх краінах хадзя і сустракаюцца, але значна радзей. Сюды належаць выдры, барсукі, рысы, гарнастай, куниці, ласі, дзікія козы, даніэлькі, дзікі або кабаны і г. д. У Маскоўшчыне няма ані дзікіх коз, ані дзікаў, а ў Заходній Эўропе блізка-што няма рысяў, і вельмі рэдка сустракаецца лось. (Пералічы, якіх яшчэ звяроў можна спаткаць на Беларусі, якія з іх найболей звычайнія? Якія зьяўляюцца шкоднымі, якія карысныя? Чаму?)

На балотах і на поплаве жыве вельмі многа розных вадзяных і балотных птушак: качак, кулікоў, бакасоў, кнігавак, дзвергачоў і г. д. Звычайнай беларускай птушкай зьяўляецца бусел або бацин, які ўжо не сустракаецца ў суседніх з Беларусью частках Паўночнай Маскоўшчыны. Некаторыя нашыя птушкі належаць да тайговых і жывуць пераважна па хвойніках ды па яловых лясах (глушцы, цецярукі, рабкі); ёсьць птушкі стэпавага пахаджэння (жайранка, шэрая курапатка, перапёлка), якія распаўсюдзіліся ў пасе лясоў пасля таго, як началі высякаць лясі і перавярнуць частку іх на штучны стэп—поле; нарэшце ёсьць у нас і тундравая птушка—белая курапатка або пардва, якая знаходзіць патрэбныя для сябе варункі жыцця па нашых імшарах.

<sup>1)</sup> *Arctostaphylos uva ursi*.

<sup>2)</sup> *Menyanthes trifoliata*.

<sup>3)</sup> *Aspidium Felix mos.*

<sup>4)</sup> Апрача Белавескай пушчы зубар захаваўся толькі ў горных лясах Заходняга Каўказу.

(Пералічы, якіх яшчэ ведаеш нашых птушак? Якія з іх жывуць у лесе? У якім? Якія ў полі? Якія па болатах, каля рэк, каля вёск? Якіх рыб бачыў у нашых рэках і вазерах? Якую рыбу ловяць рыбакі? Якіх ведаеш гадаў і вадаземных? Ці бачыў чарапаху? Якія яшчэ жывёлы табе вядомы? Якіх бачыў сустаўчатаногіх? Якія з іх лічацца шкоднымі, якія карыснымі?)

Люднасць Беларусі складаецца перш за ўсё з беларусоў, да якіх належыць блізка што ўся маса сялянства, жыдоў па гарадох і мястэчках, палякоў, расійцаў і нязначнай прымешкі татараў, украінцаў (на поўдні), латышоў (на поўначы), літоўцаў (на паўночным заходзе) і іншых народаў.

Беларусы належаць да ўсходніх галін славянскага племя і зьяўляюцца тубыльцамі нашага краю. У паўночнай з маскоўцамі і украінцамі яны зьяўляюцца найболей чыстымі славянамі.

Мова беларусоў зъмяшчае вельмі мала фінскіх і татарскіх слоў, дык паводле будовы свайго цела беларусы адразніваюцца ад маскоўцаў большай чыстатай славянскага тыпу. У беларускіх звычаях і поглядах захавалася значна болей даўнаславянскай старасветчыны. Кожнае здарэньне ў жыцці чалавека—радзіны, хрэсціні, вясельле, хаутуры; кожнае штогодніе сінція—каляды, вялікдзень, радаўніца, тройца, Міколаў дзень, Юр'еў дзень, Купала, зажынкі, дажынкі і г. д.—усё гэта злучана з цэлым шэрагам рознастайных і цікавых старасвецкіх звычаяў, абраду, песені. Надзвычайным багаццем адзначаецца і беларуская мітолёгія, якая вельмі нагадвае старожытную мітолёгію даўніх славян і сведчыць аб багацці народнай фантастыкі беларусоў. Па поглядах беларускага сялянства, па народных забабонах, шэптах і варажбе лягчэй за ўсё даведацца аб поглядах і жыцці першых славянскіх пляменіньяў у Эўропе. Вялікім багаццем адзначаецца ўся беларуская народная поэзія, а беларуская народная лірыка ня мае роўных сабе сярод славянскіх лірык. Асьвета сярод беларусоў стаіць нізка, але і з гэтага боку беларусы ня ніжэй за маскоўцаў і украінцаў. Беларуское пісьменства і беларускі друк старэй, чымся маскоўскія, але пад цяжарами чужаземнага панавання яны заняпали і пачынаюць адраджанца толькі з XIX веку.


Да расійцаў на Беларусі належаць патомкі тых „чыноўнікаў“, якіх накіраваў сюды расійскі ўрад у часы панавання ца-



Мал. 83.—Беларускі селянін.  
(З вёскі Сяргеевічы, Менскі акругі).

роў. Апрача таго шмат у нас жыве старавераў, якія пасяліліся сярод беларусоў яшчэ раней, калі Беларусь яшчэ ня была злучана з Маскоўшчынай. Стараверы ўцякалі тады з Маскоўшчыны, дзе іх прасылдаваў расійскі ўрад, і сяліліся на Беларусі, дзе ім ніхто не перашкаджаў маліца паіхняму.

Украінцы жывуць па паўднёвых ускрайках Беларусі. Часамі да ўкраінцаў далачуаць насельнікаў Палесься, так званых пінчукоў. Запрауды, тыя паляшукі, што жывуць на поўдзень ад Прыпяці, гавораць хутчэй на ўкраінскай, чымся на беларускай мове, але па сваіх звычаях, па сваёй вонратцы, па сваіх поглядах і паводле характэру будоўлі яны маюць болей супольнага з беларусамі.



Мал. 84.—Сяляне-беларусы ў нядзелю. (Вёска Хатляны, Менскай акругі, Шацкага раёну).

Татары пасяліліся па некаторых беларускіх мястечках яшча ў часы незалежнага Літоўска-Беларускага княства; іх планіў і пасяліў там у час вайны з Крымам беларускі князь Вітоўт і часамі карыстаўся імі, як войскам у барацьбе з Маскоўшчынай. Гэтая татары часткай забыліся на мову сваіх продкаў, абеларусіліся і нават пераклалі на беларускую мову съявшэнную магомётанскія кнігі.

Усяго на Беларусі жыве каля 11 мільёнаў насельнікаў, на прасторы 320000 кв. км. (Вылічи гушчыню залюднення).

У 1911 г. на Беларусі жыло болей за 13 міл. насельн., прычым гэты лік хутка і бязупынна павялічваўся да часу сусьветнай вайны. Зымяншэнне люднасьці адбылося ў час вайны, калі Беларусь была арэнай вайсковай дзеянасці. Асабліва моцна зменшыўся лік насельнікаў у Заходній Беларусі, адкуль расійскі ўрад сілком выганяў так званых „беженцев“ або ўцекачоў, якіх лепш было бы зваць выгнанцамі.

У сучасны момант землі, залюдненія беларусамі, падзелены паміж пяцьма дзяржавамі. Заходняя Беларусь (102000 кв. км. і больш за 3 мільёны насельн.) належыць да Польшчы; маленкія паўзьмежныя куточки на поўначы з горадам Дзёвінскам адышлі да Латвіі; таксама невялікія паўзьмежныя кавалкі Беларуское зямлі на поўдні ўвайшлі ў склад Украінскай С. С. Р.; значныя прасторы з беларускай люднасцю на ўсходзе засталіся ў межах Р.С.Ф.С.Р. Незалежная Беларуская Савецкая Соцялістычнай Рэспублікай з'яўляецца толькі сярэдняя частка залюдненых беларусамі зямель (113000 кв. км. і 4200000 насельн.). Разам з Р.С.Ф.С.Р., У.С.С.Р. і Закаўкаскім рэспублікамі Беларуская рэспубліка ўваходзіць у склад адзінага Саюзу Савецкіх Соцялістычных Рэспублік.



Мал. 85.—Тыпы жыдоў з мястечка Лагойск, Менскай акругі.

Незалежная Беларуская дзяржава існавала ўжо ў IX веку пад імем Полацкага княства, якое мела вельмі слабую політычную сувязь з Кіеўскай Русью, як звалася тады Украіна. У XIV в. Беларусь злучылася з Літвой у адзінную Літоўска-Беларускую дзяржаву, у якой панавала беларуская культура і бела-

руская мова. У XVI веку гэтая дзяржава была злучана з Польшай, патроху пазбавілася самастойнасці і нават начала падпадаць пад упływy польскай культуры. У канцы XVIII веку, у час падзея Польшчы Беларусь адышла да Маскоўшчыны, пад панаваннем якой заставалася да 1917 году.\*) Беларускае сялянства праз увесы гэты час знаходзілася пад экономічным уцікам польскіх паноў і расійскіх „чыноўнікаў“, якія імкнуліся апялячыць або амаскаліць беларускі народ.

Рэвалюцыя 1917 году вызваліла Беларусь з-пад чужаземнага ўціку і адчыніла перад беларускім народам шлях да самастойнага жыцця. 1 студзеня 1919 году ў Менску была абвешчана незалежнасць Соцыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі. Як і ў іншых Савецкіх рэспубліках, улада ў сучаснай Беларускай рэспубліцы належыць да работнікаў і сялян. Урад Беларускай дзяржавы клапоціца аб разывіціі моў і культур мясоўай люднасці, паширае беларускую асьвету, адчыняе беларускія навуковыя ўстановы. Зямля, якая належала перад рэвалюцыяй да паноў, у большай частцы перададзена сялянству. Наадварот, у тых частках Беларусі, якія ў'вайшлі ў склад суседніх дзяржаў і ляжаць за межамі Беларускай Рэспублікі, пануе чужаземная культура, і нішчыцца ўсё беларускае. У Заходній Беларусі частку зямель, якія належалі да выгнанцаў або ўцекачоў, захапляюць цяпер польскія асаднікі, якім аддае гэтыя землі польскі ўрад. Такім чынам, звярнуўшися на бацькаўшчыну, выгнанцы часам знаходзяць сваю зямлю занятай чужынцамі.

Беларусь—старана пераважнага панаванья сельскай гаспадаркі. Каля трох чвэрцяў беларускай люднасці займаецца ральніцтвам. У даўнейшыя часы большая частка зямлі належала да буйных земляўласнікаў—паноў, але ў апошняі дзесяцехгодзіні паны патроху працавалі свае маёнткі, так што з кожным годам зямля пераходзіла паступова ў рукі працоўнага люду. Нарэшце, пасля рэвалюцыі 1917 г. ўва Ўсходній і ў Сярэдній Беларусі ўся зямля, якая заставалася панская, была падзелена паміж працоўным людам. Большая частка гэтай зямлі была разъміркована паміж сялянамі, а меншая частка (2-3%) засталася ў руках так званых савецкіх гаспадараў, іначай какучы, у руках дзяржавы. Сяляне на Беларусі карыстаюцца зямлём падворна. Кожны гаспадар лічыць сябе поўным уласнікам свайго кавалка зямлі і перадае гэты кавалак у спадчыну сваім дзесяцям. Толькі на ўсходзе Беларусі сустракаецца так званае „абішчыннае“, або грамадзкае землякарыстаньне, прычым час-ад-часу ўся зямля вёскі перадзялецца паміж насельнікамі пропорцыяльна ліку ядуноў або ліку работнікаў.

Становішча сельскай гаспадаркі на Беларусі горшае, як у Надбалтыцкім краі або ў Заходній Эўропе, але лепшае, чымся ў Маскоўшчыне.

\*). Глядзі книгі: 1) Ігнатоўскі: „Кароткі нарыс гісторыі Беларусі“.

2) Пічэта: „Гісторыя Беларусі—частка I. 1924 г.“

Сярод спосабаў ральніцтва на Беларусі пераважвае трохпалёўка (які гэта спосаб?), але часта сустракаюцца і навейшыя палепшаныя спосабы, увядзіцца плодазьмен, сеюць канюшыну, лубін, буракі на полі і г. д.

Пад засевамі кармавых траў на Беларусі ляжыць большы процэнт зямельнай прасторы, як у Маскоўшчыне, а гэта важная адзнака вышэйшага становішча сельскай гаспадаркі. Часта на Беларусі сеюць лубін, які можна лічыць найлепшым „зялёным гноем“, і наагул угнойваюць зямлю лепш, як на Маскоўшчыне. Таксама і сельска-гаспадарчыя прылады на Беларусі лепшыя, як у Маскоўшчыне. Старасьвецкая саха, яшчэ паўсяды пашираная ў Маскоўшчыне, у нашым краі зрабілася рэдкасцю і замянілася плугам. Драўляная барана пакрысе выціскаецца жалезнау, спатыкаецца шмат спранжыновых боран і рандалёў.



Мaz. 86.—Панскі палац. (Палац б. гр. Тышкевіча ў д. Лагойск, Менскай акругі).

Вышэйшае становішча сельскай гаспадаркі выяўляецца і ў пропорцыі засеваў. Параўнайчы з Маскоўшчынай у нас меншую ролю грае зборжжа і большую вагу маюць бульба і кармавыя расыліны. Аднак і ў нас зборжкам засяваюцца большыя прасторы, чымся ў Нямеччыне або ў Надбалтыцкім краі.

Галоўнымі палявымі расылінамі Беларусі зьяўляюцца жыта, авёс, бульба, ячмень, лён, грэчка. Значна меньшыя прасторы засяваюцца гарохам, пшаніцай, каноплямі. Асабліва вялікую вагу мае бульба. Бульба — галоўная яда беларускага селяніна, бульба йдзе на спажыву жывёле, з бульбы вырабляўся адзін з галоўных продуктаў беларускага перадавенінага вывазу — сьпіртыс.

Наадварот, збожжа на Беларусі ледзь хапае для мясцовага ўжытку. Перад вайной Беларусь купляла за межамі збожжа на некалькі мільёнаў пудоў болей, чымся сама вывозіла яго за межы. Недахват адчуваўся галоўным чынам у пшаніцы, якая любіць добрую глебу і лепш за ёсё ўзрастает ў Заходній Беларусі і на паўднёвым усходзе. Па пескавых глебах Палесься засявалі многа грэчкі, але па лепшых глебах грэчку там патроху замяніла проса. Сярод тэхнічных расылін найвялікшую вагу мае лён, які грае значную ролю ў вывазе з Беларусі. Больш за ёсё яго сеюць на поўначы і асабліва на паўночным усходзе нашага краю. На паўднёвым усходзе сеюць многа канапель, месцам трапляеца хмель. Пасля вайны пачалі сеяць паўсюды табаку для ўласнага ўжытку. На паўднёвым усходзе ёсьць і прымысловое табакаводства. Нарэшце, могуць расыці на Беларусі і цукровыя буракі; у даўнейшыя часы тут было нават некалькі цукраварань, але конкурэнцыя ўкраінскага цукру задушыла гэтую галіну прымысловасці.

Развіццю засеваў кармавых расылін на Беларусі перашкаджала вялікая колькасць прыродных сенажаций — заліўных і балотных лугоў. Сена тут заўсёды хапала, яно нават вывозілася за межы ў спрасаваным стане. Калі-б былі асушаны вялікія прасторы беларускіх балот, площа прыродных сенажаций магла-б яшчэ значна павялічыцца.

У апошнія часы пачалі ёсё болей засяваць канюшыны, вікі, цімавікі, сэрадэлі, пляюшкі, кармавых буракоў і г. д.

Дзякуючы вялікай колькасці зялёнага корму, на Беларусі з даўніх часоў гадавалася вельмі многа жывёлы. Масла і мяса, прынамсі да вайны, вывозіліся за межы ў значнай колькасці. Параўнаўча з Заходнім Эўропай, у нас на кожную адзінку прасторы прыпадае мала дамовай жывёлы, але, прымаючы пад увагу слабую залюдненасць Беларусі, можна сказаць, што быдла, авечак і асабліва сьвіній тутака хватает.

Добрая прыродная варунка знаходзіцца для сябе гародніцтва і садоўніцтва. Па нашых гародах могуць дасыпваць кіхі і памідоры, якія кепска растуць у суседніх краінах Паўночнай Маскоўшчыны. Для мясцовага ўжытку па ўсіх вёсках і гарадох сеюць капусту, бручку, буракі, гуркі, гарбузы, рэдзьку, цыбулю, часнок і г. д. Прымысловое гародніцтва пашырана пераважна па вялікіх местах, дзе ёсьць збыт гародніны, ды па страверскіх слабодках Паўднёвой Гомельшчыны.

Беларусь лічыцца бацькаўшчынай галярэпы, але цяпер гэту гародніну ў нас мала дзе сеюць.

Вільгатны, мяккі клімат Беларусі дазваляе ўзрастатці тут розным татункамі садовіны. Між іншым у нас добра расце сыліва, паўночна-ўсходняя мяжа якой прыблізна сходзіцца з граніцай Беларусі і Паўночнай Маскоўшчыны. Садовіна вывозіцца з Беларусі ў Маскоўшчыну, асабліва ў Ленінград і Москву. Вялікай славай карыстаюцца некаторыя мясцовыя гатункі йгруш: слуцкія бэрэ, сапяжанкі, малгажаткі. З яблыкаў найвялікшую прымысловую вагу мае антонаўка.

У старыя часы нашыя продкі вывозілі за межы шмат воску, мёду, хутраў і скур дзікіх жывёл. Цяпер пчаларства заняпаля, а паляванье блізка зусім страціла значэнне прымыслу і зрабілася забавай, адным з відаў спорту. Да гэтага часу з старадаўніх заняткаў мае вагу хіба рыбацтва. На жаль, беларусы не прызычайліся шанаваць свае рыбныя багацьці і карыстаюцца часта драпежнымі способамі лову: труцяць рыбу куکільванкай, глушаць бомбамі, ужываюць густыя сеткі. Пры гэтых способах лову марна гіне шмат дробнай рыбы. Штучная гадоўля рыбы, ня гледзячы на добрыя для яе прыродныя варункі, на Беларусі не пашыралася. Толькі ў некаторых маёнтках існавалі дробныя рыбныя заводы (напрыклад, у двары Смальяны ў Аршанскай акрузе).



Мал. 87. Вуліца ў беларускай вёсцы. (В. Даўгінавіч, Менскай акругі).

Найвялікшую вагу для беларускага замежнага гандлю маюць лясныя багацьці краю. На жаль, у нас мала пашырана правільная лясная гаспадарка. Лісы высякаюцца без парадку, лясоў не шкадуюць і часамі нішчаць падрапежніцу. Сякуць як старыя, гэтак і маладыя дрэвы; часта абdziраюць кару і луб з ліп, пакідаючы дрэвы гінць з пасутым

ствалом; каб здабыць верхавіну, іншы раз ссыкаюць старое дрэва і кідаюць яго гніць, выкарыстаўшы толькі малую яго частку. У час вайны многа лясных пушч зынішчана войскамі; значныя часткі маладых зарасьнікаў, засаджаных лясьнічымі па скарбовых лясох, сапсуга і заворана. Аднак і да цяперашняга часу лясы застаюцца нашым галоўным багацьцем і даюць значныя заработка мясцовай люднасці. Па лясных раёнах Беларусі большая частка мясцовых насельнікаў узімку йдзе на загатоўку лесу, працуе над валкай яго і дастаўкай на рум. Увясну гэты лес сплаўляюць па дробных рэчках россыпам, зганяюць на якую-небудзь з вялікіх рэк,—там вяжуць бярвенне ў плыты і гоняць на ніз па Дняпры на Украіну, па Дзвіне ў Латвію, па Нёмне ў Літву і Нямеччыну. Болей каштоўны лес, напрыклад, дуб, рэжуць спачатку на брусьсе і клёпкі, грузяць на баркі і бярліны. Тысячи беларускіх плытнікаў і асночоў працаюць на Украіне, на Латвіі і Літве. З некаторых беларускіх вёсак на такую працу адыходзіць большасць насельнікаў, і ў час навігациі такія вёскі пустуюць.



Мал. 88.—Панадворак беларускага селяніна. На заднім пляне азярод. (Вёска Хатляны, Менскай акругі).

Наагул беларусы часта кідаюць свае вёскі і нівы, каб вынайсьці дзе-небудзь лепшыя варункі жыцця. Шмат беларусоў працуе ў Ленінградзе і Маскве, на Украіне, Доншчыне і Кубаншчыне на ўраджайніх нівах казакоў, у вугальных капальнях Данеччыны. Паўсюды беларусы бяруцца за самую цяжкую працу, выпаўняюць самыя цяжкія абавязкі, як ірландцы ў межах Вялікабрытаніі. Асабліва пашырана сярод беларусоў грабарства. Можна сказаць, німа такой чыгункі ў межах Расіі, у будаванні якой ня прымалі-б удзелу беларускія грабары.

Падземных багацьцяў на Беларусі мала. Каменнага вугалю блізка зусім німа, бурага вугалю вельмі мала. Галоўным мінеральным ападам зьяўляецца торф, якога на Беларусі вельмі многа. На жаль, да самага апошняга часу на гэтае сагацьце зварочвалі дужа мала ўвагі. Толькі дзе-ні-дзе ў Палесьсі, дзе залягае асабліва грубы пласт найлепшага торфу, ды каля некаторых станций Заходніяй чыгункі пачалі здабываць, сушыць, прасаваць і вывозіць торф у гарады замест дроў. Шмат у якіх мясцовасцях Беларусі залягае балотная жалезная руда; месцам супстраваюца фосфорыты, бурштын, крэйда, вапна, будаўнічы камень (долёміты і пескавікі), белаглінне (каолін), паўсюды трапляеца добрая ганчарная гліна. Вялікую вагу маюць беларускія мінеральныя кръніцы. Найболей вядомы Друскеніцкія салона-брэмістыя кръніцы, каля якіх пабудавалася багатае места-здароўніца, куды зъяджаюцца лячыцы сотні людзей з Беларусі, Польшчы, Літвы і Нямеччыны. На жаль, мінеральныя кръніцы на Беларусі вельмі мала асочаны. За выключэннем Друскенікаў здароўніцы існавалі толькі часова па некаторых месцах Беларусі і былі мала вядомы шырокім колам грамадзянства.

З прычыны недахвату каменнага вугалю апрацоўчая прамысловасць на Беларусі не пашыралася. Як і ўсіх слаба разьвітых з прамысловага боку краёх, на Беларусі кожны гаспадар імкнецца памагчымасці сваім рукамі вырабляць ўсё, што патрэбна для яго ўласнага ўжытку. Хатняя і саматужная прамыловасць у нас замяняе фабрычную. У хатніх вырабах з воўны і ільняніны беларусінкі дасяглі высокай ступені мастацтва. Асаблівай славай карыстаюцца старасьвецкія слуцкія паясы, якія вырабляліся ў часы прыгону.

З сучасных саматужных промыслаў найболей распаўсюджана саматужная апрацоўка дрэва<sup>1)</sup>. Паўсюды на Беларусі саматужным спосабам вырабляюць калёсы, палозы, балеі, бочки, начоўкі, лыжкі і іншую драўляную пасуду. Шмат дзе на продаж гатуюць шафы, крэслы, сталы. У Ракаве (пад Менскам, але на заход ад мяжы з Польскай рэспублікай) вырабляюцца вельмі добрыя драўляныя малатарні і арфы. З лыка ўсюды плятуць лапці, вырабляюць рагожы, мачалу, рэшаты; з лазы робяць кошкі, часамі вельмі выгодныя і прыгожыя. Хутка пашыраецца выраб кошкі ў тых месцах, дзе лазой засаджваюць пескавыя выдмы, схілы раўчакоў або берагі асуальных канану. З іншых галін саматужніцтва ўсюды мае вагу ганчарства, шмат па якіх мястэчках (Капыль, Сымілавічы, Узда) пашырана гарбарства<sup>2)</sup> і г. д.

Фабрычная прамыловасць на Беларусі накірована галоўным чынам у бок апрацоўкі сельска-гаспадарчых продуктаў. Перад вайной аднэй з галоўных галін прамыловасці быў выраб гарэлкі. Гарэлка выраблялася

<sup>1)</sup> Аб саматужных промыслах на Беларусі прачтат артыкул А. Уласава ў зборніку „Наша Ніва”, Вільня, 1920: „Хатнія промыслы ў Беларусі”. Стар. 20-27.

<sup>2)</sup> Гарбаром у Капылі быў вядомы беларускі поэт Цішка Гартын (Жылуновіч).

па буйных і сярдніх дварох пераважна з бульбы і вывозілася ў вялікай колькасці за межы, асабліва ў Маскоўшчыну. У гарадох існавала шмат дражджоўняў, на якіх вырабляўся другі важны продукт вывазу—дрожджы. Шмат у якіх гарадох існавалі яшчэ буйныя піваварні (У Вільні, Менску, Магілеве), а па маленъкіх мястэчках захаваўся старасьвецкі выраб мёду.

У час вайны замест бравароў пачалі адчыняцца крухмальні. У канцы вайны апрацоўка спажыўных продуктаў наагул амаль-што зусім спынілася. Толькі алейні, паравыя млыны ды крупярні вытрымалі прамысловыя крэзіс часоў вайны. Апрацоўка валакнінай матэрый згуртавалася на Беларусі ў трох раёнах: каля *Беластоку* на заходзе, у *Ярцеве* на ўсходзе і ў *Клінцох* на паўднёвым усходзе. У першым з гэтых пунктаў вырабляюць пераважна сукно, драп, наагул апрацоўваюць воўну і часткай шоўк. У Клінцох таксама апрацоўвалі пераважна воўну; у Ярцеве—баваўну. Апрача таго, значная фабрыкі панчох і крамніны існавалі ў Вільні.

Як у лясным краі, на Беларусі хутка пашыралася апрацоўка дрэва. Даўней беларускі лес вывозіўся па рэках у плытох, у стане нячэсанага бярвеньня. У апошнія перад вайной гады ўва ўсіх лясных краінах пабудаваліся многалічныя пільні і фанерныя фабрыкі. Лес пачалі вывозіць пераважна пілаваны, болей каштоўны, які мог ужо вытрымаць перавозку ня толькі па рэках, але і па чыгунках. У Гомельшчыне, Віленшчыне і Меншчыне існует шмат фабрык сернічак, цэлы шэраг фабрык вырабляе выключна саломку на сернічкі, якая вывозілася ўва Францыю, або пушачкі для сернічак. Продукцыя сернічкавай і дрэваапрацоўчай прамысловасці перад вайной асабліва хутка ўзрастала. За кожныя 10 гадоў кошт яе павялічваўся ў 3 разы. Апрача дрэва і сернічак лес дае яшчэ важныя продукты вывазу: смалу і шпігінар. Дробныя смалярні, дзягіцярні і вугляпальні раскіданы па ўсіх лясах Беларусі. Паперні ў нас ёсьць у Добрушы, Новавялейску, Шклове, Магілёўскай акругі, але на вываз вырабляе паперу галоўным чынам Добруская паперня (каля Гомля), адна з найвялікшых ува Ўсходній Эўропе. Меншую вагу мае апрацоўка мэталаў і мінералаў. У Новавялейску да вайны была вялікая фабрыка кос, у Магілёўшчыне існавала адна буйная фабрыка цывікоў і дроту, ды ўсёды сустраліся дробныя майстэрні, цагельні, значная шклянныя гуты. Шкло вывозілася за межы, мэталёвия вырабы і цэгла задавальнялі толькі мясцовыя патрэбы. Значныя заработка насяленню давалі розныя чыгуначныя майстэрні, асабліва пры вузлавых станцыях чыгунак. Гарбарні існавалі ў Смаргоні, дзе пасыля вайны ад іх не засталося і руін, у Вільні, у Дэзвінску, Ашмяне і Магілеве. Выраб табакі пашыраны ў Меншчыне, Віленшчыне і Горадзеншчыне.

Прымаючы пад увагу, што з Беларусі вывозяцца пераважна важкія і танныя тавары, можна сказаць, што асабліва выгодным зьяўляецца вадазборнае палажэнне Беларусі на мяжы Дняпроўскага, Балтыцкага і Волскага вадазбораў. Важкія і танныя тавары ня могуць вытрымаць пе-

равозкі па каштоўных сухаземных дарогах; для вывазу іх найлепшымі дарогамі зьяўляючыся вадэныя. Беларускія ракі расцякаюцца ўва ўсіх бакі ад асяродку нашай старонкі.

На ніз па раках лёгка і танна можна сплаўляць нашае галоўнае багацце—лес, нават неапрацованы, у стане бярвеньня. Каб зрабіць сетку рак яшчэ болей выгоднай для замежнага гандлю, іх ужо здаўна злучылі важнымі суднаходнымі каналамі, з дапамогай якіх Дняпроўскі вадазбор злучан з вадазборамі Дэзвіны, Нёмну і Віслы.

З гэтых каналаў Бярэзінскі злучае прытоку Дняпра Бярозу з прытокай Дэзвіны Вуллай; Агінскі злучае Ясельду, прытоку Прывіці, з Шчарай, прытокай Нёмну; Карапеўскі злучае Піну, прытоку Ясельды, з Мухаўцом, прытокай Бугу; Аўгустоўскі злучае вадазбор Віслы з вадазборам Нёмну за дапамогай прытокі Віслы—Нарвы, прытокі Нарвы—Бабра і прытокі Нёмну—Чорнай Ганжы.

Ад часу разьвіцця чыгуначнай сеткі беларускія каналы стацілі сваю вагу, на іх перасталі зварочваць патрэбную ўвагу і нарэшце яны занялі і памялелі. Каб аднавіць іх значэнне, трэба правесці каштоўную працу па паглыбенню іх. У канцы мінулага веку думка аб правядзенні гэтай працы вельмі пашыралася.

З сухаземных дарог Беларусі найвялікшую вагу маюць чыгункі, з якіх некаторыя маюць міжнароднае значэнне. Такія харектар маюць чыгункі Ленінград-Дэзвінск-Вільня-Варшава-Вена, Москва-Смаленск-Менск-Берасць-Варшава, Ленінград-Віцебск-Жлобін-Кіеў, Рыга-Дэзвінск-Віцебск-Смаленск-Арол і г. д. Гарады і мястэчкі, што ляжаць каля станцый гэтых чыгунак, асабліва каля вузлавых станцый, зьяўляюцца галоўнымі асяродкамі ўнутранога і замежнага гандлю Беларусі. Значна меней важны ў цяперашнія часы шосы, але ў свой час (у XIX в.) гэтая дарога мелі такую-ж вагу, як сучасныя чыгункі, асабліва 2 галоўныя шосавыя магістралі: Ленінград-Кіеўская і Маскоўска-Варшавская. (Адшукай іх на карце Беларусі. Праз якія гарады яны праходзяць?).

Рэшткамі старасьветчыны зьяўляюцца старыя шляхі або гасцінцы, якія з даўных часоў пераразаюць у розных кірунках нашу старонку. Абсаджаныя бярозкамі, падобныя да прысад, яны дадаюць шмат красы нашаму краю, але гандлёвую вагу сваю яны ўжо даўно зусім страцілі.

За межы Беларусь, як мы ўжо бачылі, вывозіць лес, смалу, дзёгаць, шпігінар, драўляныя вырабы, сернічкі, прасаване сена, мяса, сала, масла, яйкі, садовіну, лён, пяньку, сырітус, шкло, лекавыя расыліны. Узамену за гэта з-за межаў сюды прывозяць вугаль, мэталы, галянтарэю, крамніну, соль, продукты замежнай апрацоўчай прамысловасці, газу, цукер, пішаніцу. Апрача таго, шмат якія тавары перавозяцца транзытам праз Беларусь з Украіны і Маскоўшчыны на заход і наадворат. З другога

боку і Беларусь, каб вывезыці свае тавары на сусьеветны рынак, мусіць правозіць іх праз Латвію, Літву, Польшчу або Украіну да бліжэйших морскіх прыстаняў.

У добрым становішчы знаходзіцца<sup>\*</sup> ўнутраны гандаль на Беларусі. У даунейшыя часы гэты гандаль адбываўся пераважна на кірмашох. Цяпер кірмашы страцілі сваё даунейшае эканомічнае значэнне. На іх прадаюцца саматужнныя вырабы сялян, на іх сяляне купляюць жывёлу і сельскагаспадарчыя прылады. Значна болей важную ролю ў сучасным гандлі маюць пункты сталага гандлю—прыстані на рэках і асабліва чыгуначныя станцыі.

Паводле прыродных асаблівасцяў Беларусь можна падзяліць на 6 краін: 1) Палесьсе, 2) Заходня-Беларускія ўзгор'і, 3) Наддзвінніе, 4) Дняпроўскія ўзгор'і, 5) Вокаўскі лес, 6) Беларускі лесастэп.

Палесьсе абымае паўднёвую і паўднёва-заходнюю часткі Беларусі. Гэта надзвычайна роўная вялікая нізіна, пакрытая лясамі і балотамі. Большая частка гэтай краіны ляжыць толькі на 40-80 сажняў вышэй роўня мора. Грунты ў Палесьсі пераважна пескавыя, прычым часта пяскі складаюцца ў тыповыя пескавыя выдмы, якія маюць выгляд падкоў.

Некаторыя вучоныя кажуць, што пасыля сканчэння ледавіковай эпохі Палесьсе было сухой бясплоднай пустынняй, і сучасныя выдмы зьяўляюцца рэшткамі вялікіх пескавых пустак, якія тады пакрывалі ўсю гэтую краіну.

Другія кажуць, што пасыля ледавіковай эпохі тут, на ўсей прасторы ад Заходня-Беларускіх узгор'я да гранітнага Украінскага груда, утварылася вялікае несалонае возера або так званое „Геродотава мора“. З поўначы і з поўдня ў гэтае возера сцякала многа рэчак, кожная з якіх размывала ў сваёй вышніні пласти земных парод і продукты гэтага размывання—пясок і глей—несла на ніз у возера. Глей устане музі сплываў далей па раце, якая выцякала з гэтага возера, а пясок асаджваўся на дне і патроху завальваў, запаўняў возера. Дно „Геродотава мора“ што-год павышалася, возера мяльчэла, потым пачало заплываць травой і нарэшце перавярнулася ў вялікое бязъмежнае балота.

Дзякуючы роўнасці Палесьсе, рэкі яго маюць вельмі малы нахіл дна і цякуць надзвычайна павольна, марудна. Галоўная рака краіны—Прыпяць—і большасць яе прытокі цякуць пераважна ў нізкіх берагох і шырока разыліваюцца пры павалічэнні колькасці вады ў рэчышчах, напрыклад, увясну.

Месцам берагі рэк складаюцца з речных адкладаў і ляжаць грэблямі ўдоўж речной плыні. У такіх выпадках рэкі часамі цякуць вышэй балот і поплаваў, якія ляжаць абарапад іх. Часта, напрыклад, у так званым Зарэччы, у вышніні Прыпяці, рэкі распадаюцца на сотні адтоў, пераплятаюцца адна з аднай, утвараючы безыліч астраўкоў, разъдзеленых речными пратокамі. Злучаючыся паміж сабой, Прыпяць, Стакод, Стыр і іншыя рэкі Зарэчча ствараюць такую сетку астрavoў і пратокаў, якую

можна спаткаць хіба толькі ў дэльтах вялікіх рэк. Увясну ўсе гэтыя рэкі і пратокі шырока разыліваюцца, заліваюць суседнія балоты і сенажаці і выглядаюць цэлым морам цякучай несалонай вады.

Па бязъмежных балотах Палесьсе ўсюды залягае пласт торфу, які кожны год нарастает, утвараючыся з спарахнелых расылін.

Сярод балот і тарфавішчаў трапляюцца і вазёры, звычайна недаступныя, з ніzkімі балотнымі берагамі. Найвялікаша з іх—возера Князь або Жыд—ляжыць у самым асяродку краіны на поўнач ад Прывяці і ня мае сточнай ракі.



Мал. 89.—Базар у Бабруйску.

Вялікая колькасць вады ў Палесьсе адбіваецца на клімаце краіны. Улетку Палескія балоты зъмяняшаюць сіпякоту, так што роўнацёплыя лініі (ізотэрмы) ліпеня выгінаюцца над Палесьсем на поўдзен.

Паводле сваёй расылінасці Палесьсе мае шмат цікавых асаблівасцяў. Сярод расылінных згуртаваньняў, апрача лясоў, пачэснае месца займае травяное балота. Імшараў тут параванаўча мала, бо большасць балот заліваецца ўвясну вадой рэк, а тарфяны мох на любіць цякучай вады. Асака, бабок, лотаць, чарот—вось тыповыя расыліны палескіх балот. Некаторыя з тутэйшых расылін зъяўляюцца рэшткамі даўно зынікшай расылінасці нашата пасу і не сустракаюцца ў суседніх старонах<sup>\*)</sup>.

<sup>\*)</sup> Напрыклад—*Azalea pontica* (понтыйская азалея).

Ёсьць тут многа асаблівасцяй і ў жывёльнасці. Па забалочаных ня-  
прыступных рэчках Палесься лягчэй, як дзе, можна знайсьці бабра, выдру.  
Па вазёрах і балотах краіны сустракаюцца чарапахі, рэдкія ў іншых част-  
ках Беларусі. (Якія птушкі жывуць па травяных балотах?).

Насельнікі Палесься паводле сваёй мовы належаць да двух народаў.  
На поўнач ад Прыйпяці рашуча пераважваюць беларусы, на поўдзень ад  
гэтай ракі, а таксама на заходзе краіны мацней адчуваеца ўкраінскі  
ўплыў. Люднасць Паўднёвага Палесься, так званыя пінчукі, лічыцца за  
мешаніну беларусоў і украінцаў. Жывучы сярод непраходных балот і ля-  
соў, паляшукі захава-

лі ў сваёй мове, у  
сваіх поглядах і звы-  
чаях асабліва многа  
славянскай старась-  
ветчыны. Казкі, легэн-  
ды, абрадавыя песні  
паляшукоў прасякне-  
ны чиста беларускім  
духам фантастыкі, ве-  
рай у ваўкалакаў,  
ведзьмакоў, лясуноў і  
г. д. Вопратка, страва,  
будынкі паляшукоў  
маюць усе тыповыя  
адзнакі беларускага.

Ральніцтва, дзя-  
куючы пескавым грун-  
том, грае значна мен-  
шую ролю ў жыцці  
насельнікі, чымся ў  
іншых краінах Бела-  
русі. Вялікая коль-  
касць заліўных і ба-  
лотных сенажацый да-  
зваляе тут тримаць  
асабліва многа жывё-  
лы. Гадоўля жывёлы  
дае больш карысці,  
як ральніцтва, хача  
яе развязцю і пера-  
шкаджае адсутнасць



Мал. 90.—Кабета з-пад Пінску.

выгодных дарог, па якіх можна было-б вывозіць мяса, скуры і да т. п.  
Большую вагу, як у іншых краінах Беларусі, мае і рыбацтва. Рэкі і вазё-  
ры даюць заработка тысячам людзей. Насельнікі ляречных вёсак шмат дзе

зусім адварваліся ад ральніцтва, разъяжджаюць па Прыйпяці і Дняпры, гоняць  
плыты, будуюць рэчныя судзіны, сплаўляюць лес, працујуць на пільнях.

Асаблівасцю ральніцтва ў краіне зьяўляюцца адносна вялікія засе-  
вы бульбы, якой тут сеюць болей, як аўсу, і многа болей, чым ячменю.  
Бульба йдзе на бравары, бульбай кормяць сівіней, якіх тут асабліва мно-  
га. Па пяскох добра расьце грэчка, і з гэтай прычыны яе тут таксама  
сеюць значна болей, як пад Менскам або пад Вільнем. З другога боку,  
параўнаўча мяккі клімат дазваляе сеяць многа проса, якое ў Паўночнай  
Беларусі расьце кепска. При добрым даглядзе шмат якія прасторы Пала-  
лескіх балот маглі-б быць перавернены ў добрую ральлю. Для гэтага перш-  
на-перш патрэбна асушеныя балота з дапамогай канав і каналаў. У кан-  
цы мінулага стагодзьдзя такую працу распачала экспедыцыя генэрала Жы-  
лінскага. Дзякуючы працы гэтай экспедыцыі вялізныя прасторы непраход-  
ных балот ператварыліся ў добрыя сенажаці і гонкія лясы.

Галоўнай заганай Палесься зьяўляеца адсүтнасць выгодных дарог. Па  
астрavoх сярод балот раскідана шмат такіх вёсак і хутароў, якія ў працягу  
болей за палову году зусім адrezаны ад усяго культурнага сьвету. Праз ба-  
лоты і дрыгвы, што аддзяляюць такія куткі ад чыгунак, або зусім нельга  
прападобыць дарог, прыгодных для калёснай язды, або калі з дапамогай  
трэбель іх і ўдалося пракласці, дык па іх можа адбывацца рух калёс  
толькі ў самыя сухія гады. Насельнікі вёсак, аддзелёных ад іншых месц  
такімі балотамі, мусіць купляць усе патрэбныя для сябе рэчы і пра-  
даўваць свае тавары выключна ўзімку, калі балоты і рэкі замярзаюць. З не-  
каторых вёсак можна выехаць улетку толькі водой на чаўнох. Рэкі ў  
Палесься да канца мінулага веку былі адзінмі дый цяпер зьяўляюцца га-  
лоўнымі дарогамі. Каля іх пабудованы галоўныя месты, каля іх найгусь-  
цей жыве і сялянства. Вялікія зьмены адбыліся ў гаспадарчым жыцці  
краіны пасля пракладання так званых Палескіх чыгунак і перш за ўсё  
пасля правядзення чыгункі з заходу на ўсход з Берасця ў Гомель. Ка-  
ля станцыі гэтай чыгункі пабудавалася многа новых мястечак, адчыні-  
лася многа новых пільняў, гут і сенапрасавальняў. Прасаванае сена па-  
чалі з таго часу вывозіць адсюль за межы Беларусі; пачаў пашырацца  
гандаль лесам і жывёлай, сырітысам, рыбай і салам.

Каля Палескай чыгункі ляжаць найвялікшыя з сучасных гарадоў краі-  
ны. На заходзе на рацэ Буг каля скрыжавання Палескай і Маскоўска-  
Берасцейской чыгунак ляжыць *Берасцце* (перед вайной каля 50 тыс. нас.,  
а ў 1919 г.—14 тыс.). Лежачы блізка мяжы Украіны, Польшчы і Беларусі,  
Берасць мае вялікую гандлёвую вагу, але болей вядомы гэты горад сваёй  
крапасцю (пабудованай з 1831 г.), якая лічылася аднэй з лепшых кре-  
пасцяў былай Расіі. У час сусьветнай вайны горад быў зруйнованы снара-  
дамі і да цяперашняга часу не пасыпей адбудавацца. Таксама моцна пацярпей ад  
войны *Пінск* (перед вайной каля 35 тыс. нас., а ў 1919 г.—толькі 21500),  
што ляжыць на рацэ Піне і на чыгунцы з Берасця ў Бранск. Паміж э-

тым горадам і Кіевам адбываўся бойкі параходны рух; праз горад з Украіны ў Польшчу і Нямеччыну правозілі шмат збожжа, сала і пянькі. Далей на ўсход на скрыжаваныні чыгунак Берасьце-Бранск і Вільня-Роўна ляжыць *Лунінец* (8 тыс. насельн.), невялікае мястэчка, якое нават звалася сялом да самай вайны. Цяпер гэта важны чыгункавы вузел, значэнне якога павялічваецца, дзякуючы таму, што блізка на ўсход ад яго аказаўлася політычная мяжа між Б.С.С.Р. і Польшчай.

Яшчэ далей, на астрахах вусьця Гарыні, стаіць вялікае мястэчка *Давід-Гарадок* (7500 насельн.). Гэта тыповы палескі гарадок, злучаны з рэштай съвету толькі рэчнымі дарогамі. Насельнікі яго займаюцца будаўнінем рэчных судзін, рыбацтвам, плытніцтвам і гандлем.



Мал. 91.—Бабруйск. Рака Бяроза. З правага боку адна з веж Бабруйскай крэпасці.

Яшчэ болей вядома мястэчка *Мазыр* акругі *Тураў* (6200 насельн.), якое ляжыць ужо ў межах БССР на Прыйпяці блізка-што ў асяродку Палесься. Гэта старадаўнае мястэчка, сталіца даўнага Тураўскага княства, калісіе вялікі і багаты гандлёвы горад, рэлігійны, культурны і экономічны асяродак Палесься. З XV в. *Тураў* заняпаў. Акруговы горад *Мазыр* (8300 нас.) ляжыць яшчэ ніжэй на Прыйпяці на высокім правым беразе гэтай ракі. Гэта таксама вельмі старое места, вядомае з даўніх часоў. Праз *Мазыр* праходзіць чыгунка, якая злучае яго з Ленінградам праз Жлобін і з Кіевам праз Карасьцену.

Ніжэй на Прыйпяці ў межах Беларусі няма значных местаў; а на Палескай чыгунцы каля Дняпра ляжыць павятовае места *Рэчыца*.

(14700 насельн.), якое мае шмат пільній і гандлюе лесам. Ніжэй па Дняпры каля сутокі Дняпра і Сожа ляжыць *Лоеў* (4200 насельн.), ад якога адыходзяць параходы на Гомель, на Магілеў, на Бабруйск і на Кіев. Але самы вялікі горад Палесься—*Гомель* (68 тысяч насельн.), які ляжыць на скрыжаваныні *Лібава-Роменскай* (цяпер Заходній) і Палескай чыгунак, на Сожы. Значэнне Гомля грунтуеца на яго палажэнні на важных дарогах, на мяжы Палесься і Беларускага лесастэпу, блізка ад граніцы з Украінай. Цяпер гэта губэрскі горад з буйной дрэваапрацоўчай прамысловасцю і бойкім гандлем.

На паўночных ускрайках Палескай нізіны ляжаць: Бабруйск, Жлобін і Рагачэў. Акруговы горад *Бабруйск* (33477 насельн. у 1923 годзе) лябудаваўся на р. Бярозе ў тым месцы, дзе яе перарэзалі Заходнія чыгунка і шосы на Берасьце, на Маскву і на Магілеў. Гэта—найвялікшы асяродак ляснога гандлю з многалічнымі пільнімі. Бабруйская крэпасць гравала значную ролю ў 1812 г., але страціла сваё значэнне, а цяпер зруйнована ў час вайны з Польшчай (у 1920 годзе).

*Жлобін* (10 тыс. нас.) ляжыць на Дняпры каля перасячэння яго *Лібава-Роменскай* і *Ленінград-Карасьценскай* чыгункамі. У апошнія часы гэты горад хутка ўзрос і зрабіўся важным гандлёвым пунктам.

*Рагачэў* (11 тыс. насельн.) ляжыць на шосе Бабруйск-Масква, над Дняпром каля *Ленінград-Жлобінскай* чыгункі. Узрастанье Жлобіна зъмяншае яго гандлёва-промысловую значнасць.

*Краіна Заходня-Беларускіх узгор'яў* абымае паўночна-заходнія часткі Беларусі і зьяўляеца найважнейшай, найбагацейшай і самай культурнай краінай нашай стараны.

Ледавік пакрыў гэтую краіну асабліва грубым пластом морэн, так што мала дзе съвідраваньнем глыбокіх калодзежаў можна было выявіць тыя пласты земных парод, што ляжаць пад гэтымі морэнамі. З ледавіковага навалу складаіся тут вялізны ўзгоркі, груды і горы, часта нібы засеняныя ледавіковым каменьнем.

З паўднёвага ўсходу на паўночны захад, утвараючы некалькі заломістых паваротаў, краіну пераразае *Нёман*. Пачынаючыся на высокіх узгор'ях на паўдн. захад ад Менску, *Нёман* затым трапляе ў глыбокую лагчыну, па якой і бяжыць сярод прыгожых стромкіх узгоркаў.

Лагчына, па якой бяжыць *Нёман*, належыць да вялікіх пасыльедавіковых далін, падобных тым, якія мы бачылі ў Паўночна-Усходній Нямеччыне і ў Сярэдній Польшчы.

Да *Нёманскай* лагчыны падобна даліна яго галоўнай прытокі *Шчары*, па якой пралягае вадзяная дарога з Дняпра ў *Нёман*.

На захад ад *Шчары* і Сярэдняга *Нёману* ляжаць так званыя *Ваўка-выськае* і *Горадзенскае* ўзгор'і. На поўдні гэтых ўзгор'і пераходзяць у балотныя прасторы Палескай нізіны, на захадзе замяняюцца роўнімі

супескавымі прасторамі Падлясіся. Паміж Шчарай і вышнявінай Нёмну ўздымаецца высокае Навагрудзкае ўзгор'е, пакрытае ўраджайнай сугліністай глебай і з гэтай прычыны густа залюдненас.

На паўночны ўсход ад Нёмну навокала вадазбору галоўнай правай прытокі Нёмну—Вяльлі—падковай цягнуцца так званыя Вялейскія ўзгор'і. На поўнач ад Вяльлі ляжыць багатае вазёрамі Сьвянцянска-Докшыцкае ўзгор'е. Тут ляжыць між іншым найвялікшае возера Беларусі—Нарач. Удоўж левага берагу Вяльлі ляжыць Віленскае ўзгор'е, якое на поўнач над Вяльлём стромка абрываецца, а на паўднёвы захад павольна зынікаеца, пераходзячи ў Лідскую раёніну, што ўпіраецца ў даліну сярэдняга Нёмну. На ўсходзе, ад усходняга канца Сьвянцянска-Докшыцкай грады на паўднёвы захад, цягнецца Менскае ўзгор'е, якое такім чынам злучае Сьвянцянска-Докшыцкае з Віленскім. Менскае ўзгор'е зьяўляеца найвышэйшим на Беларусі. Тут між іншым ляжыць і Лысая Гара, найвышэйшы пункт нашай стараны (160 саж., над р. м.). На паўднёвы ўсход з Менскага ўзгор'я зъбягаюць прытокі Прыпяці і Бярозы, так што гэтае ўзгор'е ўваходзіць у склад галоўнага ўропейскага вадападзелу, які аддзяляе вадазбор Міжземнага і Чорнага мораў ад вадазбору Атлянтычнага акіяну, Німецкага і Балтыцкага мораў.

Усходні мяжой краіны трэба лічыць даліну Бярозы, па якой пралягае вадзяны шлях з Дняпра ў Дэзвіну.

Каліс па гэтай даліне бегла на поўдзень у Дняпро значна большая рака, да якой належала вышнявіна Дэзвіны. Такім чынам Дэзвіна ў тых часы бегла не на паўночны захад у Балтыцкае мора, а зварочвала ніжэй Віцебску на паўднёвы захад і па лагчыне Бярэзінскага канала і ракі Бярозы трапляла ў Дняпро.

Клімат краіны Заходня-Беларускіх ўзгор'я досыць мяккі, грунты досыць ураджайныя. Асабліва ўрадлівымі лічацца суглінкі Навагрудчыны і Случчыны.

Земляробства тут зьяўляеца карысценнайшым заняткам, чымся ў Палесьсі. З гэтай прычыны лясоў тут засталося меней, як там; большую частку тутэйших лясоў здаўна павысякалі і перавярнулі на нівы. Толькі па вышнявіне Бярозы, дзе глеба горшая, пераважна пескавая, лясоў захавалася яшчэ многа. На захадзе толькі астраўкамі сустракаюцца густыя пушчы (Белавеская на мяжы з Палесьсем, Горадзенская, Аўгустоўская, Рудніцкая, Налібоцкая).

Насельнікі краіны—пераважна тыповыя беларусы, мова якіх лягла ў аснову беларускай літаратурнай мовы\*). Толькі на захадзе қалі мяжы з

\*) Найчысцейшая беларуская мова пашырана ў ваколіцах Менску. На захадзе ад Шчары, як і ў Палесьсі, жывуць так званыя сакуны, у гаворцы якіх канчатак „ся“ на канцы дзеясловаў вымауляеца як „са“. Напрыклад, замест „радзіўся“—там гаворачыць „радзіўса“ і г. д.

Літвой і з Польшчай прымчаеца значны польскі ўплыў. У Вільні і Беластоку жыве многа палякоў, але навокала гэтых гарадоў большасць сялянства складаеца з беларусоў. У рэшце краіны процэнт чужамоўных народаў зусім невялікі. Дзікуючы блізкасці да Заходняй Эўропы, мясцовая люднасць адзначаеца большай культурнасцю і большай нацыянальнай сувядомасцю. Тут раней за ўсё разъвілася беларуская культура, тут-же распачалося і беларуское адраджэнне.

У межах краіны земляробства рашуча пераважвае над іншымі заняткамі, але параўнаніча з Палесьсем ральніцтва тут мае трохі іншы характар. Як і там, галоўным зборжам тут зьяўляеца жыта, але аўсу тут сеюць болей, як бульбы, а ячменю болей, як грэчкі. Значна болей тут сеюць пшаніцы, а ў Случчыне і Навагрудчыне пшаніцай-азімкай засываюць нават большыя прасторы, як грэчкай. З гэтага кутка Беларусі зборжжа нават вывозіцца як у суседнія гарады, так і за межы краіны. Па Вышняй Бярозе ў Барысаўшчыне сеюць многа гароху, значную частку якога косяць на корм жывёле. Засевы кармавых траў і лубіну тут, як і ўсе палепшаныні ў сельскай гаспадарцы, пашырліся болей, як у іншых месцах Беларусі. Па ўраджайнай суглінкавай глебе тут добра ўзрастаете садовіна, асабліва йгрушы, якімі найболей слыне краіна (слуцкія бэрэ, сапяжанкі). Насяленне краіны жыве значна гусьцей, як у іншых частках Беларусі; асабліва-ж густое насяленне ў ўраджайным Навагрудзкім ўзгор'і і ў ваколіцах вялікіх гарадоў: Беластоку, Вільні, Менску.



Мал. 92.—Беларускі дудар (з Віленшчыны).

У ваколіцах Беластоку (каля 86 тыс. насельнікаў), які ляжыць блізка заходнім мяжы Беларусі, вельмі пашыралася фабрычнае прамысловасць. Беласток—галоўны прамысловы горад Беларусі. Асабліва многа тутака ткацкіх, прадзільных і суконных фабрык. Тысячи краўцоў вырабляюць там тандэтную вopатку, якую вывозяць ува ўсе куты Заходній Беларусі. Праз Беласток праходзіць некалькі вельмі важных чыгунак і ў тым ліку дарога з Ленінграду і Вільні на Варшаву. Дзякуючы гэтаму, горад мае важнае гандлёвае значэнне.

На ўсход ад Беластоку цягнецца чыгунка на Баранавічы. Каля гэтай дарогі ляжыць горады *Ваўкаўск* (8500 нас.) і *Слонім* (10000 нас.) з прыстанню на Шчары. На ўсход ад Слоніму за Шчарай пачынаецца вельмі прыгожая ўзгаркаватая мясцовасць, так званая Слонімская Швайцарыя, а яшчэ далей на скрыжаваныні некалькіх чыгунак пабудована маладое, але ўжо багатае і гандлёвае места *Баранавічы* (у 1919 г. 10373 нас.). Цяпер гэта галоўны гандлёвы асяродак тэй часткі бытай Меншчыны, якая пасля вайны адышла да Польшчы. У ваколіцах Баранавіча на ўраджайных грунтох Навагрудзкага ўзгор'я існуе шмат дробных і сярэдніх гарадоў і мястэчак, з якіх найболей важны: *Навагрудак* (5 тыс. нас.), калісь багаты горад і сталіца Беларуска-Літоўскай дзяржавы, гаспада слаўнага князя Мяндоўга і беларускага мітрополіта (у XV веку). Цяпер гэта глухі, хаця й прыгожы гарадок.

На ўсход ад Баранавіч ляжыць *Несвіж* (6 тыс. нас.), даўная сядзіба Радзівілаў з старасьевецкім харошым замкам гэтых старабеларускіх магнатаў. Калісь тут існавалі багатыя бібліотэкі, друкаваліся кальвінскія кніжкі, красавалі мастацтва, навука, прамысловасць.


На дарозе з Беластоку ў Вільню найвялікшым местам з'яўляецца *Горадня* або *Горадзен* (28200 нас. у 1919 г.), што ляжыць на Нёмне, ужо блізка ад німецкай і літоўскай граніц. Гэта стары прыгожы беларускі горад, які дасягнуў асабліва высокага росквіту ў XVIII в., калі тут існавала шмат фабрык, сярэдніх і нават вышэйшых школ і іншых культурных установ. Тут з'яўляўся пачарзе кожны трэці з польскіх соймаў, тут адбылася і нарада сойму, які падпісаў акт аб другім падзеле Польшчы (1793 г.). Расійскі ўрад зрабіў Горадню крэпасцю, якая была зруйнована ў час сусветнай вайны. Прамысловое значэнне Горадня захавала і да гэтага часу. Яшчэ й цяпер там ёсьць буйныя табачныя фабрыкі, мылаварні, цагельні.

Але значна большую вагу мае *Вільня* (129000 нас. у 1919 г.), старасьевецкая сталіца вялікага Беларуска-Літоўскага княства, якая ляжыць на р. Вяльлі на скрыжаваныні *Лібава-Роменскай*, *Ленінградзка-Варшавскай* і *Вільні-Ровенскай* чыгунак. Горад гэты ляжыць сярод прастораў, залюдненых беларусамі, але вёрст за 50 на захад ад яго ўжо пачынаюць пераважваць літоўцы.

Такім чынам, у часы супольнага дзяржаўнага жыцця беларусоў і літоўцаў, Вільня ляжала ўзмежда-што ў самым асяродку Літоўска-Беларускага княства. Гэтым і тлумачыцца гісторычнае значэнне гэтага гораду. У XIV веку літоўскія князі зрабілі Вільню сваёй гаспадай, сталіцай Літоўска-Беларускага княства. У Вільню панаяджала шмат беларускага баярства, майстраў, рамяньнікоў, гандляроў, культурных дзеячу і г. д. Толькі пасля злучэння Літоўска-Беларускай дзяржавы з Польшчай сюды пачалі наяджаць і палякі, і беларускія культуры пачала тут адступаць перад польскай, а Вільню часова заняла. У часы панавання маскоўцаў тут яшчэ больш узмажніўся польскі дух, адчынілася шмат польскіх школ і ў тым ліку універсітэт, які прайснаваў толькі 30 гадоў. У канцы XIX в. Вільню старэнна амаскалываў расійскі ўрад, але, ня гледзячы на гэта, польскія ўпływy там пераважвалі. Толькі ў XX веку пачалося беларускае адраджэнне ў старадаўнай Беларуска-Літоўскай сталіцы. Пачалі выдавацца беларускія газеты і кніжкі, пачала пашырацца і мова беларуская.

Для беларусоў Вільня была нацыянальны і рэлігійны святыняй. Віленскі абраз Вострабрамскай боскай маткі карыстаўся пашанай як сярод праваслаўных, гэтак і сярод каталікоў. Цяпер Вільню побач з Менскам з'яўляецца важным асяродкам беларускага культурнага руху, мае некалькі беларускіх школ і адноўлены універсітэт з выкладаньнем навук у польскай мове.

Як прамысловы асяродак, Вільня сярод беларускіх гарадоў займае другое месца (адстае толькі ад Беластоку). Тут вырабляеца многа во-



Мал. 93.—Вільні. Вострабрамская капліца.

праткі, панчох, хутраў, абуцьця; ёсьць у горадзе шмат гарбарань, пілень і г. д.

Вільня ляжыць у катліне, абружанай прыгожымі гарамі; ваколіцы яе ліцаца адным з найхарашэйшых куткоў Беларусі.

Адным з прадмесцяў Вільні можна лічыць *Новую-Вялейку* (10 тыс. насельн.), невялікае, але бойкае прамысловое места на Лібава-Роменскай і Ленінградзка-Варшаўскай чыгунках.

На дарозе з Вільні ў Баранавічы найвялікім местам зьяўляецца *Ліда* (11500 насельн.), а на дарозе з Вільні ў Менск ляжаць *Смаргоні*—мястэчка, вядомае сваімі гарбарнямі, якія аднак былі зруйнованы ў час нямецка-расійскай вайны, і *Маладечна* (1700 насельн.)—важны чыгункаў вузел.



Мал. 94.—Менск. Пляц Волі. З правага боку будынак Вышэйшага Савету Народнай Гаспадаркі.

Усе вышэйперадічаныя места краіны ляжаць у межах Польскай рэспублікі. У межах БССР, на ўсход ад мяжы, пракладзены паводле Рысаке ўмовы, найвялікшым горадам зьяўляецца *Менск* (107 тыс. насельн.), сталіца сучаснай БССР. Гэты старадаўні і багаты горад ляжыць на р. Сьвіслачы на скрыжаванні Заходній і Маскоўска-Беларуска-Балтыцкай чыгунак. Дэякуючы сваіму пала жэньню на гэтых дарогах, блізка ад заходніх мяжы Савецкага Союзу, Менск зьяўляецца адным з самых гандлёвых пунктаў Беларусі і адначасна мае вялікае прамысловое значэнне.

Лежачы ў асяродку Беларускай зямлі, Менск натуральна зрабіўся галоўным асяродкам беларускага нацыянальнага руху і найважнейшым

культурным цэнтрам Беларусі. Вільня магла быць сталіцай толькі аб'яднанай Літоўска-Беларускай дзяржавы; Менск—чыста беларуская сталіца, найболей прасякненая беларускім духам. Тут знаходзяцца дзяржаўныя установы БССР, беларускі дзяржаўны універсітэт, сельска-гаспадарчы інстытут, беларускі, польскі і жыдоўскі педагогічныя тэхнікумы, беларускі дзяржаўны тэатр, музэй, багатая бібліотэка, інстытут беларускай культуры, даследчыя агрохономічныя станцыі і шмат іншых навуковых і культурна-асветных установ. Сюды з усіх куткоў Беларусі зъяжджаюцца беларускія пісьменнікі і іншыя культурныя дзеячы.

З іншых гарадоў БССР у межах краіны Заходніх узгор'яў найважнейшымі зьяўляюцца акруговыя места *Барысаў* і *Слуцак*. *Барысаў* (17600 нас.) ляжыць на Бярозе, у тэй яе частцы, да якой даплываюць параходы. Праз гэты горад (уласна кажучы праз яго прадмесце *Новы-Барысаў*) праходзіць чыгунка з Менску на Маскву. *Барысаў* гандлюе лесам і славіцца сваімі пільнямі і вырабам сернічак. *Слуцак* (13700 насельн.) ляжыць блізка мяжы з Палесьсем на р. Случы ў вельмі ўраджайнай мясцовасці. Гэты горад гандлюе збожжам і садовінай, якую тут купляюць гандляры з Ленінграду, Масквы і іншых гарадоў Маскоўшчыны. У тутэйшых цэрквях захавалася многа царкоўнай старасьветчыны.

**Наддзвініе** або нізіна Дзвініны абымае паўночную частку Беларусі і адзначаецца асаблівым тыповым морэнавым краявідам. Хаця ледавіковы навал тут адклаліся танчэйшым пластом, як у Заходні-Беларускіх узгор'ях, але і тут, як і там, перш за ўсё кідаюцца ў очы морэнавыя узгоркі і груды ды ледавіковае каменьне. Затое тут паміж высокіх узгоркаў засталося значна болей катлін, з якіх многія запоўніліся водой і перавярнуліся ў вазёры. Нідзе болей на Беларусі няма такай вялікай колькасці вазёраў, як тут. Некаторыя з гэтых вазёраў, як, напрыклад, Дрысвяты, Асьвейскія, Дзвінінё і шмат іншых дасягаюць вельмі значнай велічыні. Дэякуючы вазёрам і ўзгоркам краявід гэтай краіны адзначаецца надзвычайным харастром. Асабліва прыгожым краявідам слыне *Віцебска-Невельская ўзгор'е*, што ляжыць на поўнач ад Дзвініны і складаецца з вялізных, месцам вельмі стромкіх узгоркаў, пакрытых буйным каменьнем і парослых яловымі ці хваёвым лесам. *Віцебска-Невельская ўзгор'е* дасягае 140 сажняў над роўнем мора, а побач з гэтым лагчына Дзвініны зынікаеца да 40 м. н. р. м. Хістаныні вышыні паверхні—адна з тыповых асаблівасцяў краіны. Рэзкі краіны адзначаюцца досыць шпаркімі бегам. Шмат у якіх месцах іх дарогу пераразаюць груды ледавіковага на валу або старадаўнія долемітавыя скалы. У такіх месцах рэзкі прабіваюцца праз гэтыя камяністыя груды і ўтвараюць невялікія парагі. Ёсьць такія парагі і на галоўнай рацэ краіны Дзвініне, напрыклад, каля Віцебску, але яны не могуць лічыцца значнай перашкодай для руху судзін.

Лагчына, па якой цячэ Дзвініна, пераходзіць на захадзе ў Надбалтыцкую нізіну Латвіі і зьяўляецца нібы брамай, па якой вільгатныя вя-

тры з Балтыцкага мора могуць лёгка пранікаць у самае сэрца краіны. З гэтай прычыны клімат тутака вільгатны, хмарны, ападкаў выпадае многа (да 600 мілім.), можна сказаць болей, як трэба. Гэтым тлумачыца вялікая колькасць балот, пераважна імшараў. Лясоў тут меней, як у Палесьсі або на Бярэзінскай вышнявіне, але яшчэ хапае, асабліва ў вышнявіне Дэзвіны. Грунты рознастайныя, пераважна суглінкавыя і супескавыя; у Невельскім узгор'і пераважаюць цяжкія глянствыя глебы; на крайнім усходзе многа тыповых падзолаў. Гаспадарка тут стаіць горай, як у Меншчыне ці Горадзеншчыне, ужываюцца горшыя сельска-гаспадарчыя прылады.

З асаблівасцяй ральніцтва варты адзначаць значную вагу ячменю, якога тут сеюць болей, як бульбы. З тэхнічных расцілін асабліва многа сеюць лёну, які, як ведама, добра выносиць вільгатны і парунаўчы халодны клімат. Апрача ральніцтва сяляне займаюцца лясным промыслам і сплавам мясцовых тавараў: ячменю, лёну і лесу ўніз па Дэзвіне ў Латвію. Значная частка насельнікаў не знаходзіць заработкаў у родным краі і йдзе на працу ў гарады, асабліва ў Ленінград і Рыгу.

З даўніх часоў і да цяперашняга моманту Наддэзвініне гравала значную ролю ў гандлёвых зносінах паміж Усходнім і Заходнім Эўропам. Ужо ў XII в. па Дэзвіне адбываліся бойкія зносіны між славінім і багатым Палацкім княствам і нямецкімі гандлёвымі гарадамі. Потым нямецкія гандлёвые фірмы пабудавалі ў Палацку свае канторы і трывалі там сваіх агэнтаў. Па сваім багацці ў тых часах Палацак супарнічаў з Ноўгарадам, але жыў асобным, незалежным ад яго жыццём. Тым меней сувязі меў Палацак з Кіевам; Палацкае княства мела сваіх князей, якія не прызнавалі найвышэйшай улады Кіеву і часта з ім ваявалі. Нават у тых часах, як Палацкае княства, гэтая першая Беларуская дзяржава, злучылася з Літвой, гандлёвае значэнне Палацку заставалася вельмі значным. У XVII веку краіна пачала занепадаць, але ў XIX в. зноў адхлыла.

Праз краіну праходзіць важная чыгунка з Рыгі ў Арол, па якой адбываецца гандаль Паўднёвой Маскоўшчыны і Украіны з Латвіяй. На гэтай чыгунцы ляжаць і галоўныя гарады краіны: Дэзвінск, Палацак і Віцебск—усе на берагах Заходніх Дэзвінін. У Дэзвінску (або Дынабург, калі 110 тыс. насельн.) Рыга-Арлоўская чыгунка крыхуеца з Ленінградзкай-Варшаўскай. У XIX в. расціскі ўрад пабудаваў тут магутную крэпасць, адыграўшую значную ролю ў час сусветнай вайны. Цяпер Дэзвінск разам з сваімі ваколіцамі адышоў да Латвіі, але застаецца важным асяродкам беларускага руху. Тут ёсьць шмат беларускіх школ і ў тым ліку беларуская гімназія. У ваколіцах Дэзвінску ніжэй на Дэзвіне існуе важная здароўніца Пагулянка, у якую зъядждаеца лячыцца шмат хворых.

Палацак, даўнай сталіца Беларусі, прынамсі найвялікшай яе часткі (Палацкага княства), у сучасны момант зъяўляеца бедным акруговым

местам (19 тыс. насельн.). Аб вялікай мінушчыне гораду съведчаць толькі старасьцеўці будынкі даўніх цэркваў.

Значэнне Палацку перахапіў Віцебск (91 тыс. насельн.), праз які праходзіць дарога Ленінград-Жлобін. Гэта таксама старасьцеўскі горад, які бараніў сваю незалежнасць ад Літоўскага княства яшчэ даўжэй, як Палацак. Але ня страциў сваёй вагі Віцебск і да цяперашніх часоў. Ён бойка гандлюе з Латвіяй, Ленінградам і Паўднёвой Маскоўшчынай, вывозіць лён, лес, перапраўляе з усходу на захад пяньку і г. д. Паводле свайго гандлёвага абароту Віцебск не адстae ад Менску. Значную вагу маюць і прымесловыя прадпрыемствы гораду.

На поўнач ад Віцебску на дарозе ў Ленінград ляжыць чыгункавы вузел—Невель (13 тыс. нас.)—з вельмі прыгожымі, багатымі на вазёры і ўзгоркі ваколіцамі, а на паўночны ўсход ад Віцебску на Вышній Дэзвіне стаіць стары Вяліж (12 тыс. нас.), які адпраўляе па Дэзвіне вельмі многа лесу і лёну.

Вокаўскі лес цягнецца ўдоўж усходніх мяжы Беларусі, аддзяляючи нашу старану ад Сярэдняй Маскоўшчыны. Гэта досыць высокое (да 300 м. н. р. м.), але роўнае плоскаўзвыши, складзеное з старадаўніх вапнякоў (каменна-вугальнага часу) і ледзь прыкрытае тонкім пластом асноўнай морэны. Тут няма ані ўзгоркаў, ані вазёраў, ані ледавіковага каменіння, якімі гэтак багата Наддэзвініне. Аднастайныя прасторы бярозавых ды асінавых лясоў тут чаргуюцца толькі з імшарамі ды дзе-ні-дзе пераразаюцца далінамі рак. У Вокаўскім лесе пачынаюцца шмат якія рабкі Усходніх Эўропы, у тым ліку Дняпро, Дэзвіна і некаторыя прытокі Волгі. Такім чынам краіна ляжыць акурат на вадападзеле між вадазборамі Балтыцкага і Чорнага мораў з аднаго боку і Каспійскім вадазборам з другога. Нават самы назоў краіны „Вокаўскі“ лес выводзяць ад слова „Волакаўскі“ і тлумачаць tym, што праз яе, як праз вадападзел, „валаклі“, перацягвалі рабчыя судзіны з аднай ракі ў другую. Выступаньнем на паверхню краіны вапнавых земных парод тлумачацца карставыя зьявы, якія наглядаліся ў розных месцах Вокаўскага лесу. Некаторыя мясцовыя рабкі цякуць месцам па паверхні, месцам пад зямлём у пячорах, прамытых у вапнякох. Сустракаюцца тут і вазёры, злучаныя паміж сабой падземнымі пратокамі. Клімат краіны халаднейшы і сушэйшы, як у іншых частках Беларусі, маразы тутака ўзімку мацнейшыя, рабкі замярзаюць на доўгі час, сънег зъбираецца найгрубейшым пластом.

Грунты краіны пераважна суглінкавыя; ураджайнасць досыць значная; апрача збожжа сеюць шмат лёну, а на поўдні і канопель. Як з Наддэзвінія шмат сялян адыходзіць на заработкаў ў Ленінград, гэтак з Вокаўскага лесу многа людзей уходзіць на часовую працу ў Маскву і на будаваньне чыгунак у Маскоўшчыне і ў Сібіры. Наагул кажучы, сувязь краіны з Маскоўшчынай вельмі значная. У гаворцы тутэйшых беларусоў прымечаецца вялікая падмешка маскоўскіх слоў, дый ня мала тут жыве

побач з беларусамі і запраўдных маскоўцаў. Маскоўскія ўплывы адбіліся на спосабах земляўладаньня. Сяляне тут пераважна ўладаюць зямлём супольна ўсёй вёскай і час ад часу зямлю пераразміркоўваюць згодна з зыменамі ў складзе сямей (перадзелы).

Гарадоў у краіне мала. На поўначы найвялікшым местам зьяўляеца горад **Белы** (7 тыс. насельн.), што ляжыць на рацэ Вобышы, якая цячэ ў прытоку Дзізвіны—Мяжу. Адгэтуль па рэках на захад вывозяць лес, збожжа (авёс), лён, пяньку.

На заходнія мякія краіны, на чыгунцы з Масквы на Смаленск, Менск і Берасьце, знаходзіцца важны прамысловы пункт **Ярцева** (12 тыс. нас.) з буйным вырабам баваўнянкі.

Краіна **Дняпроўскіх узгор'яў** ляжыць па сярэдзіне Беларусі, так што з усіх бакоў яе аблокаюць іншыя беларускія краіны. На заходзе гэтая краіна мяжуеца з Заходня-Беларускімі ўзгор'ямі, на поўначы—з Наддзівіннем, на ўсходзе—з Вокайскім лесам, на поўдні—з Палесьсем і Беларускім лесастэпам. Краіна гэтая адразъняеца ад Вокайскага лесу больш пасечанай паверхніяй з вялікай колькасцю ўзгоркаў і раўчакоў. Аснову краіны складае падземны груд вапнякоў (дэвонскіх, на поўдні крэйдавых), які адхіляе цячэнніе Дняпра на захад аж да Воршы, дзе галоўная беларуская рака прабівеца праз гэты груд і ўтварае так званы Кабяляцкі парог. Далей ад Воршы Дняпро цячэ ўжо проста на поўдзень, рассыкаючы краіну на 2 часткі: заходнюю—з Аршанскімі ўзгор'ямі і ўсходнюю—з Задняпроўскімі ўзгор'ямі. На поўначы краіны між Дзізвінай і Дняпром праходзіць так званая Смаленская Брама—галоўны праход з Маскоўшчыны ў Сярэднюю Беларусь, Літву і Польшчу.

Грунты краіны рознастайныя, пераважна падзолныя, лясныя, але месцам, асабліва ў Задняпроўі, сустракаюцца ўраджайныя суглінкі. Сеюць тут, як і паўсюды на Беларусі, найболей жыта, далей пачарзе йдуць авёс, ячмень, бульба або грэчка. Апрача лёну сеюць многа канопель, асабліва па лепшых грунтох.

Лясоў тутака яшчэ многа, і дрэва адгэтуль у вялікай колькасці сплаўляеца на Ўкраіну па Дняпры і па Сожы. Люднасць краіны складаеца бязмаль-што выключна з беларусоў, да якіх тут прымешана толькі па гарадах некалькі процентаў жыдоўскай і маскоўскай люднасці. На заходзе (у Магілеўшчыне) пануе найболей чистая беларуская мова, на ўсходзе прымічаеца некаторы ўплыв Маскоўшчыны. У першыя часы гісторычнай эпохі тут жылі на поўначы крывічы, на поўдні—райдзімічы. Дзяякуючы вялікаму вадзяному шляху „з Вараг у Грэкі”, які праходзіў тады праз краіну, яна адзначалася магутным разьвіццём гандлю і багацьцем. На ўсходзе краіны на Дняпры, на зямлі крывічоў, ужо тады існаваў багаты горад **Смаленск** (цяпер 67 тыс. насельн.), у якім, як і ў Полацку, кравасалі асьвета і гандаль.

Смаленск быў стаціцай багатага крывіцкага Смаленскага княства, якое праз доўгі час змагалася з Ноўгарадам і Кіевам, але некалькі разоў падпадала пад іх панаванье. Злучыўшыся з Літвой, Смаленск зрабіўся важнай крэпасцю, якая зачыняла Смаленскую Браму з усходу. З XVI па XVII в. горадам заўладалі маскоўцы і зрабілі яго сваёй крэпасцю, але ў XVII в. ён ізноў злучыўся з Літвой. Як паўзымежны горад, Смаленск некалькі разоў пераходзіў з рук у руки, але ўвесе час заставаўся важным вайсковым пунктам, хаця некалькі разоў быў зруйнованым дашчэнту. Вельмі моцна пацярпеў горад у час вайны 1812 г. ад французаў.

Цяпер горад стаціў сваю даўнейшую вайсковую вагу, але дзякуючы скрыжаванню ў ім двух важных чыгункавых шляхаў (Маскоўска-Менскага і Віцебска-Арлоўскага), вядзе бойкі гандаль з Віцебскам і Менскам, Сярэднім і Паўднёвай Маскоўшчынай.

На захад ад Смаленску, на скрыжаваньні Маскоўска-Менскай і Ленінград-Жлобінскай чыгунак, у tym месцы, дзе па Дняпры пачынаеца правільны рух паходаў, стаіць **Ворша** (20 тыс. насельн.). Калісі і тут была літоўская крэпасць, якая бараніла Літоўска-Беларускую дзяржаву ад маскоўцаў у тыя часы, як Смаленск падпадаў пад Маскву. У ваколіцах Воршы здабываюць найлепшую вапну.

Ніжэй Воршы на Дняпры і на чыгунцы, што вядзе ў Жлобін, стаяць гандлёвае жыдоўскае мястэчка **Шклод** (6 тыс. насельн.) і багаты і прыгожы горад **Магілеў** (42 тыс. насельн.), каля якога крэпасць шосе з Бабруйску, Кіеву і Ленінграду.

У Задняпроўскіх узгор'ях найважнейшая места: **Горкі або Горы-Горкі** (7 т. нас.), у якіх знаходзіцца найстарэйшая дасыльная станцыя **Ўсходній Эўропы** і вядомая вышэйшая сельска-гаспадарчая школа—адзін з найважнейшых і найстарэйшых (з 40-х гадоў мінула веку) рассаднікаў асьвяты на Беларусі; **Амсьціслаў** (9 т. н.)—стараасвецкі беларускі горад, асяродак ураджайнага багатага на збожжа раёну, і **Рослаў** (23 тыс. насельн.) павятовы горад Смаленскай губэрні, на чыгунцы з Смаленску ў Бранск, з бойкім гандлем збожжам, лесам і пянькой. У ваколіцах залягаюць значныя паклады фосфорытаў.

Беларускі лесастэп або Паўднёва-Ўсходняя Беларусь ляжыць між Сожам і Дзясной, мяжуючыся з Украінай і Паўднёвай Маскоўшчынай. Верхняя пласці земнай кары складаюцца тутака з крэйды (або трэцічных адкладаў), па-над каторай адкладаюць тонкі пласт ледавіковага наўалу і месцам грубы пласт лёсу. Ад асаблівасцяў лёсавага грунту залягаюць і галоўныя адзінкі тутэйшага краявіду. Краіна гэтая ледзь прыметна павышаеца з заходу на ўсход і выглядае вялікай гладкай роўнінай без гор і ўзгоркаў, без каменія і ледавіковых вазёў. Толькі раўчакі ды яры пераразаюць гэтую краіну ў розных кірунках, ды даліны рэк з зрыўістымі съценамі надаюць рознастайнасць паверхні. (Успомні пахаджэнне рэк у

тэй частцы Эўропы, якую пакрывае лёс). Рэкі цякуць павольна, увясну шырока разъліваюца і часта мяняюць свае рэчышчы, пакідаючи на месцы іх дугаватыя вазёры-стараражчы.

Клімат Беларускага лесастэпу сушэйши, як у іншых краінах Беларусі, лета там гарачэйшае, ападкаў выпадае меней. Калісі тэтая краіна была голым бяздрэўным стэпам, але яшчэ ў перадгістарычныя часы пачала парастаць лесам, які спачатку зьяўляўся па ярох і рэчных далінах, а потым блізка-што зусім выціснуў адгэтуль стэпавыя травы. У часы панаваньня тут стэпаў лёс пакрывае тлустай чорназемнай глебай, але пад лесам тэтая глеба выпаласкалася, зъблела і перавярнулася ў шэрыя суглінкі або ў суглінкі на лёсе. Такія глебы пры добрай гаспадарцы таксама зьяўляюцца ўраджайнымі, а з гэтай прычыны чалавек з даўных часоў пачаў высякаць тутэйшыя лясы і большую частку іх перавярнуў на нівы. Цяпер лясоў тут засталося ўжо мала, а краіна выглядае зноў, як стэп, з раскіданымі па ім дубовымі гайкамі. Хваёвые бары сустракаюцца тут ужо радзей, як у рэшце Беларусі; найболей іх па пескавых грунтох каля рэк. Насяленыне краіны—пераважна беларусы, патомкі радзімічаў; на поўдні да іх далучаецца прымешка ўкраінцаў, а па так званых „пасадах“ сустракаюцца шмат старавераў—маскоўцаў, якія асталяваліся тут яшчэ ў XVII веку, калі іх ганіў і прасльедваў на Маскоўшчыне расійскі ўрад.

Гаспадарка ў краіне мае шмат асаблівасцяў. Апрача звычайных расылін, пашыраных па ўсім свеце, тут сеюць шмат канопель, значна болей, як лёну, табакі, цукровых буракоў. Па стараверскіх пасадах пашырана прамысловое гародніцтва.

Параўнаўча з іншымі краінамі Беларусі тут значна вышэй стаіць фабрычная прамысловасць. На заходзе ў *Новазыбкаве* (19 тыс. насельн.), *Злынцы* (6 тыс. насельн.) існуюць значныя фабрикі сернічак; па дварох трапляюцца цукраварні, па местах шмат табачных фабрык, пенькатарапальняй, алейній і г. д. Аднак найвялікшую прамысловую вагу мае выраб сукна ў *Клінцох* (16 тыс. насельн.). Места гэтае паводле сваёй прамысловасці можа спрачацца за першое месца з Беластокам. Дзякуючы чыгунцы Гомель-Бранск, якія праходзіць праз Клінцы, горад гэты мае лёгкі збыт сваёй тканіны як на ўсход, гэтак і на захад. Суконныя фабрыкі, гісэрні, гарбарні і алейні раскіданы ў вялікай колькасці і ў ваколіцах Клінцоў. З іншых гарадоў краіны варта заўважыць *Старадуб* (12 тыс. нас.), ціхі гарадок, асяродак ураджайнай акругі, багатай зборжам і пянькой, і *Почал* (12 тыс. нас.) на чыгунцы з Клінцоў у Бранск, багататае гандлёвае места, вядомае вырабам пянькі і алею.

На мяжы краіны на Дзясянне ляжыць моцна амаскалены стары горад *Бранск* (35 тыс. нас.). Цяпер гэта губэрскі горад, вядомы гандлем лесам, алеем і пянькой. Дзясяна ад Бранску робіцца гожай для руху параходаў і мае вялікае значэнне для вывозу гэтых тавараў. Аднак яшчэ

болей вагі маюць чыгункі, якія разыходзяцца ад Бранску ў шасьцёх кірунках. Бранск адзначаецца буйной прамысловасцю, галоўным чынам жалезаапрацоўчай. Асабліва вядома так званая бранская рэйка-пракатная фабрыка, адна з найвялікшых ува Ўсходній Эўропе. Яна ляжыць у месьце *Бежыца* (20 тыс. насельн.) у ваколіцах Бранску. На поўнач ад Бранску здабываецца шмат жалезнай руды, існуе шмат гісрань і рознастайных фабрык.

### Паўночная Маскоўшчына.

Большую частку паўночнага ляснога пасу Ўсходній Эўропы займае Паўночная Маскоўшчына. Гэта вельмі вялікая старана, пераважна нізінная, месцам роўная, месцам узгарковатая з рэдкай люднасцю, якая стварылася праз злучэнне фінскіх першапачатковых насельнікаў з славянаў, што надышлі сюды з Беларусі і Украіны.

Ледавіковы навал пакрывае гэтую старану таксама, як Беларусь і Надбалтыцкі край, і толькі на крайнім паўночным усходзе грунты складаюцца з адкладаў Ледаватага мора, якое насоўвалася туды ў ледавіковую эпоху.

Клімат Паўночнай Маскоўшчыны жорсткі, сухі, тыповы для Ўсходній Эўропы. Асабліва халодныя тутака зімы. Лета досыць цёплае. Ападкаў хапае. Параваныне вады з земнай паверхні малое, і з гэтай прычыны ў грунтох заўсёды многа вільгаці, так што болоты займаюць вялікія прасторы, а рэкі заўсёды маюць досыць вады. Лясы, якія пакрываюць старонку, затрымоўваюць занадта хуткае раставаныне снягоў, якіх тут, дзякуючы съюздзёной і трывалай зіме, набіраецца ў канцы зімы вельмі многа.

Дзякуючы лясам, веснавая вада пакрывае прасочваецца ў грунт і па-троху папаўняе недахват вады ў рэках. Тутэйшыя рэкі належаць да трох вялікіх вадазбораў: адны з іх бягуць у Ледаватое і Белае моры, другі—у Балтыцкое мора, трэці—у Касцілійскае возера. (Пераглядзі па карце назовы гэтых рэк). Вадападзелы тут нівысокія, так што ў даўнія часы падарожнікі лёгка перацягвалі свае чаўны з аднаго вадазбору ў другі, а цяпер рэкі ўсіх трох вадазбораў злучаны суднаходнымі каналамі і складаюць адзінную рэчную сець.

Лясы Паўночнай Маскоўшчыны складаюцца пераважна з ігластых дрэў, але на паўднёвым заходзе да іх далучаюцца дубы, ліпы, вязы і іншыя шырокалістывыя дрэвы. Аднак многія расыліны, якія на Беларусі зьяўляюцца самымі звычайнімі, ужо ня могуць вытрымачаць халадаў Паўночнай Маскоўшчыны. Там ніколі не сустракаецца граб, няма й таполяў, конскіх каштанаў, белых „акацый“ (робініяў), якія зьяўляюцца прыгожай акрасай беларускіх гарадоў. Лясы чаргуюцца з імшарамі, а на крайній поўначы зусім выціснутыя імі, так што там пануе аднастайная бяз-